



# Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

*ЛіМ*

5 СТУДЗЕНЯ 2001г.

№ 1/4085

КОШТ 115 РУБ.

## “ПАДТРЫМКА ПРЭСЫ ДЗЯРЖАВАЙ — НЕ ЯЕ АБАВЯЗАК, А ДАБРАЧЫННАСЦЬ...”

**Галіна ВАЛЧУГА:**  
“Калі мы хочам фарміраваць  
грамадскую думку ў адпаведнасці  
з пэўнымі агульначалавечымі  
вартасцямі, мы павінны  
падтрымаць тыя выданні, якія  
працуюць на гэта, у імя гэтага.  
Адсюль наша найбольшая  
падтрымка дзіцячых выданняў”.

**3—4**

## ЖМЕНЬКА

Мініяцюры Янкі БРЫЛЯ

**5**

## НОВЫ КУПАЛА НЕ ПРЫЙДЗЕ, АЛЕ...

**Максім ЛУЖАНІН:**  
“Думаю, што наша мова шмат  
яшчэ чаго вытрывае. І нас яшчэ  
пачуе ўвесь свет”.

**6—7**

## ВЕРШЫ

Дануты БІЧЭЛЬ  
і Уладзіміра МАРУКА

**8, 12**

## САКРЭТ

Апавяданне Андрэя ФЕДАРЭНКІ

**8—9, 13**

## ГОЛАС І СЛОВА

З кнігі афарызмаў  
Георгія МАРЧУКА

**13**



Па белым снезе ў Новы век...

Фота Я. КОКТЫША.

### БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Аформіць падпіску  
на “ЛіМ” на першае паўгоддзе 2001 года  
можна ў любым паштовым аддзяленні.  
Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін  
месяц — 600 рублёў, на тры — 1 800.  
Кошт ведамаснай падпіскі на месяц — 1  
560 рублёў, на тры — 4 680.

Наш індэкс — 63856.

## КОЛА ДЗЁН

Прайшло ўжо пяць дзён, як стала гісторыяй дваццаце стагоддзе... Стагоддзе крывавай войнаў і рэвалюцый... Стагоддзе узнікнення Савецкага Саюза і яго развалу... Стагоддзе, у якім наша краіна стала незалежнай Рэспублікай Беларусь. У час навагодняга звароту прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі да беларускага народа прагучала: "Сёння на пытанне "хто вы?" ужо не пачуеш невыразнае: "Мы — тутэйшыя". У адказ абавязкова прагучыць гордае: "Мы — беларусы". Пры ўсіх спрэчках і разнастайнасці меркаванняў сёння неаспрэчнае адно — суверэнітэт Беларусі. І што б ні гаварылі сёння некаторыя безадказныя палітыканы, мы не збіраемся "прадаваць" наш суверэнітэт ні Захаду, ні Усходу... Мы і ў далейшым будзем умацоўваць нашу незалежнасць, зыходзячы выключна з нацыянальных інтарэсаў". І каб гэтыя словы прэзідэнта Беларусі былі не толькі словамі, а жывымі, залежыць ад кожнага з нас, каму жыць і працаваць у 21 стагоддзі, у якое наша краіна ўвайшла незалежнай Рэспублікай Беларусь.

### ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

Мінскай абласной бібліятэцы імя А. С. Пушкіна споўнілася 100 гадоў, але яна даўно ператварылася ў інфармацыйны, культурна-асветніцкі, грамадскі цэнтр. У гэтым вялікай заслуга ўсіх яе былых кіраўнікоў — Н. Розум, Н. Балуковай, Н. Куцэнкі, Т. Рашчынскай і асабліва цяперашняга дырэктара Наталлі Чубавай. У кніжным фондзе бібліятэкі на сённяшні дзень каля 740 тысяч экзэмпляраў кніг, якімі карыстаецца больш за 50 тысяч чытачоў. Паступова бібліятэка пераходзіць на новыя інфармацыйныя тэхналогіі. З 1996 года дзейнічае электронны каталог. Кнігі, зразумела, у бібліятэцы самі па сабе не з'яўляюцца. Іх выпускаюць выдавецтвы. І, відаць, у "Пушкінцы" нямала кніг выдавецтва "Юнацтва", якое ў гэтыя дні святкуе сваё 20-годдзе. Віншум супрацоўнікаў і чытачоў "Пушкінкі" і "Юнацтва" з юбілеямі і жадаем і надалей быць у першых шэрагах асветнікаў нашай краіны!

### ПРАЕКТ ТЫДНЯ

Напрыканцы мінулага года ў нашу краіну прыязджаў кіраўнік адміністрацыі Ненецкай аўтаномнай акругі Расійскай Федэрацыі. Прыязджаў не проста, каб пагаварыць пра жыццё-быццё і інтэграцыю, а па канкрэтнай справе — наша краіна сумесна з Ненецкай акругай распрацоўвае праект па асваенні новых участкаў нафтавых радовішчаў на тэрыторыі краю. У час сустрэчы кіраўніка адміністрацыі аўтаномнай акругі з прэзідэнтам Беларусі былі абмеркаваны пытанні аб вядзенні пошуку і разведкі нафты, а таксама шэраг іншых пытанняў, звязаных з сумесным выкарыстаннем багаццяў Сібіры. Хацелася б, каб супрацоўніцтва Беларусі з Ненецкай аўтаномнай акругай Расійскай Федэрацыі было не толькі на паперы, бо, як сказаў кіраўнік адміністрацыі паўночнага краю Уладзімір Бутаў, "з Беларуссю можна працаваць не горш, чым з вядомымі замежнымі кампаніямі". Але...

### ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

У нашай краіне дзейнічае 76 маладзёжных і дзіцячых аб'яднанняў, з якіх 17-ці, зарэгістраваных у рэестры Мініюста, аказваецца ў той ці іншай ступені дзяржаўнай падтрымка. Саму рэалізацыю дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі (будаўніцтва жылля, стварэнне працоўных месцаў, студэнцкіх атрадаў, правядзенне спартыўных спаборніцтваў, конкурсаў, фестываляў і г.д.) прызнана цалкам здавальняючай 15,6 працэнта маладых людзей (у 1997 годзе такіх было толькі 2,3 працэнта). Цалкам нездавальняючай яе лічаць 14,4 працэнта. У той жа час колькасць моладзі, якая ўдзельнічае ў арганізаваным маладзёжным руху, застаецца нязначнай. Так, у 3317 навучальных установах з агульнай колькасцю навучэнцаў 1816476 чалавек у маладзёжных і дзіцячых грамадскіх аб'яднаннях удзельнічае 295 тыс. 743 чалавекі, што складае 16,3 працэнта. У Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі знаходзіцца 9,7 працэнта моладзі, у Беларускай патрыятычным саюзе моладзі — 5,6 працэнта, у Беларускай саюзе моладзі — 1 працэнт. Словам, няма таго, што раньш было...

### ДАБРАЧЫННАСЦЬ ТЫДНЯ

На сёння ў нашай краіне налічваецца каля 30 тысяч дзяцей-сірот. І гэта не самыя горшыя дзеці Беларусі. І таму, каб і ім Новы год быў сапраўдным святам, у рамках добрачыннай акцыі "Нашы дзеці" ў навагоднія дні ў школах-інтэрнатах і дамах інвалідаў Мінска прайшлі святочныя мерапрыемствы, падчас якіх дзецям было перададзена больш як 27 тысяч падарункаў.

### ФАКТЫ ТЫДНЯ

У нашай краіне з 13,9 у 1990 годзе да 9,3 у 1999 на тысячу насельніцтва пачыналася нараджальнасць і з 10,7 да 14,2 павялічылася смяротнасць, на 94 тысячы родаў прыпала 135 тысяч абортару. Лічбы гавораць самі за сябе...

### НАВІНКА ТЫДНЯ

Напрыкладні Новага года мінскі завод шампанскіх він выпусціў два новыя віды ігрыстых він "Князь Вітаўт" і "Траецкае ігрыстае". Яны, па сваёй сутнасці, з'яўляюцца тымі ж шампанскімі вінамі, што і "Савецкае шампанскае", толькі пры выпуску гэтых новых він вінаробы дазволілі сабе прыўнесці ў тэхналогію вытворчасці новыя рэцэпты і распрацоўкі. У 2001 годзе завод шампанскіх він мяркуе пачаць выпуск шампанскага ў бутэльках у паўтара і тры літры. Так што новы год некаторыя жыхары нашай краіны сустрэлі з "Князем Вітаўтам".

### КУР'ЁЗ ТЫДНЯ

Чаго толькі ні бывае ў перадавагодняга свята! Але, відаць, такога яшчэ не было — жыхарцы Рэчыцы Нэлі Ключнікавай на свята з горада Сухумі прыйшла паштоўка, адпраўленая ёю ж самай 19 жніўня 1988 года. У той далёкі дзень Н. Ключнікава адпачывала на Чарнаморскім узбярэжжы і вырашыла падаць вестку аб сабе дачцэ. Дзе ўсё гэта час паштоўка блукала — ніхто не адказаў, але савецкая і наша пошта паказалі, які яны працавалі і будуць працаваць...

### ТРЫВОГА ТЫДНЯ

У цэнтр аперацыйнага ўпраўлення МПС г.п. Карма паступіла паведамленне аб усплышчы віруснага гепатыту "А" ў сярэдняй школе вёскі Калодзькі і ў дзіцячым садзе вёскі Каменка. Усяго шпіталізавана 57 чалавек, з іх 22 школьнікі і 20 дзяцей дашкольнага ўзросту. Прычыну захворвання на гепатит медыкі пакуль што не вызначылі, але і так усё зразумела — такія хваробы, які гепатит, не ад замойнага жыцця...

### ПАВЕДАМЛЕННЕ ТЫДНЯ

Міністэрства статыстыкі і аналізу Рэспублікі Беларусь паведаміла, што сярэдняя месячная заробатная плата рабочых і служачых у лістападзе 2000 года склала 81025 рублёў (у кастрычніку 2000 года была 79782 рублі). Багацеям!

ВІНШУЕМ!

## За духоўнае адраджэнне

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб прысуджэнні прэміі "За духоўнае адраджэнне" 2000 года, у якім гаворыцца:

"Разгледзеўшы прадстаўленні Міністэрства культуры і Беларускай Праваслаўнай Царквы, ПАСТАНАЎЛЯЮ:

1. Прысудзіць прэмію "За духоўнае адраджэнне" 2000 года: МАКАРЭВІЧУ Леаніду Васільевічу — архітэктару, галоўнаму спецыялісту па архітэктурнай частцы Беларускага аддзела № 3 г. Баранавічы ПАРФЕНЮКУ Яўгену Стэфанавічу — протаіерэю, настаўніцу Свята-Уаскрасенскага сабора г. Брэста, благачынныму цэркваў Брэсцкай акругі

СЕМЧАНКУ Паўлу Апанасавічу — прафесару кафедры праектавання выставак і рэкламы Беларускай акадэміі мастацтваў ШАУРУ Рыгору Фёдаравічу — прафесару кафедры народных рамёстваў Беларускага ўніверсітэта культуры ЯСКЕВІЧ Алене Аляксандраўне — старшаму навуковаму супрацоўніку, дактаранту Інстытута

літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
2. Устанавіць памер прэміі "За духоўнае адраджэнне" 2000 года 100 мінімальнага заробатных плат.  
3. Міністэрству культуры ажыццявіць выплату прэміі "За духоўнае адраджэнне" 2000 года з фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.  
4. Вызваліць асоб, якія прэміяваны ў адпаведнасці з дадзеным указам, ад спагнання падаходнага падатку па суммах атрыманых прэмій.  
5. Дадзены указ уступае ў сілу з дня яго падпісання".

## Лаўрэаты прэміі "ЛіМа" і кампаніі "ВКТ-ОЙЛ"

Сёлета "ЛіМ" з дапамогай кампаніі "ВКТ-ОЙЛ" (дырэктар КАВАЛЁЎ Аляксандр Міхайлавіч) працягвае добрую традыцыю вызначэння аўтараў лепшых публікацый тыд-

нёвіка за год. Рэдкалегія "ЛіМа" лаўрэатамі прэміі за 2000 год па пяці намінацыях — публіцыстыка, эсэ, проза, паэзія, пераклады — названы:



Ніл ПІЛЕВІЧ (публіцыстыка) за старонкі з будучай кнігі "Быў час, доўгі век, была эпоха", N 30 і іншыя; Генрых ДАЛІДОВІЧ (проза) за апавяданні "Коні" і "Дубіна", N 33-34; Леанід ДРАНЬКО-МАЙСЮК за "Новыя вершы", N 32;



Анатоль КУДРАВЕЦ (эсэ) за "Я Прыпяці выток і вусце", N 5;



Максім ЛУЖАНИН (пераклады) за пераклад "Чорнага чалавека" Сяргея Ясеніна, N 39.



## У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Напрыкладні Новага года пад Масквой адбыліся традыцыйныя "Перадзелкінскія чытанні" пад эгідай Міжнароднага літфонду. Тэма іх гэтым разам была "Канец стагоддзя — канец паэзіі". У дыскусіі, у якой бралі ўдзел вядомыя паэты і літаратуразнаўцы У.Огнеў, А.Кушнер, Я.Еўтушэнка, М.Гросу, М.Канаат, Р.Нурпеісаў, Р.Сонцаў, У.Брытанішкі прадстаўлялі Расію, Казахстан, Малдову, Таджыкістан галоўны рэдактар часопіса "Дружба народаў" А.Эбанаідзе. Выступілі таксама і прадстаўнікі нашага творчага саюза Аляксандр Пільчанка і Навум Гальперовіч. Дарчы, па словах старшыні Міжнароднага Літфонду У.Огнева, бліжэйшы "круглы стол" па пытаннях узаемадзеяння літаратур краін СНД і Балтыі пройдзе на Беларусі. З цікавымі прапановамі пра супрацоўніцтва да прадстаўнікоў Саюза беларускіх пісьменнікаў звярнуліся галоўны рэдактар часопіса "Дружба народаў" Аляксандр Эбанаідзе і галоўны рэдактар альманаха "Дзень і ноч", які выходзіць у Іркуцку Раман Сонцаў.

Стыпендыі Міжнароднага Літфонду ў 2001 годзе будуць атрымліваць, па прапанове Саюза

беларускіх пісьменнікаў і Беллітфонду, Ніна Мацяш і Ала Канапелька. Гэта стала вядома пасля пасяджэння прэзідыума Міжнароднага Літфонду, які адбыўся ў Маскве напрыканцы снежня. У пасяджэнні браў удзел старшыня Беллітфонду Уладзіслаў Мачульскі. Летась стыпендыі Міжнароднага Літфонду атрымлівалі Іван Стадольнік і Віктар Казько.

Стварэнню ў рэспубліцы дзейснай сістэмы прапаганды і рэкламы беларускай кнігі паслужыць канцэпцыя, распрацаваная Дзяржаўным Камітэтам па друку Рэспублікі Беларусь. Асобны раздзел прысвечаны дзейнасці Саюза беларускіх пісьменнікаў. У яго ўвайшлі аднаўленне работы Бюро прапаганды беларускай літаратуры (сумесна з Беллітфондам), арганізацыя выездаў пісьменнікаў да сваіх землякоў у рэгіёны пры ўдзеле работнікаў выдавецтваў, правядзенне ў Полацку штогодніх Скарынаўскіх святаў кнігі, арганізацыя выступленняў пісьменнікаў у кнігарнях, бібліятэках, навучальных установах рэспублікі, бібліятэцы Саюза пісьменнікаў, у сродках масавай інфармацыі.

Прывітальная тэлеграма з Новым годам прыйшла на імя в.а. старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Волгі Іпатавай ад старшыні Міжнароднай супольнасці пісьменніцкага саюзаў Сяргея Міхалкова. У ёй разам з сардэчнымі віншаваннямі ў адрас беларускіх пісьменнікаў выказваецца надзея на далейшае развіццё і паглыбленне культурнага і творчага супрацоўніцтва паміж літаратарамі МСПС і Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Ярка і весела прайшла "Навагодня ялінка" для дзяцей пісьменнікаў у бібліятэцы нашага творчага Саюза. Было ўсё: і ўпрыгожаны цацкамі і агеньчыкамі ёлка, і Дзед Мароз са Снягуркай, і казачныя персанажы, вясёлы карагод, вершы, якія чыталі і бацькі, і дзеці. І, вядома ж, не абышлося без навагодніх падарункаў. Тут істотную дапамогу СБП аказалі Беларускі дзіцячы фонд, Саюз беларускіх жанчын, рэлігійныя арганізацыі краіны.

Н.К.

ВЕЧАРЫНЫ

## Літаратурныя сустрэчы ў БДУ

5 снежня на філалагічным факультэце БДУ адбылася творчая сустрэча з беларускім паэтам, перакладчыкам, выдаўцом, доктарам філалагічных навук, прафесарам, старшыней літаратурнага аб'яднання "БЕЛАВЕЖА" Янам Чыквіным і прафесарам Універсітэта ў Беластоку Галінай Тварановіч-Сеўрук. Ладзілі вечарыну кафедра беларускай літаратуры ХХ стагоддзя БДУ сумесна з Фундаментальнай бібліятэкай БДУ.

На вечарыне прагучалі вершы паэтычнага дуэта. Госці адказвалі

на шматлікія пытанні слухачоў, распавядалі пра літаратурнае жыццё Беларастоўчын і Польшчы, прэзентавалі свае новыя кнігі і выданні беластоцкіх аўтараў.

Завяршылі сустрэчу прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі Алег Лойка і загадчык кафедры беларускай літаратуры, прафесар Людміла Сінькова, якія выступілі са словамі ўдзячнасці.

6 снежня 2000 г. у актавай зале інтэрната БДУ № 7 адбылася творчая вечарына сяброў літаратурнага

аб'яднання філалагічнага факультэта "Узлёт", прысвечаная 70-годдзю У. Караткевіча.

Свае вершы прачыталі В. Жыбуль, А. Нінько, І. Сіроткін, М. Адам, П. Гаспадыніч, І. Саўко, А. Усаў, С. Карпаў, В. Каленік і інш. Бард А. Івашчанка выканаў песню на словы У. Караткевіча.

На вечарыне прысутнічалі і выступалі супрацоўнікі кафедры беларускай літаратуры ХХ стагоддзя БДУ А. Лойка, Л. Сінькова, А. Верабей, А. Пашкевіч.

Лада АЛЕЙНИК

Галіна ВАЛЧУГА:

# "Падтрымка прэсы дзяржавай — не яе абавязак, а дабрачыннасць..."

Суб'ядседнікамі ў лімаўскай гасцёўні звычайна былі пісьменнікі, мастакі, музычныя і тэатральныя дзеячы, людзі іншых творчых прафесій. Запрашаліся часам і проста, як кажучы, цікавыя людзі — сваёй біяграфіяй, родам заняткаў, аднак жа існавала свайго роду табу на запрашэнне ў гасцёўню свайго брата-журналіста, а тым больш чалавека, ад якога мы, газетчыкі, і самі нашы выданні нейкім чынам залежым. Скажам, таго ці іншага чыноўніка Дзяржкамдруку. А зрэшты, чаму? З пачуцця някаватасці? З боязі запабягання падначаленага перад начальнікам? Дык жа пра гэта кожны мяркуе ў меру сваёй сапсаванасці, як прынята гаварыць.

Карацей кажучы, сёння мы якраз і парушылі гэтае невядома кім і дзеля чаго ўсталяванае табу. Гэтым разам у нашай гасцёўні — намеснік старшыні Дзяржкамдруку Рэспублікі Беларусь Галіна Уладзіміраўна Валчуга. У лімаўскіх рэдакцыйных сценах раней яна была афіцыйнай асобай, па сваёй ініцыятыве. А зараз адгукнулася на нашу просьбу "прыйсці" на лімаўскія старонкі.

Дзеля знаёмства — колькі радкоў з біяграфіі госці. Нарадзілася ў Мінску, дзіцячыя гады прайшлі ў раёне Зялёнага Луга. Скончыла школу, стала студэнткай БПІ — цяперашняй політэхнічнай акадэміі. Тут атрымала не толькі дыплом інжынера, але й напаткала будучага мужа. Нейкі час пасля інстытута працавала па спецыяльнасці, потым апынулася на працы ў Мінскім аблвыканкаме. Пасля сканчэння Акадэміі кіравання працавала ў фінансавым аддзеле Упраўлення справамі прэзідэнта. Урэшце рэшт перайшла на працу ў Дзяржкамдрук, на пасаду намесніка старшыні па эканамічных пытаннях. І гаворка наша пачалася акурат з гэтых пытанняў.

— Галіна Уладзіміраўна, які абсяг вашых службовых турбот і клопатаў?

— Клопаты і турботы мае, калі гаварыць увогуле, — эканамічнага парадку. Але я разумю і іншае: калі бухгалтар будзе бачыць толькі дэбет і крэдыт і будзе клапаціцца толькі аб іх, то асаблівага поспеху ў рабоце прадпрыемства не будзе. Эканамічная праца куды больш аб'ёмная і важная, чым на першы погляд здаецца. Я рада, што сёння і галоўныя рэдактары нашых газет і часопісаў разумюць, што павінны думаць не толькі пра творчы бок справы, але і пра фінансавы. Лічбы — рэч зусім не абстрактная. Яны вынікаюць з дзейнасці як асобнага чалавека, так і калектываў. Як працуеш, так і маеш. Надышоў час, калі трэба вучыцца лічыць грошы. Минуліся часы ўтрыманства, кожны рэдактар выдання мусіць гэта разумець. Тым не менш, сапраўдна каштоўнасць выдання вымяраецца не толькі грашыма. Не так даўно на калегіі камітэта мы абмяркоўвалі работу перыядычных выданняў, заснавальнікам якіх з'яўляецца Саюз беларускіх пісьменнікаў. Само сабою, мы не проста канстатавалі: атрыманы прыбыткі такія вось, страты — такія вось, вынікі — такія. Гаварылі і пра змест выданняў, і пра іх вонкавы выгляд, і пра іншыя якасці зусім незканамічнага парадку. Шукалі сумесна сродкі, шляхі і метады для таго, каб гэтыя выданні былі лепшымі, цікавейшымі, больш змястоўнымі, шырэй ішлі да чытача.

— Як дзяржаўнаму службоўцу, па-простаму чыноўніку ўсе аб'екты вашай увагі — гэта значыць, газеты, часопісы — для вас аднолькавыя. А як для чалавека? Есць жа, напэўна, нейкія асаблівасці імплэты? Што чытаецца не толькі па службе, але й па патрэбе душы?

— Калі я кажу часам, што працую з лічбамі, мне заяўляюць: на тое вы і чыноўнік! А што, хіба чыноўнік — не чалавек? Ён ужо не можа адчуваць, перажываць, хвалявацца? Калі я прыйшла сюды працаваць, мяне зачаравала атмасфера шчырых чалавечых адносін у асяроддзі журналістаў, літаратараў, паліграфістаў. Адчуваецца, што людзі жывуць адным агульным клопатам, згуртаваныя адною справай. На кніжных выставах і кірмашах ці не найбольш захапляе гэтая агульная заклапочанасць, нейкая душэўная аднасць аўтараў, мастакоў, выдаўцоў, гандляроў. Так, і прадаўцоў кнігі і перыядычных выданняў. Прадавец кнігі гэта не прадавец каўбасы ці абутку. Я часта заходжу ў кнігарню "Светач", што побач з нашым будынкам, і заўважаю, што прадаўцы, асабліва сталейшага веку, надзвычай беражна ставяцца да кнігі. Роля друкаванага слова — велізарная. Кніга ў руках — гэта зусім не тое, што глядзець тэлевізар ці слушаць радыё. Кніга — гэта нешта не вокалгеннае, а доўгатэрміновае, вечнае. Тым з большай павагай асабіста я стаўлюся да пісьменнікаў, да аўтараў кніг, часопісных і газетных публікацый. Літаратурныя здольнасці, пісьменніцкі талент — гэта сапраўды боскі дар. Пішучых людзей трэба шанаваць і аберагаць, усяляк падтрымліваць. Аднойчы мы за "круглым сталом" абмяркоўвалі пытанне "прэса і эканоміка". І там слушна адначалася, што журналіст, дасканалы вывучыўшы нейкую эканамічную праблему, напіша, распавядзе пра яе чытачам лепш, цікавей і мо нават глыбей, чым сам эканаміст са сваім дасканалым веданнем законаў эканомікі. А што да чытання... Праглядваю літаральна ўсе

газеты і часопісы, па магчымасці знаёмлюся са зместам тых ці іншых публікацый. Калі наткаюся сама на штосьці цікавае ў "Ліме", "Полымі" ці "Нёмане", ці калі хто падкажа, параіць сее-тое прачытаць — абавязкова чытаю, стараюся не прапусціць. Напэўна, гэтае чытанне спрыяе і таму, што звяртаеш больш пільную ўвагу на аб'ём, тыраж выдання, на яго знешні выгляд. Вось хоць бы тое самае згаданае "Полымі". Сумна, што галоўны літаратурны часопіс мае такі несамавіты выгляд. Трэба, вядома, эканоміць, лічыць грошы, але за прынцып работы трэба браць нешта больш важнае, чым абы толькі танней. Бо сапраўдны кошт выдання вымяраецца, паўтару, усё ж не толькі грашыма...

— У сённяшніх эканамічных умовах, калі мы павольна, спакваля, эвалюцыйна ідзем да рынку, нялёгка, напэўна, даводзіцца і чыноўнікам. Кіраўнікі перыядычных выданняў ідуць у Дзяржкамдрук з просьбай дапамогі, найперш — ці не да вас асабіста. Якія магчымасці аказаць дапамогу, падтрымку выданні мае сёння дзяржава і якія яны рэалізуюцца?

— Так, наша дзяржава падтрымлівае перыядычныя выданні, асабліва калі параўнаць з тым, як гэта робіцца ў іншых краінах СНД. Там амаль няма дзяржаўнай падтрымкі прэсы. У Расіі, напрыклад, дзяржаўную падтрымку мае толькі раённы друк. Мы ж падтрымліваем і абласныя, і так званыя рэспубліканскія газеты, і многія галіновыя — праз адпаведныя міністэрствы і ведаствы. Дзякваць Богу, што сёння і галоўныя рэдактары выданняў нарэшце пачынаюць разумець: падтрымка прэсы дзяржавай — гэта не абавязак яе, а дабрачыннасць, гэта падтрымка не столькі рэдакцый газет, колькі яе чытача. Дзяржаўная датацыя скіравана на тое, каб кошт таго ці іншага выдання быў даступны чытачам. Калі мы хочам фарміраваць грамадскую думку ў адпаведнасці з пэўнымі агульначалавечымі вартасцямі, мы павінны падтрымліваць тыя выданні, якія працуюць на гэта, у імя гэтага. Адсюль наша найбольшая падтрымка дзіцячых выданняў. І аб'ём іх павольна, і друк палепшаў, і колер у многіх з'явіўся, і ў розніцу настойліва прапануем браць іх больш. Клопат гэты часам і стратны, аднак задача стаіць важнейшая — зрабіць гэтыя выданні агульнадаступнымі, дамагчыся, каб яны былі ў кожнай сям'і. Падтрымлівае дзяржава і літаратурна-мастацкія выданні. Дарэчы, спецыяльная пастанова прадугледжвае аказанне гэтым выданням дапамогі ў матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні. Мы стараемся адгукнацца на просьбы, ісці на сустрэчу пажаданням рэдакцыйных калектываў, перажываем і клопоцімся пра іх патрэбы. А як жа інакш? Гэта ж наш агульны клопат, усё грамадства павінна працаваць на агульны вынік. Згадваецца ў гэтай сувязі нядаўня перадача па НТБ — дыялог Уладзіміра Малчанава з нашым Васілём Быкавым. Васіль Уладзіміравіч неяк вельмі асуджана, безнадзейна сказаў пра нашу будучыню. Маўляў, мы вельмі малы ўнёсак робім сёння дзеля гэтай будучыні, мала закладваем у яе падмурак. Мяне гэта ягоная думка вельмі ўразіла і засмуціла. Асабліва той настрой, з якім Васіль Уладзіміравіч гаварыў пра гэта. Я мяркую, не ўсё гэтак безнадзейна.

— Галіна Уладзіміраўна, а якія статусні камітэта з так званым недзяржаўным друкам? Ці ўплывае

газеты і часопісы, па магчымасці знаёмлюся са зместам тых ці іншых публікацый. Калі наткаюся сама на штосьці цікавае ў "Ліме", "Полымі" ці "Нёмане", ці калі хто падкажа, параіць сее-тое прачытаць — абавязкова чытаю, стараюся не прапусціць. Напэўна, гэтае чытанне спрыяе і таму, што звяртаеш больш пільную ўвагу на аб'ём, тыраж выдання, на яго знешні выгляд. Вось хоць бы тое самае згаданае "Полымі". Сумна, што галоўны літаратурны часопіс мае такі несамавіты выгляд. Трэба, вядома, эканоміць, лічыць грошы, але за прынцып работы трэба браць нешта больш важнае, чым абы толькі танней. Бо сапраўдны кошт выдання вымяраецца, паўтару, усё ж не толькі грашыма...



вае незалежна нейкім чынам на незалежны камерцыйны друк?

— Мы не перашкаджаем нікому, і гэта самае галоўнае. Бадай, ніколі і нікому з тых заснавальнікаў, якія прыходзілі да нас з намерам ця жаданнем зарэгістраваць свае сродкі масавай інфармацыі, не было адмоўлена. Калі ласка! Есць пэўны пералік дакументаў, якія неабходна прадставіць, — і ўсё. Хочаце працаваць — працуйце. Есць пэўнае прававое поле, не выходзіць з яго, не парушайце — і працуйце на здароўе. І праблемы могуць узнікнуць, сяды-тады, на жаль, і ўзнікнулі, калі парушэнні ўсё ж робяцца, дапускаюцца, правільнай — дапускаліся.

— Галіна Уладзіміраўна, аднак жа грэшна будзе не спытаць у вас і пра іншае. Вы ж, у дадатак да ўсяго, а мо найперш — яшчэ й жанчына, маці і жонка. З якім настроем сустракаеце вы новы дзень, як наогул пачуваецеся ў сённяшнім нялёгкім дні?

— Ведаецца, па-рознаму. Бываюць перыяды проста стомленасці. Я зрабіла для сябе выснову. Чалавек павінен нечага хацець, да нечага імкнуцца, мець мэту. Калі няма гэтага, тады й жыць не хочацца. Трэба навучыцца хацець нават у дробязях. Мне хочацца, каб усе побач са мной былі здаровыя, непанурныя, шчырыя. Я хачу бачыць вынік сваёй працы. Гэта, напэўна, характэрна для кожнага чалавека. Падыход у мяне да жыцця адзін: імкнуса аддаваць сябе цалкам як на рабоце, гэтак і дома. А дзень свой, кожны новы дзень стараюся пачынаць добрым настроем і добрай справай, хоць самай маленькай, чужому воку незаўважнай...

— Ведаю, што ваш муж — кіраўнік адміністрацыі Савецкага раёна горада Мінска. Дома вы з ім абмяркоўваеце чыста сямейныя праблемы ці закранаеце і грамадскія, дзяржаўныя? Абмяркоўваеце, а мо й спрачаецеся па нейкіх палітычных, скажам, пытаннях?

— Стараемся не гаварыць пра дзяржаўныя, грамадскія, палітычныя варункі. Бываюць моманты, сядзіць муж ля тэлевізара, глядзіць у экран, але бачу, што думкі ягоныя зусім у іншым кірунку працуюць, недзе далёка ён ад таго, што робіцца на экране. У яго клопатаў хапае. Таму абцяжарваць яго яшчэ абмеркаваннем нейкіх праблем не хачу. Дом, наша сям'я — наш бастыён, наш сусвет, і паручаць, рушыць яго наварта, бо інакш можна страціць арыентацыю ў гэтым свеце наогул.

(Працяг на стар. 4)

АБСЯГІ

ГОМЕЛЬШЧЫНА...

## На скрыжаванні стагоддзяў

Гомельская абласная арганізацыя Саюза мастакоў налічвае 70 сяброў — жывапісцаў, графікаў, скульптараў, майстроў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Сярод іх — заслужаныя дзеячы мастацтваў Беларусі Д. Алейнік, М. Казакевіч, вядомыя майстры пэндзля і рэза Р. Ландарскі, С. Дзьяканаў, А. Отчык, У. Кароткі, Г. Гарбанёў, Д. Папоў, П. Фей, М. Кляцкоў... У карціннай галерэі абласной арганізацыі СМ адкрылася экспазіцыя "Беларусь — трэцяму тысячагоддзю". У работах гомельскіх мастакоў прадстаўлены на выставе, — жыццё палескага краю, яго цудоўныя людзі і маляўнічая прырода.

## Знаходкі археолагаў

Абласны краязнаўчы музей вядзе актыўную навуковую работу, у тым ліку і археалагічную. Сёлета даволі ўдала закончыліся палывыя работы па раскопках у цэнтры Гомеля. У выніку знойдзены ўнікальныя рэчы і прадметы, якія адносяцца да IX і наступ-

ных стагоддзяў старажытнага часу. Гэта шматлікія прадметы бытавога ўжытку, аздобы, узбраенне гарадскіх дружыннікаў. Удзельнікі археалагічных раскопак дэманструюць свае знаходкі ў навучальных установах і школах горада.

## "Зімовая вясёлка-2000"

У абласным Грамадска-культурным цэнтры прайшоў фестываль "Зімовая вясёлка-2000". У ім прынялі ўдзел творчыя студэнцкія калектывы дзяржуніверсітэта імя Ф. Скарыны, політэхнічнага ўніверсітэта і ўніверсітэта транспарту, кааператыва інстытута. Прыехалі і госці — студэнты Мазырскага педінстытута. Пераможцы фестывалю атрымалі прызы.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

БРЭСТЧЫНА...

## Тут ажывае гісторыя

Каля 80 тысяч экспанатаў налічваецца зараз у Брэсцкім краязнаўчым музеі. Асабліва багатыя аддзелы старажытнай і новай гісторыі, прыроды, этнаграфіі. Музей сабраў вялікія калектывы зброі, манет, археалагічных знаходак, рукапісных і друкаваных кніг. Тут захоўваюцца, у прыватнасці, герб і пячатка Брэста — першага беларускага горада, які атрымаў Магдэбургскае права.

Шырока вядомыя музейныя філіі — археалагічны музей "Бярэсце", музей "Камянецкая

вежа", музей партызанскай славы і іншыя. Акрамя карціннай галерэі, рэгулярна працуюць стацыянарныя і перасоўныя выставы.

Пра гэтыя і многія іншыя набыткі галоўнага музея Берасцейшчыны гаварылі дырэктар Таіса Новік, вядучы спецыяліст Таццяна Ходцава, іхнія калегі, а таксама прадстаўнікі ўлад, грамадскіх і творчых арганізацый вобласці на ўрачыстай вечарыне, прысвечанай 50-годдзю з дня заснавання гэтай культурнай установы.

## Віталі земляка

У Брэсце і на роднай Камянецчыне пабываў паэт, празаік і перакладчык, супрацоўнік часопіса "Полымя" Васіль Жуковіч, які нядаўна адсвяткаваў сваё 60-годдзе.

Былога свайго выпускніка цёпла вітаў філфак дзяржуніверсітэта, дзе студэнты і выкладчыкі падрыхтавалі вялікую літаратурна-мастацкую кампазіцыю паводле твораў пісьменніка. Потым госць чытаў свае новыя вершы, адказаў на пытанні, даваў аўтографы чытачам. Не менш шчырай і плённай атрымалася сустрэча і ў Камянецкай раённай бібліятэцы, дзе асноўнымі суразмоўцамі Васіля Жуковіча былі школьнікі і настаўнікі, тутэйшыя літаратары.

Сымон АКСЕНІН

МАГІЛЁўШЧЫНА...

## У гонар губернатара

Нядаўна ў абласным цэнтры прайшлі чытанні, прысвечаныя 160-годдзю з дня нараджэння А. Дэмбавецкага — магилёўскага губернатара, асветніка, чалавека шматлікіх навуковых інтарэсаў. Менавіта ён у свой час парупіўся аб выданні трохтомнай калектывнай працы "Вопыт апісання Магілёўскай губерні" — унікальнай краязнаўчай энцыклапедыі магилёўскага краю.

Удзельнікі чытанняў — гісторыкі, краязнаўцы, творчая інтэлі-

генцыя — звярнуліся да выканаўчых улад горада і вобласці з прапановай назваць адну з вуліц Магілёва імя Дэмбавецкага.

Мяркуюцца выдаць таксама навукова-папулярны збор "Магілёў губернскай" аб Магілёве XIX — пачатку XX стагоддзя. Запланавана і перавыданне "Вопыту...". Першы том лабачыць свет да 120-годдзя публікацыі гісторыка-краязнаўчай энцыклапедыі.

Алесь ПЯТРОВІЧ

ВІЦЕБШЧЫНА...

## Сузор'е муз

У апошнія дні мінулага года ў Віцебску прайшлі дні творчай інтэлігенцыі "Сузор'е муз-2000". "Яны ўжо сталі для горада традыцыйнымі", — адзначыў начальнік упраўлення культуры гарвыканкама Віктар Кібісаў.

Дні пачаліся з літаратурнай акцыі "XX стагоддзе: дзякуй, даруй, бывай", якая прайшла ў бібліятэцы імя Максіма Горкага. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі ўсклалі кветкі да помнікаў нашых землякоў — У. Караткевічу, М. Шагала, Е. Лось, П. Броўку, З. Канпельцы. У Беларускай тэатры "Лялька" прайшоў спектакль "Ладдзя распачы", а таксама канцэрт "Вынікі стагоддзя" народнага маладзёжнага хору і ўзроста хору школы мастацтваў N 1 пад кіраўніцтвам Віталія Раўза. На ўрачыстай цырымоніі былі названы лаўрэаты чарговай прэміі "Сузор'е муз".

Святлана ГУК



### Памяці Уладзіміра Караткевіча

Вечарына, прысвечаная 70-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, прайшла ў Нацыянальным дзяржаўным гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. На сустрэчу прыйшлі Адам Мальдзіс, Васіль Сёмуха, прарэктар Беларускага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка Пётр Кібалка. Пераможцы конкурсу атрымалі кнігі У. Караткевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў.

Ірына ПАРХОМЕНКА, навучэнка ліцэя імя Я. Коласа

### “Чаромхавы водар” у Валожыне

Напрыканцы мінулага года ў Валожыне адбыўся сольны канцэрт дыпламанта шматлікіх музычных конкурсаў, выкладчыка музычнай школы Аляксандра Шаўчэнкі. З цёлымі словамі пра яго творчасць выступілі старшыня райвыканкама Валянцін Малішэўскі, загадчык адзела культуры Аляксандр Жаблыка, паэты Аляксандр Пісарык, Валянціна Гіруць-Русакевіч, Фёдар Баравы. Новымі песнямі на вершы беларускіх паэтаў парадаваў прафесійны кампазітар з Вішнева Уладзімір Гаркуша. Напярэдадні вечарыны ў А. Шаўчэнкі выйшла першая студыйная касета з песнямі на вершы А. Пісарыка “Чаромхавы водар”. Наперадзе ў валожынцаў заналеныя фестывалі беларускай эстраднай песні, у якіх актыўна ўдзельнічае таленавітая моладзь.

Алена ЛУЖЫНСКАЯ

### “Крыніца”, N 60

Пасля працяглага перапынку выйшаў чарговы нумар “Крыніцы”.

У рубрыцы “Ты” Галіна Булыка гутарыць з Людмілай Рублеўскай. Тут жа надрукаваны два апавяданні Л. Рублеўскай (“Лікантроп” і “На фоне дажджу і лістабою”), а таксама вершы. Аб творчасці пісьменніцы разважаюць Ірына Шаўлякова, Ала Сямёнава, Таццяна Барысюк, Волга Шынкарэнка, Алякс Кучарава і два мужчыны — Усевалад Гарачка ды Пятро Васючэнка.

З вершамі ў часопісе выступаюць Эдуард Мазыко і Алякс Туровіч. Змешчаны працяг рамана Эжэна Іанескі “Адзіночкі” (пераклад Алякс Асташонка).

У гэтым нумары “Крыніцы” — прэм’ера рубрыкі “Наша”. Усе матэрыялы прысвечаны газеце “Наша Ніва”. Падаюцца гісторыя газеты і выказванні пра яе беларускіх і замежных навукоўцаў і дзеячаў культуры, узнаўляецца тэкст “Нашаніўскага пара” са славамі “Хрэстаматыі беларускай літаратуры (ад 1905 году)”. Ігната Дварчаніна. Алег Лойка друкуе поўны тэкст свайго артыкула “Народная газета”, які быў змешчаны ў “Ліме” ў 1986 годзе з купюрамі. Акрамя таго, А. Лойка ўпершыню расказвае, як станоўчая ацэнка “Нашай Нівы” трапіла ў артыкул, што з’явіўся ў выданні ў 1964 годзе ў Маскве кнізе “400 лет русскага кнігапечатання” і быў падпісаны былым сакратаром ЦК КПБ па ідэалогіі акадэмікам АН БССР Ц. Гарбуновым. Таццяна Кабржыцкая даследуе тэму “Наша Ніва” і Украіна”. Доктар філасофскіх навук Уладзімір Конан у артыкуле “Эстэтыка нацыянальнага адраджэння” засяроджвае ўвагу на тым, як на змену матыву Лазара Беднага (песням-жальбам) у нашаніўскай паэзіі прыйшлі “іншыя” — апалонаўскія — матывы”. У гэтай сувязі вучоны выказвае сваё меркаванне і пра першую ў гісторыі беларускай літаратуры дыскусію, што была распачата Вацлавам Ластоўскім і адбылася на старонках “Нашай Нівы” ў 1913 годзе. Друкуюцца і матэрыялы тае дыскусіі — артыкулы Ластоўскага, Янкі Купалы ды Лявона Гмырака. Таксама перадрукоўваецца (часткова) артыкул Станіслава Станкевіча “Савецкае асуджэнне “Нашай Нівы” і спробы ейнае рэабілітацыі” з пасляслоўем Анатоля Сідарэвіча. Дзеячы культуры адказваюць на пытанні анкеты пра самыя важныя падзеі мінулых тысячагоддзя і стагоддзя, а таксама пра спадзяванні на век новы.

Ф. ТРОНКА

### Вацлава ВЯРБОЎСКАЯ:

## “Жыву Беларуссю”

Пастаянны чытач “ЛіМа” добра ведае прозвішча Вацлавы Вярбоўскай. Даўня яна аўтарка. Піша пра аздаравленне чарнобыльскіх дзяцей у Амерыцы, пра жыццё закардоннай беларускай дыяспары... Нарадзілася на Вілейшчыне. Тэатральна-рэжысёрскую адукацыю атрымала ў Мінску. Працавала ў оперным тэатры, тэатры музкамедыі, на Беларусьфільме, тэлебачанні. Рэжысёр, драматург, сцэнарыст, журналіст. Зараз жыве і працуе ў ЗША...

— Сакрат Яновіч, прыехаўшы з Беласточчыны на міжнародны кангрэс беларусістаў, заўважыў, што Беларусь коціцца ў багно, а беларусы, па сваёй пакорлівасці, затурканасці і занябданасці, нагадваюць “белых неграў Еўропы”... Вы, Вацлава Янаўна, адзінаццаць год не былі на Беларусі. Вашы ўражанні ад радзімы?

— Я не пазнала Мінск! Шмат прыгожых твараў. Жанчыны апрануты па-еўрапейску. А наконт беларускасці... Згодна з Яновічам. Значна паменела яе ў вачах людскіх, учынках і памкненнях. Мінск — усё ж сталіца, па ўтульнасці і прыгажосці — еўрапейскі горад. А беларуская вёска — вось ад яе проста жахнулася. Шмат смецця на вуліцах і падвор’ях, шмат п’яных, у тым ліку жанчын... Памойму, асноўная страта — гэта страта веры хоць у нейкія змены да лепшага...

— Не вам першай задаю гэтае пытанне. Няўжо Беларусь лягчэй любіць здалёк? І Багдановіч не быў бы Багдановічам, калі б не мроіў пра жапаную Беларусі за сотні кіламетраў ад сапраўднай?

— Пытанне яшчэ тое. Адказаць — як жыццё пражыць. Паспрабую. Амерыка шмат чаго дала і шмат чаго навучыла. Паехала ў 89-ым быццам у гошці, а засталася назаўжды. Па самых розных прычынах, у тым ліку і вельмі асабістых... Але не пра тое гаворка. Амерыка дапамагла мне адчуць сябе чалавекам! Паверце, гэта вельмі цяжкая справа: выконваючы волю Бога, ясна разумець сваё жыццёвае прызначэнне. Любіць людзей і рабіць для іх усё магчымае... А мо, сапраўды, не столькі ў вольналюбівай Амерыцы справа, колькі ў тым, што ўсе гады гэтыя жыла Беларуссю, адчувала дух яе і падтрымку... Дзе б ты ні быў — Бацькаўшчына заўжды ў душы і сэрцы. Яна, як працяг цябе самога. І межы тут ні пры чым. І ўвогуле, так на сёння шмат беларусаў, раскіданых па



ўсіх краінах і мацерыках, што даўно лаўлю сябе на думцы, увесць свет — наша вялікая і непадзельная Беларусь. Справа за малым — кожны беларус павінен дбаць пра беларускае.

— Ці адразу ўсё атрымалася на амерыканскай зямлі?

— Ды не, натуральна. На першым часе ох як невыносна цяжка было. Падпрацоўвала там-сям, бабулку састарэлую даглядала. Выжыла, словам! Вельмі падтрымалі маральна Іван Кульбеда, Майсей Сяднёў, Вера і Франціш Бартулі, Марыя Дэмковіч... Дарэчы, беларус са сваёй знакамітай працавітасцю нідзе не прападаў! Хоць і не выблісць нашы амерыканскія беларусы ў мільярдэры, але і не галадуе ніхто... Дык вось, атрымала так званую рабочую візу, вывучыла мову (зараз напісала “Амерыка”. Вядучая музычная кампанія (Falcon Records) прапанавала пакласці гэтыя словы на музыку. Выкладаю не без поспеху. Чытаю лекцыі па беларускім мастацтве і тэатральнай культуры. У каледжах і цэрквах Чыкага, Нью-Йорка і Кліўленда са студэнцкімі тэатральнымі школамі шчыльна супрацоўнічаю. Жыццё асабістае наладзілася. Натуральна, захацелася большага. Таму на грамадскіх пачатках супрацоўнічаю з амерыканскай кампаніяй, якая збірае грошы для беларусаў-чарнобыльцаў. Справа патрэбная. Працую ў шчыльных стасунках з беларускай амбасадай. Сустрэлася асабіста з Бушам, Клінтанам. Шмат у чым дапа-

магае ўрач Марыя Дэмковіч — амерыканка беларускага паходжання. Лекі для Беларусі закуплены на некалькі мільянаў долараў...

— Цяжка не згадзіцца, што вашы думкі пра Беларусь упайне матэрыяльныя... Вацлава Янаўна, наколькі я ведаю, апрача таго, што вы пастаноўчык тэатральных спектакляў, з’яўляецеся яшчэ і аўтаркай мастацкіх і дакументальных тэлефільмаў, прызнаных беларускімі крытыкамі і глядачамі. У Амерыцы працуеце ў гэтым накірунку?

— Тэма асабліва... Мо таму і захацела сябе як асобу, што дзесяць год амерыканскага жыцця працавала над беларускамоўным сцэнарам мастацкага фільма пра святую Еўфрасіню Полацкую. Яе зорка сагрэла і асвяціла мае жыццё. А дух яе і дабрый падтрымалі ў цяжкія моманты, прымуслі застацца беларускай не толькі на словах. Імя слаўтай пілігрымкі святое не толькі для Беларусі. Гісторыя жыцця святой Еўфрасіні звязана з Украінай, Турцыяй, Грэцыяй, са Святой Зямлёй. Уяўляеце, які фільм можа атрымацца?! Быццам усё для гэтага ёсць. Што будзе далей (не хачу сурочыць) — Бог пакажа.

— Так, здаецца, толькі боскай дапамогай нам зараз і не хапае. Няхай жа ў новым тысячагоддзі вам і ўсім беларусам свету дапамагае Бог!

Гутарыў  
Яўген РАГІН

На здымку: В. ВЯРБОЎСКАЯ, М. РАСТРАПОВІЧ, амерыканскі дырэктар Дэвід АНДРЭ падчас збору сродкаў для чарнобыльскіх дзяцей у Пітсбургу, ЗША.

## “Падтрымка прэсы дзяржавай ...”

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 3)

— А дзеці вашы якога ўзросту? Якія з імі ўзаемаадносінны? Знаходзіце паразуменне? Пытаюся, бо ведаю: сёння дзеці вельмі прагнуць самастойнасці, незалежнасці...

— У мяне адзін сын, сыночак мой, яму 14 гадоў, выйшэйшы ўжо за маму ростам і, вядома ж, страшэнна незалежны. Раней ён быў неяк бліжэй да мяне. Потым пачаўся пераходны узрост, і гэта далосся нам з бацькам у знакі. Зразумелі, што трэба і нам, бацькам, мяняцца. Трэба зразумець, што дзіця — гэта асоба, якая можа і адрознівацца ад бацькоў. Прааналізаваўшы свае адносіны да сына, я зразумела, што навязваю яму свой погляд на жыццё, найперш на ягонае жыццё. Я лічыла, што гэта правільна, што гэта добра, што так і павінна быць. Я на яго ціснула, а ён, падростаючы і афармляючыся ў асобу, пачынаў неяк адасабляцца. Я зразумела сваю памылку, зразумела, што ён мае права на сваё ўласнае светаўспрыманне, і ў нас усё нармалізавалася. Але ёсць агульнапрынятыя пазіцыі, якія ні мне не дадзена пераступіць, ні яшчэ каму б там ні было, і тут я стаю цвёрда, як належыць маці, бацьку, адказным за выхаванне дзіцяці. Вечарамі мы з сынам чытаем. Не здзіўляйцеся — чытаем усю літаратуру. Апошнім часам чытаем кнігу “Кавалеры і дамы беларускага Рэнесансу”, якая выйшла ў выдавецтве “Польмя”. Гэта вельмі цікавая кніжка, яна дапамагае спазнаць нашу гісторыю, вымушае хвалявацца і супержываць над лёсамі нашых продкаў.

— А якое месца ў вашым жыцці займае тэатр, музыка? Дарэчы, якую музыку любіць слухаць? З якой кнігай сябруеце?

— Тэатр люблю. Па магчымасці наведваю. Нядаўна былі з сынам у Купалаўскім, глядзелі спектакль “Сон у чарадзейную ноч”. Я атрыма-

ла вялікае задавальненне, ачысцілася душой. Што да музыкі, дык з гадамі ўсё больш схіляюся да музыкі класічнай. Часам магу ўспрыняць і касету з сучаснай музыкай — сын аматар яе, але ўвогуле ў цяперашняй музыцы шмат агрэсіўнасці, а гэта не па мне. Чытаю больш беларускую літаратуру. Люблю кнігі Вольгі Іпатавай — нядаўна з асалядаю і вялікай цікавасцю прачытала яе “Залатую жрыцу ашвінаў”. З расійскіх аўтараў упадабала Мікалая Ляонава, які ўмее праз выдуманы дэтэктыў прагназаваць рэчаіснасць, — як некалі браты Стругацкія рабілі гэта праз фантастычныя сюжэты. Увогуле чытаю вельмі шмат, асабліва эканамічнай літаратуры. А яе столькі зараз выдаецца, што можна, як кажуць, і патануць. Планавікі, эканамісты, бухгалтары, якія вымушаны сачыць за гэтай процьмай заканадаўчых актаў і метадыч, проста герайчыны людзі.

— Галіна Уладзіміраўна, якія спадзяванні звязваеце з наступным годам?

— Прамінулы год быў цяжкі. Напэўна, таму, што высакосны. Думаецца, што і новы не будзе лягчэйшы, хоць хацелася б, каб было інакш. Хочацца спадзявацца, што сітуацыя ў краіне пяройдзе нарэшце ў стадыю стабілізацыі, бо патэнцыял нашых людзей вялікі. Беларусы — нацыя вельмі цярплівая. Яшчэ мы здзіўляем свет сваімі адносінамі да роднай мовы. Дзе яшчэ можа быць нешта падобнае? Чаму ў нас такое проста-такі жажлівае цяпленне? Вось пратапталі за гады-дзесяцігоддзі сцяжыну і сноўдаемся па ёй сюд-тут. Акурат з гістарычнай літаратуры я ўведала, што наша нацыя выпрацавала інстынкт самазахавання. Яе столькі разоў нішчылі, але яна выжывала. Вось і беларускамоўныя выданні, калі вярнуцца да тэмы нашай гаворкі, страцілі тыражы таму, што беларуская мова ў грамадстве не мае шырокага ўжытку. Калі мы лічым, што ў нас двухмоўе, дык хай і будзе пароўну, пяцьдзесят на пяць-

дзесят, як кажуць, і таго, і другога. А то ж вазьміце хоць бы эканамічную літаратуру, якую я вымушана бясконца чытаць, — яна ўся на рускай мове. А я неяк спытала ў прадстаўніка Арменіі — на нарадзе прадстаўнікоў краін СНД, ці выпускаюць яны кнігі на рускай мове. У адказ пачула: не выдалі ніводнай, для рускамоўнага насельніцтва завоззяць кнігі з Расійскай Федэрацыі. У нас парадокс у тым, што мы не гаворым на роднай мове, хоць усё разумеем яе і ўспрымаем. Цяжка гаварыць пра будучыню роднай мовы ў такіх стасунках, але што яна не загіне — я ўпэўнена. Чаму я кажу не надта мажорна пра год наступны? Наша грамадства, на жаль, робіцца жорсткім. І гэта страшна, балюча. Нашы дзеці зусім іншыя. Іншыя ў дачыненні, адносінах да жыцця ва ўсіх яго праявах. Але ж як бы мы ні гаварылі, што яны кепскія, гэта ж мы заклалі, збудавалі ім такую базу. Яны ад нашай бяды адштурхоўваюцца, дыстанцыруюцца. А мы — ад іх. І гэта недаравальна. Калі жалезныя арэлі ў двары ператвараюцца ў кучу металалому, дык трэба вінаваціць не толькі падлеткаў, якія гэта зрабілі, а найперш бацькоў, якія бачылі гэта з вокнаў сваіх кватэр, але не спынілі іх варварства. Нешта мы не дадалі, не зрабілі тут. Нам трэба думаць не так пра будучы дзень, як пра сённяшні. Зробім добрую справу сёння, яшчэ лепшы вынік атрымаем заўтра. Чалавек павінен заставацца чалавекам. Галоўнае — добрасумленна і з дабрыйнёю рабіць тое, што табе належыць, што выпала, накіравана табе рабіць...

— Дзякуй вам, Галіна Уладзіміраўна, за гутарку. Дазвольце пажадаць вам адлімаўцаў — супрацоўнікаў і чытачоў — шчасця і поспехаў у першым годзе новага стагоддзя.

Гутарку вяла  
Марыя МІХАЙЛАВА

НАША карэліцкая кніга "Памяць". Увечары зноў глядзеў яе, за другім захадам шукаючы і знаходзячы штосьці новае.

Так у раздзеле "Вернутыя імёны", які я, выходзіць, проста прапусціў, гартаючы кнігу першы раз, знайшоў такое:

"Рап'евец Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1916, у в. Лыкавічы. Арыштаваны ў студзені 1939. Асуджаны ў маі 1939. Прыгавораны да расстрэлу. Рэабілітаваны ў снежні 1966."

Было каму і плакаць па ім, і пра рэабілітацыю паклапаціцца. Той самы мой аднакласнік Косця-Лычык, пра якога я ўжо даўнавата пісаў, як ён, будучы польскім жаўнерам, так тады гаварылася, у форме і з карабінам уцёк у "Саветы", а што з ім здарылася там (1937—1938 гг.), я або чуў і забыўся, або, хутчэй, і не чуў. Памылка толькі на год: "суд", пасля турмы і катаванняў, і расстрэл адбыліся ў 39-м. А усё

Тычына кажа, што ў Санкт-Пецярбургу нядаўна "Блакадная кніга" перавыдадзена і аўтары пастаўлены ўжо не па алфавіце, а з Граніным наперадзе... Няўжо і ён, Даніла Аляксандравіч, мае да гэтага дачыненне?.. Ці самі выдаўцы падшылі тут "со смыслом": усё ж такі старэйшы брат?..

□ "Кнігарня пісьменніка". Завал літаратуры рускамоўнай і амаль нічога беларускага. Як выдаецца, так і прадаецца. Самасільна рыхтуемца да братняга ўз'яднання...

□ Газета "Rzeczpospolita" за 31.X—1.XI, у рубрыцы "Odeszli", памерлі паміж двума "Днямі задушнымі", леташнім і сёлетнім, паведаміла, што сярод іншых знатных палякаў памёр і Жукроўскі. Высокіх слоў пра Войцеха, як і пра кожна-

ва ад яго, хоць, дарэчы, заўсёды не надта ахвочага да ліставання. Niestety! — скажам па-польску, што азначае **жаль!** З маўчаннем сваім ён не першы, і тут ёсць свой інтэрнацыянал, і я ў ім — не з лепшых.

□ І вось тым часам "Дзень задушны", свята памяці, газетная калонка з мноствам імёнаў тых, што адышлі, а сярод іх — амаль зусім апошні з тых, каго я ў Польшчы ведаў бліжэй, з кім сябраваў.

□ Гараць тарфянішчы. Узняўся вецер, пыл тарфяны гарыць на ляту, у паветры. І гэта страшна — з-за лесу, вёскі, статка і людзей, якія на дарозе гэтага агню-падпалу.

□ Страшна — бачачы, чуючы збоку, на тэлеэкране.

□ Іду спакойна на зялёнае святло, пе-

добрую кнігу і сам, здаецца, робішся разумнейшым, таленавіцейшым.

А чытаючы рускага Юрыя Палякова, аповесці ў тэме "Сто дней до приказа", думаў, як гэта добра — быць самому вясылым і весяліць сваім словам другіх!..

□ Па-ўладнаму расчуленая ўсмішка задалавальна на паказе сілавых практыкаванняў "спецназа". Яму такія галовы, што лбом з падскоку разбіваюць тры белыя цагляны, пакладзеныя адна на адну, патрэбны больш за тых, што думаюць і да чагосьці дадумваюцца.

□ На першае прадвяснянае сонца худую каровіцу выпускаць з халоднага ды гразкага хлява, а яна пастаіць, пастаіць, прыгрэецца і раптам смешна, бо недалужна падбрыкне.

На вольна-пенсійным прыгрэве так час ад часу, зусім сур'ёзна падбрыкваюць "вершамі" не скажаш, каб худыя акадэмікі, нават з навук дакладных.

□ На нядаўняй сустрэчы з настаўнікамі і навучэнцамі гуманітарнага ліцэя сярод запісак-пытанняў было і такое: "Ці лічыце вы сябе пісьменнікам, які адбыўся, ці вашы галоўныя творы наперадзе?"

Перш чым з усёй старэчай шчырасцю адказаць на шчырасць юную, я ўспомніў пазалеташнюю сустрэчу з выкладчыкамі і студэнтамі педуніверсітэта і запіску з гарэзлівай, а то і з'едлівай маладой калючасцю: "Ці лічыце вы сябе вялікім пісьменнікам?"

"Лічу", — адказаў я спакойна, вытрымаў пэўную паўзу, як мне здалося, пад недаўменнае маўчанне, і дадаў: — "І усё жыццё ад гэтага пакутую. Метр восемдзесят сем сантыметраў і, у сярэднім, сто пяць кілаграмаў. Ні вопраткі гатовай, ні абутку не знайсці..." Тут мяне спынілі смехам і воплескамі.

□ Было падобнае і ў ліцэі, калі я раска-заў пра тую колішнюю пісульку.

□ З-за паганай слізготы пошту 29-га прынеслі адзін раз, зусім падвечар. Затое ж радасць якая — пісьмо ад Вацлава Жыдліцкага!.. На адной палавіне "раскладушкі" з панарамай начное Прагі віншаванне, на другой Р.С., які хочацца запісаць:

"Дзякуй за ўспамін, за добрыя слова. Яно, зараз сказанае такім сябрам, як Ты, асталася адзінае з усяго, што было. Бо ў ім, як у нейкім колзе, усё пражытае... Вось, відаць сіла мастацкага слова, літаратуры... Няхай Бог Цябе беражэ!"

Гэта — у адказ на маё спачуванне, жаль па яго мілай, слаўнай Марцэле. Не памятаю ўжо, як там даслоўна я, два з нечым месяцамі таму назад, пісаў, аднак, аказваецца, як і трэба.

□ І ў яго віншаванні "з Новым годам і шчасцем", як і ў некаторых іншых сьброў, зноў пра канцы і пачаткі стагоддзяў ды тысячгагоддзяў. А я гляджу на гэта ў нейкім ці не санлівым спакоі. Заўтрашнюю поўнач, магу, чаго добрага, і праспаць, як пераезд у цёплым вагоне яшчэ адной дзяржаўнай граніцы...

А як гэта хораша — чэхам па-беларуску — сказана, што хочацца павярнуць і на яго, і на ўсіх добрых людзей: Няхай нас Бог беражэ!

Янка БРЫЛЬ



# ЖМЕНЬКА

гэта — у чатырох радках кніжнай калонкі...

□ Ёсць і яшчэ скупей. У раздзеле "Ахвяры фашыскага тэрору":

"Барысевіч Іван Гаўрылавіч. Барысевіч Ірына Сафраонаўна. Яны расстраляны ў маі 1943 у г.п. Мір".

Бацькі Цімы Ныгрыса (сямейная мянушка), дзядзька Іван (па бацьку я яго не ведаў) і цётка Ярына (так па-вясковаму), дачка пацешнага дзёда Цупрона Гаркавага (мянушка Мурын). Небагаты хутаране на "кругліцы" поля паміж нашай, загорскай пашай і сенакосамі. Там іх дома арыштавалі раніцай, а хату і ўсе будынкі падпалілі. Пагаворвалася пасля, а вясель, дасціпны Ціма, вярнуўшыся з Нямецчыны, даводзіў мне, што немцаў тады на іх "навялі свае сабакі", бо ён жа і праўда быў звязаны з партызанамі. У Нямецчыне гаравалі яны з Любай і дзіцем, дзятчынкай. А старых акупантам выгадней было закапаць у Міры за бойняй, дзе было месца расстрэлаў.

Многа ў кнізе такога падобнага, паддзенага каратка і яшчэ карацей, і усё яно ў тых, да сціпнатых сумных пералікаў у памяці могуць ажывіць толькі свае пра сваіх, мясцовыя пра мясцовых. Некалькі вёсак навокал тваёй, а перш за усё, найжывей усё ў сваёй.

□ У Таварыстве дружбы яўна было зацесна ад збоку людзей, што прыйшлі на польскі прыём, людзей у пераважнай большасці маладых, незнаёмых. Дрэны настрой пачаўся ў мяне ад урачыстай часткі. Пасля гімнаў на скрыпках, дзе пасля іхняга, та дзвесце з гакам гадоў загартаванага ў змаганнях, наш прапілікаўся нейкім часовым, нялёпым дадаткам. Польскі пасол дастойна і зусім прыстойна выступіў на беларускай мове, сцісла і ясна паведаміў пра значэнне іхняй Канстытуцыі Трэцяга Мая, таксама двухвекавой, што стала ў сусветнай гісторыі побач з амерыканскай і французскай. А тады наш вертыкальшчык, якога мне з-за спінаў ды галоў нельга было ўбачыць, па-руску ды паказённаму суха, каратка і ледзь чутна прабуўніў сьмяротнае-такое віншаванне. Пасля чаго пачаўся ўсеагульны наступ на фурштэтыя сталы і гамана.

□ Стому і нуду адчуў я душой і нагамі адразу, ды так, што пасля шклянкі грэйпфрутавага соку і палавінкі банана падаўся на выхад, дамоў.

□ Паведаў нас, думалася, можна толькі з дыпламатычных меркаванняў.

□ У свой час, ужо зусім адзін, самастойна закончыўшы другую частку "Блакаднай кнігі", Алесь Адамовіч раска-заў мне, што Данііл Граніні, які наогул не надта прылажыўся да працы і над першай часткай, а ў напісанні другое і цалкам не прымаў удзелу, адчуў няёмкасць і прапанаваў Алесю другую частку падпісаць толькі сваім прозвішчам, з чым той, вядома ж, не згадзіўся.

А вось у "ЛіМе" за 19.V.2000 Міхась

га ў пераліку, няма, — некалькі скупых, дэмакратычна аб'ектыўных радкоў: пісьменнік і сцэнарыст, аўтар чатырох найбольш вядомых твораў. Да слова **аб'ектыўных** я сперад дадаў **дэмакратычных**, успомніўшы пра сучасную, ужо ідзясцігадую апалу аднаго з лепшых празаікаў былой Народнай Польшчы. "Zukrowski obecnie nie jest u nas lubiany", — сказаў мне пазалетась у Карэлічах, на Мішкевічавым свяце, адзін з салідных польскіх літаратуразнаўцаў.

У лістападзе 1983-га, ужо не памятаю выразна, у Хэлме ранняя раніцай, калі мы ўдзых з Жукроўскім праходзіліся па ціхіх яшчэ вуліцах, ці ў Познані, калі ўжо ўтрох з Алесем Адамовічам, няспяшна блукалі па вуліцах па-начно-му пустынных, раней звычайна вясель, іранічны Войтак сумнавата расказаў, як у пачатку ваеннага становішча, Ярузэльскі доўга і не першы раз угадваў яго ўзначаліць Саюз літаратараў. А нарэшце, страціўшы цяпляваць, прэзідэнт вырашыў справу па-генеральску: "Палкоўнік Жукроўскі — бачносьць! Пачынаючы з сённяшняга дня вы займаеце названую пасаду. Што, да халеры яснай, я павінен усё рабіць адзін?" Так ён, свабодны пісьменнік Войцех Жукроўскі, і апынуўся паміж двух агнёў — немалым варшаўскім і непараўнана большым ватыканскім. Таму што, як гэта ў нас не вельмі вядома, — падпаручнік артылерыі ў абароннай вайне 1939 года ў дні гітлераўскай акупацыі працаваў каля Кракава ў каменьяломных разам з маладзёжным на чатыры гады падпольным духоўным семінарыстам Каралем Вайтылам, сёння — Янам Паўлам II. Расказаў Войтак і пра тое, як ён пісаў каханаму Каралю то з асабістай ахвоты, а то і па традыцыйнаму pro publico bono — дзеля агульнага добра, і як перапіска тая не надта ў іх клеілася...

У адной з кніг Святога Айца, перакладзеных Хрысцінай Лялько, у вялікім нарысе "Дар і Таямніца", цікавым аўтабіяграфічнасцю, хоць і крыху залішне стрыманай, мне было добра прачытаць, як папа згадвае і Войцеха з яго малодшым братам Антонім, іх сумеснае паднявольнае мадзненне.

Апошні раз я быў у Варшаве ў лістападзе 1987-га, але мы не пабачыліся, бо Войцех некуды на даўжэй паехаў. Пазней я паслаў яму другую выданне перакладзенай мною з жонкай яго займальна вясельай дзіцячай аповесці-казкі "Прыгоды ў Цюшорлістане", а ён мне праз нейкі час прыслаў працяг тых прыгодаў, пад назвай "На троне ў Блябоне", аповесці-казкі больш сатырычнай, але і слабейшай, і наогул не для дзяцей, так што я ўстрымаўся ад перакладу, пра што і напісаў аўтару па-сяброўску.

Больш мне як быццам і няма чаго сказаць, бо і ён пасля гістарычнага 1989-га замоўк у сваёй апале, і я не вельмі ведаў, што ды як пісаць... А гадоў праз чатыры прачытаў у польскай літаратурнай газеце, што Войцех Жукроўскі аказаўся, выступіў з таленавітай кнігай успамінаў, і гэта было мне прыемна. Добра было б, вядома ж, кнігу тую прачытаць, напісаць яе аўтару, атрымаць якое сло-

раходжу вуліцу, а з бакавое, за маім невідучым вокан, на чырвонае святло шухнула перада мною "иномарка" як заўсёды, некуды вельмі ж спяшаючыся. Не славуця, з песні, "четыре шага", а нейкі метр ад неваеннага канца яшчэ аднаго чалавека...

□ Страшна стала пазней, успомніўшы.

□ Буйным планам на тэлеэкране адна граната, якую антычачэнскі ваяка браў з рукі ў руку, рэзка нагадала мне польскую франтавую зямлянку, у якой іх стаяла дзве скрыні, у адной "zaczepie", з гладкай паверхняй, у другой "obronne", з паверхняй насяканай, нібы яна ў шакаладных квадраціках. Адчуўся, паўтарыўся той юначы жах пачатку другой сусветнай вайны...

□ Чытаючы ў "Нашай Ніве" за далёкі 1910 год хроніку, апрацаваную з чытацкіх допісаў, хораша ўяўляецца, як гэта ўспрымала вёска, тых людзі, што самі сабе чытаюць, і тых, што слухаюць ды абмяркоўваюць чытанае ўголас...

□ У добрай кнізе І. Б. Канапацкага і А. І. Смолкіна "Гісторыя і культура беларускіх татар" цікава было сустрэць і такое:

"Агульнавядома, што першае ўказанне, якое было дадзена Усявышнім Алахам Прароку Мухамеду (Мір яму і міласць Усявышняга!) было вызначана адным словам — "Чытай".

У гэтым сэнсе і я даволі магаметаністы вернік.

□ Над старонкамі серба Міларода Павіча, яго аповесці "Пейзаж, нарисованный чаем", думалася, што чытаючы



Фота М. ПРУПАСА



З шэрагу юбілейных перавыданняў твораў Уладзіміра Караткевіча, якія з'явіліся летась у сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння Уладзіміра Сямёнавіча, вылучаецца кніга, што пабачыла свет у выдавецтве "Юнацтва" — надзіва прыгожа, з густам аформлены мастаком Валерыем Славуком зборнік казак У. Караткевіча "Вясна ўвосень", укладзены Уладзімірам Карызнам. Адметнасць гэтага зборніка ў тым, што пераважна большасць твораў, прадстаўленых у ім, дагэтуль не



друкавалася. А калі можна так сказаць, перадгісторыя кніжкі наступная... Як сведчыць даследчык жыцця і творчасці У. Караткевіча Анатоль Верабей, "студэнцкія гады былі для Караткевіча часам пошукаў і станаўлення як асобы і творцы. Пасля першага курса, летам 1950 года, ён стварыў у Оршы першы варыянт апавесці "Дзікае паляванне караля Стаха". А пасля другога курса, 29 ліпеня 1951 года, у аршанскай раённай газеце "Ленінскі прызыў" былі надрукаваны вершы "Здесь будет канал" і "Якубу Коласу". І далей А. Верабей зазначае: "Пра тое, што ў Караткевіча да лета 1962 года быў ужо невялікі мастацкі набытак, сведчаць і ягоныя творы, якія ён даслаў у той час для ацэнкі Якубу Коласу. Гэтыя творы пад назвай "Казкі і легенды маёй Радзімы" занялі 129 старонак агульнага сшытка".

Пасылаў свае казкі У. Караткевіч з прыпіскай: "З маленства я звык лічыць Вас прыкладам і таму звяртаюся да Вас і ні да кога больш. Калі знойдзеце магчымым — напішыце мне, ці варта мне прадоўжваць". На жаль, невядома, як паставіўся да казак Якуб Колас і ці ўвогуле прачытаў іх. Аднак, на шчасце, яны захаваліся і цяпер знаходзяцца ў музеі народнага песняра. За выключэннем казкі "Надзвычайная котка", якая пазней атрымала назву "Чортаў скарб" і была значна дапрацавана, а таксама верша "Машэка" пры жыцці У. Караткевіча яны не друкаваліся. Той жа "Чортаў скарб", а таксама казка "Лебядзіны скіт", апавяданне "Паляшук" увайшлі ў збор твораў У. Караткевіча ў васьмі тамах (дзесяці кнігах). Цяпер у кнігу "Вясна ўвосень" уключаны адзінаццаць казак з "музейнага збору", а ўсяго змешчана шаснаццаць твораў, пачынаючы з "Чортавага скарба" і завяршаючы "Старой казкай". Усе яны сведчаць аб тым, што У. Караткевіч з'яўляўся і вельмі арыгінальным дзіцячым пісьменнікам.

Пішучы казкі для маленькіх, заўсёды ўяўляў чытачоў. Дазваляў паразмаўляць з імі і наконт таго, што, здавалася б, асноўнага дзеяння не тычыцца, а часам даваў і пэўную пароду, як паводзіць сябе ў тых ці іншых абставінах. Так, у казцы "Чортаў скарб" тон гаворкі размоўна-даверлівы: "А жыў у гэтай хаце селянін па імені Янка. Здаровы, як зубр, добры і не дужа мудры. Было ў яго пяцьдзесят сыноў, сорак валоў і кошка. Ну, можа, не пяцьдзесят, а тры, не сорак валоў, а два. Але кошка была, гэта ўжо можаце мне паверыць. Пярэстая. З чатырма лапамі. З адным хвостом". З гэтага даверу нараджаюцца і пароды. Сталася так, што чорт ноччу пераблытаў мядзведзя з кошай. Пісьменнік папярэджае дзетак: "А мядзведзь гэта табе не кошка. І табе даваць мядзведзь выспятка ніколі не раю". А тут — дык зусім з усмешкай.

Пакінуў чорт сялянскую хату, у свет падаўся, а восенню холадна: "Пад носам ад прастуды вісіць вялікая кропля. А насоўкі ж ён не мае. Як ты часам, калі дома забудзеш. А капітоў не дужа высмаркаешся..." І ў іншых казках У. Караткевіч не проста апавядальнік, а і педагог, які ўмее зацікавіць дзіця, прымусіць яго быць уважлівым, слухаць твор ад пачатку да канца. Як, напрыклад, у казцы "Верабей, сава і птушыны суд": "Ну, вось, давай мы з табой сядзем ды паслухаем, што было калісьці. Гэта расказаў мне дзед. А майму дзеду — ягоны дзед. А дзеду нашага, дзеду расказалі іншыя разумныя людзі... Ці ўзяць казку "Кацёл з каменчыкамі"?!" — "Давай з табой сядзем і пагаворым. Ты што, спаць збіраешся ці хворы? Тады заставайся ў цёплым ложку. А калі ты здаровы і ты здаровая, то й давайце сядзем на пашчупанні бярвенні, ля прызбы, на лаўкі, а каму зручна — той і проста на падлозе, і ўявім сабе, што памчалі мы на нашым дыване-самалёце ў вясёлкавы наш з табой край, у сіваю нашу з табой даўніну".

Міхась ГЕНЬКА

ВІНШУЕМ!

# "Хай заўжды бруіцца Гайна!.."

Міхасю ЗАРЭМБУ — 60

Дадамо, каб завяршыць думку: "...рэчка нашага дзяцінства". Такімі словамі віншаваў мяне мой зямляк з маім юбілеем у сваім аўтографі да кнігі апавесцей "Дзень магнітнай буры", да якой я прычыніўся як рэдактар напрыканцы сваёй працы ў выдавецтве "Юнацтва". Час прабег непрыкметна, і вось Міхась Мікалаевіч "дагнаў" мяне. І я пераадрасую свайму зямляку і сябру ягоныя словы мне, сціпламу літаратару, яму, прынанаму пісьменніку — і пра раку нашага дзяцінства, якая заўсёды злучала нашы родныя вёскі — Гасцілавічы і Свідна — і злучыла нашы мужчынскія душы і сэрцы.

Сяброўства прыйшло не адразу. У выдавецтва "Юнацтва" Міхась прыйшоў крыху пазней за мяне і хутка стаў загадчыкам рэдакцыі літаратуры для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Я ўжо ведаў яго як пісьменніка. Без праблем наладзіліся дзелавыя, прафесійныя адносіны. Планёркі, абмеркаванні рукапісаў, рэдагаванне... І што знамянальна — ніколі між намі не ўзнікала ніякіх канфліктаў, узаемных папрокаў, высвятлення адносін. Калі спрачаліся, дык па справе, карэктна, узаемна паважліва. Сумесная праца заўсёды збліжае з прыстойным чалавекам. Тым больш з зямляком.

Памянёная кніга апавесцей М. Зарэмбы "Дзень магнітнай буры" — гэта па сутнасці яго першая кніга выбранага, у якую увайшлі тры этапныя творы: "Камандзір зялёнага патруля", "Сакрэт тэлепата" і загадоўная. Гэта вельмі розныя па змесце, тэматыцы, адлюстраваных у іх жыццёвых праблемах. "Камандзір зялёнага патруля" — можна сказаць, тыпова школьная, падлеткавая рэч, але тэматычна яна ўбірае ў сябе не толькі школьнае, а і вясковае жыццё 60-х гадоў з многімі яго складанасцямі. Аўтар востра ставіць пытанне аб сяброўстве — сапраўдным і ўяўным, карыслівым.

У чым сакрэт поспеху мастака? Можа, у тым, што М. Зарэмба вынаходлівы ў форме пры задуме твора? Мяркую, пісьменнік, як і іншыя, шукае форму, выходзячы з задумы, з сюжэта, з матэрыялу.

Чытач над формай і іншымі тэарэтычнымі складальнікамі твора не задумваецца. Галоўнае, каб было цікава. Форма дыктуецца зместам і, у сваю чаргу, вымагае пэўнай манеры выкладання, г. зн. стылю.

Шасцікласнік Саша (апавед ад першай

асобы) разам з бацькамі са сталіцы мусіў пераехаць у вёску з нязвыклым для яго ўкладам жыцця. Яму сумна, няма сяброў... Ужо гэта выклікае усмешку і настройвае на гумарыстычна-лірычны лад. Герой апавесці хутка знойдзе сяброў-таварышаў, працавітых і шчырых вясковых равеснікаў, з якімі па неўразумненні часова разышоўся, зблізіўшыся з бесцырымонным і згаістым хлопцам, "бязбацькавічам" Яськам. Перыпетыі ўзаемаадносін Сашы з Яськам надаюць апавесці прыгодніцкі характар, а ўдала знойдзеная форма прыкоўвае ўвагу чытача — ад першага сказа да канца.

Прадуманасць формы адчуваецца ў кожным творы М. Зарэмбы. Другая апавесць у згаданай кнізе — "Сакрэт тэлепата".

Лета, каникулы, група школьнікаў з Беларусі адпачывае, займаецца спортам у славетым "Артку". Раздзелы "Сустрэча з морам" (пачынаюцца прыгоды), "Тэлеграма" (інтрыга), "Тэлепат" (загадка) і г. д. Адным словам, апавесць на школьную тэму, не зусім звычайную, з прыгодамі, добрай мараллю і... фантастыкай.

"Дзень магнітнай буры" — рэч зусім іншая: аб'ектызаваная, рэалістычна-драматычная. Пачынаецца яна трывожна-балючай рэплікай юнай герайні Веры па прозвішчы Ластаўка:

"— Тата, я боюся цябе... Чаму ты такі?" Хутка будзе зразумела: бацька — п'яніца. Гэтую балючую для нашага грамадства тэму пісьменнік глыбока закранае ў апавесці "Камандзір зялёнага патруля", дзе Яська-баламут спакушае Сашу самагонкай... А тут — няшчасная маці, кволы недаразвіты фізічна малодшы сыноч Паўлік... У сям'і — бяда. Пісьменнік даследуе гэту праблему па-мастацку ўсебакова і глыбока, да драматычнага канца.

Дарэчы, М. Зарэмба апошнім часам напісаў працяг — другую частку апавесці "Дзень магнітнай буры" пад назвай "Рыжыя Ластаўка", і яна, наколькі мне вядома, таксама атрымалася ўдалай і рыхтуецца да друку.

Такая вось у агульных рысах кніга выбраных апавесцей М. Зарэмбы, якая выйшла ў свет у 1992 годзе. Пасля таго ён не пакідаў працы і ў 1997 годзе выдаў цікавую, змястоўную кнігу апавесцей і апавяданняў "Архавы спас". У водгуку на яе ў "ЛіМе" (3



Міхась Зарэмба з сям'ёй, 1984 г.

лістапада 2000 г.) Уладзімір Марук, рэдактар кнігі, таксама "юнак", засяродзіў увагу на раздзеле "Дагані сваё маленства", і па-свойму ён мае рацыю: раздзел мае сваю спецыфіку. Але я чалавек рацыянальны, і мяне мала цащаць рэмінісцэнцый кшталту "Дагані сваё маленства". Вядома, гэта сведчыць пра пэўнынасьць натуры майго зямляка-пісьменніка.

Кнігу, на мой погляд, трэба ацэньваць цэласна, комплексна. Добрыя, глыбока псіхалагічныя, як заўсёды, у М. Зарэмбы апавяданні. Але больш за ўсё зрабіла ўражанне ў гэтай кнізе апавесць "Малінавая шкатулка", дзе аўтар выступіў для мяне нечакана ў амплуа пісьменніка-дэтэктыўніка. Напружанне па ходу дзеі нарастае, нарастае, і ўсё заканчваецца нечаканай дэтэктыўнай развязкай.

Хочацца закончыць гэтае пасланне сябру-зямляку ў яго паўнацэце, як і пачаў, на лірычнай ноте. Міхась, нас выгадавала Лагойшчына. Гайна, пра якую нехта з нашых паэтаў сказаў: "Гайна, Гайна! Што за рэчка — прыгажэйшае нямма...". Лагойшчына прапісалася ў біяграфіі нашага генія — Янкі Купалы. У нашы дні твораць нашы слаўныя землякі — Ніл Гілевіч, Іван Пташнікаў, Мікола Гіль... і ты ўжо стала ўвайшоў у гатую кагорту.

Я рады за цябе, Міша! Дай Бог табе здароўя і поспехаў у творчасці ў новым тысячагоддзі!

Уладзімір АНІСКОВІЧ

ТВОРЦА

# Новы Купала не прыйдзе, але...

На мяжы мінулага і новага гадоў прынята падводзіць вынікі і рабіць прагнозы на будучае. А сённяшнімі днямі, на мяжы стагоддзяў і нават тысячагоддзяў, тым больш грэх не паразмаўляць на старонках, традыцыйна адведзеных пад літаратурную крытыку, пра мінулае і будучае нашай літаратуры... І думаецца, што найцікавей будзе пачуць меркаванне ад чалавека, які амаль усё мінулае стагоддзе пабачыў на свае вочы, і ўвесь гэты час быў у плыні айчыннай літаратуры, і сёння застаецца ў ёй.

З Максімам Лужаніным, вядомым пісьменнікам, які нядаўна адзначыў свой дзевяноста першы год нараджэння, гутарыць Людміла РУБЛЕЎСКАЯ.

— Мы прывыклі да банальнай высновы, што кожная з'ява цывілізацыі развіваецца ў бок паляпшэння, адбываецца так званы прагрэс. У навуцы ўсё зразумела — быў механічны рухавік, пасля паравы, пасля вынайшлі матор, потым — атамную энергію... А як быць з літаратурай, з паэзіяй?

— Давайце ўявім стагоддзі ў выглядзе паліцаў, запоўненых кнігамі. Паглядзім на паліцу дзевятнацатага стагоддзя нашай літаратуры. Што ні імя — адметная постаць. Багушэвіч наогул волат. А як багата кніг на паліцы дваццатага стагоддзя — там і Купала, Колас, Багдановіч, Гарун, Гарэцкі, Куляшоў, Танк... Хораша вымалёўваецца і наступны рад — Вялюгін, Бялевіч, Пысін, Дзяргай... Усіх не пералічыш. Ці ўдасца наступнаму веку настаўляць столькі кніг на сваю паліцу? Не ведаю. Многае залежыць ад валодання мовай. Сёння я бачу маладых людзей са здольнасцямі, але яны настолькі неахайныя ў рабоце са словам, што іх творчасць не ўспрымаецца. А беларуская мова — наш інструмент, наша душа. Наша адметнасць.

— Неяк Вольга Іпатава ў матэрыяле пра Літаратурны экспрэс згадала сваю гаворку з адным англійскім літаратарам, які не мог зразумець, чаму беларускія пісьменнікі бядуюць пра трагічны стан сваёй мовы. На яго думку, для сучаснага паэта галоўнае — самавыяўленне, а гэта можа

зрабіць універсальнымі вобразамі, пры гэтым усё роўна на якой мове пісаць. Калі на беларускай мове складана выдавацца, чаму б беларускім пісьменнікам не самавыяўляцца па-руску?

— Паспрабаваць то можна, але... У маладосці, здаралася, і я грашыў... І вось неяк Аляксандр Пракоф'еў спытаўся: "Максім, со знайся, пісал стихи по-русски?" Я адказаў: "Пісаў..." "Ну, прочти..." Прачытаў. Такого залівістага смеху я ніколі не чуў. Пракоф'еву было зразумела, што я пішу блізкае мне, але чужое яму, бо і мова была іншая, далёкая ад народнай рускай мовы, і ўвесь комплекс пачуццяў, як цяпер кажучь, менталітэт быў яму чужы. Так што толькі на сваёй нацыянальнай мове пісьменнік можа вартае зрабіць для краіны, у якой ён нарадзіўся і жыве.

— Часам даводзіцца чуць, што беларуская літаратура таму прайграе ў параўнанні з той жа рускай, што перажыла час жahlівых рэпрэсій, калі ў трыццатыя гады было вынішчана амаль усё таленавітае ў ёй. А як бы выглядала сённяшняя беларуская літаратура, каб не было тых страт, каб усе, хто пісаў ці толькі пачынаў пісаць па-беларуску, змаглі прадоўжыць свой шлях?

— Так, мы страцілі шмат вельмі здольных літаратараў, нават з тых, што вярнуліся з турмаў і лагераў. Прыкладам — Дубоўка і Пушча. Яны не маглі пісаць ужо так, як пісалі некалі. Нешта зрушылася ў іх душах. Малады Дубоўка пісаў:



І замоўклі гракі над балотам,  
І ў лесе сівагракі замоўклі.  
Ноч пацягнула бяліць палотны,  
Расцягаючы сіваватыя столкі.

Мы чуем тут надзвычайны ўздым энергіі. Здаецца, перад намі пакладзены на вершы пейзаж, але не. Гэта не пейзаж. Гэта тое, што месціцца ў чалавека ў душы.

Надзвычайна таленавіты паэт Дубоўка... Надзвычайна таленавіты паэт Чарот. Што творчае жыццё апошняга не склалася — таму шмат прычын. Паўлюк Трус рана памёр. Тодар Кляшторны меў надзвычай вострае вока, якое я параўнаў бы з Рубцоўскім. Пісалі і празрыста, і па-свойму. Зарэцкі, Чорны... Як выглядала б беларуская літаратура, каб усе яны выжылі? Гадаць цяжка, але ад таго, што добрага было б больш, горш не было б. А з другога боку, хто ў

# Каб жыла душа

Анатоліу КУДРАЎЦУ — 65

АДАГОСКИ

## Ці ўратуе нас Віні-Пух?

Першая кніга далёка не кожнага пісьменніка можа выклікаць такое захапленне, як гэта атрымалася са зборнікам прозы "На зялёнай дарозе" Анатоля Кудраўца. Усе, хто пісаў пра яе, былі аднадушны ў сваіх меркаваннях: у літаратуру ідзе яркі, самабытны празаік. А зялёнае святло на творчым шляху Анатоля Паўлавіча па сутнасці запаліў Янка Брыль (хто-хто, а Іван Антонавіч ведае сапраўдную цану сапраўднай літаратуры), які прысвяціў гэтай кнізе артыкул "Пра здзіўленне і зайздрасць", Я. Брыль падзяліўся тым прыемным уражаннем, што зрабіла на яго "ціхая, мудрая і сардэчная чалавечнасць, якую зусім арганічна і вельмі па-нашаму, па-беларуску прасякнута кніга, усё, што аўтар бачыць і чуе, пра што ён мае патрэбу расказаць".

Пасля ў А. Кудраўца былі іншыя кнігі — "Раданіца", "Дзень перад святам", "На балоце скрыпелі драчы", "Смерць нацыяналіста", раман "Сачыненне на вольную тэму" і іншыя, што гэтаксама радавалі ўменнем аўтара ствараць цікавыя, запамінальныя характары, узнімаць вельмі надзённыя, як сёння кажуць, агульначалавечыя праблемы. А. Кудравец не імкнуўся да нейкіх замысловатых сюжэтаў, а проста пільна ўзіраўся ў паўсядзённы будні, чэрпаючы тое, што ніколі не страчвае свайго першаўважэння значэння і вартасці. І, у параўнанні з іншымі аўтарамі, пісаў не так і шмат, але напісанае ім (і тое, што пішацца сёння) — шчодрае, адборнае зерне, у якім, нават пры самым уважлівым разглядзе, не знойдзеш паловы. Зерне, якое і дае ўсходы літаратуры высокага гуманістычнага гучання, напоўненай глыбокім роздумам пра чалавека.

У свой час выступаючы на старонках "ЛіМа" з артыкулам пра творчасць А. Кудраўца "Жыць чалавекам сярод людзей", "Серафім

Андраюк правёў такую паралель: "К. Чорны — Я. Брыль — А. Кудравец", пры гэтым зазначыўшы: "Пры ўсёй магчымай знешняй нечаканасці гэтага рада ёсць у ім глыбінная ўнутраная сувязь менавіта па лініі чалавечнасці і народнасці. Сёння Кудравец сваёй творчасцю годна і паспяхова мацуе гэтую сувязь. І асабліва яна адчуваецца ў паказе жанчыны, жанчыны-маці". З часу напісання артыкула мінула дваццаць тры гады, але сказанае С. Андраюком паранейшаму праўдзіва, бо А. Кудравец — з пісьменнікаў, якія на працягу ўсяго свайго жыцця па сутнасці ствараюць адну кнігу — кнігу жыцця. Іхняе правіла і правіла іх герояў — "Жыць чалавекам сярод людзей".

Укладшы згаданы выраз, які нельга ўспрымаць інакш, як афарызм, у вусны галоўнага героя аповесці "Раданіца" Івана Купцова, А. Кудравец, магчыма, і не задумваўся над гэтым, па сутнасці вызначыў магістральны матыў у сваёй творчасці. Ён гучаў у творах, якія папярэднічалі "Раданіцы", ён прысутнічае і ў тых, што з'явіліся пасля гэтай аповесці, у тым ліку і ў раманах "Сачыненне на вольную тэму". Дый, калі лепей разабрацца, уся творчасць А. Кудраўца і ёсць, вобразна кажучы, сачыненне на вольную тэму. У тым сэнсе, што ён не прыдумвае жыццёвыя сітуацыі і калізіі, а ідзе ад самой рэчаіснасці, што і паказвае новыя сюжэты, адкрывае новых герояў. А героі гэтыя ў А. Кудраўца такія, што нельга іх не запомніць.

Як, для прыкладу, Іваніху з аднайменнага аповядання. Столькі перажыла жанчына, аднак не расчаравалася ў людзях, не страціла цікавасці да жыцця. Калі чарговы раз прасочваеш яе лёс, міжволі прыгадваеш галоўнага героя куды пазнейшага аповядання А. Кудраўца "Дзень перад святам". Іван



Іванавіч (імя і імя па бацьку, думаецца, невыпадковае, тым самым, як мне здаецца, пісьменнік лішні раз падкрэслівае, наколькі персанаж ён тыповы) думае: "Гэта толькі гавораць так: "непаўторны", "непаўторнае"... Усё можна паўтарыць. Паўтарыць наноў. Трэба толькі, каб жыла душа. Жыла і балела... Толькі балочная душа можа даць жыццё памяці, уваскрасіць мёртвае". А жыве душа — жыве і чалавек. А калі жыве душа таго, хто ведаў гэтага чалавека, а цяпер памятае, значыць той, хто адышоў, па-свойму несмяротны. І ў гэтым таксама свая філасофія.

Гэтай філасофіяй і напоўнены творы, кнігі А. Кудраўца, а яго "балочная душа", кажучы словамі С. Андраюка, "дае жыццё эстэтычнай нацыянальнай памяці, развівае, узбагачае і памнажае сапраўды народную, сапраўды чалавечную мастацкую традыцыю".

Лявон ЮРЧЫК

Прачытаў у "ЛіМе" развагі пра беларускую дзіцячую літаратуру — "У чаканні беларускага Віні-Пуха" — і не магу ўстрымацца, каб не сказаць некалькі слоў аб гэтай вельмі важнай праблеме.

Шаноўныя наведвальнікі "лімаўскай гасцёўні", я падзяляю вашу заклапочанасць. Сапраўды, сёння нашы дзеці мала знаёмы з беларускай літаратурай, а некаторыя наогул не чытаюць кніг беларускіх пісьменнікаў. Толькі прычына гэтай непрыемнай з'явы зусім не ў тым, што ў айчынай дзіцячай літаратуры мы не бачым камп'ютэраў, відэамагнітафонаў, касмічных караблёў, а ў выкараненні роднай мовы з паўсядзённага ўжытку. Хіба ж можна, не ведаючы мовы, чытаць кніжку, напісаную на гэтай мове?

Узгадваю сваё вясковае дзяцінства. Першай кнігай для мяне, як і для ўсёй вясковай малечы, была беларуская чытанка. Змешчаныя ў ёй творы былі блізкія мне, бо напісаны на той мове, на якой размаўлялі мая маці, бацька, дзед, бабуля, нашы суседзі, мой першы настаўнік. Ды і пазней, ужо ў Сялібскай сям'ігодцы, дзе я вучыўся, усе прадметы выкладаліся на роднай мове. На ёй вёў урокі не толькі настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пётр Мікалаевіч Рунец, які, дарэчы, стаў дзіцячым пісьменнікам, але і выкладчык фізікі Барысевіч, і дырэктар школы Залуцкі, і іншыя настаўнікі.

З якім захапленнем мы чыталі творы Якуба Коласа, Янкі Купалы, Янкі Маўра, Змітрака Бядулі, Міхася Лынькова!

А што я бачу сёння? Такого ігнаравання беларускай мовы не было нават у самыя жорсткія часы камуністычнага праўлення. Нейкі прасвет, праўда, з'явіўся пасля таго, як быў прыняты закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы. На ёй загаварылі нават некаторыя міністры. Пачалі ўзгадваць матчыну мову раённыя чыноўнікі. У кіёсках не залежаліся беларускія газеты "Звязда", "ЛіМ", "Чырвоная змена", часопісы "Полымя", "Малодосць", "Вожык", "Родная прырода".

А перайшлі на так званое двухмоўе, і ўсё пакацілася назад. Каб не абвінавацілі ў нацыяналізме, тых ж чыноўнікаў бяцца слова сказаць на роднай мове. Ды што там чыноўнікі! Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры толькі на ўроках размаўляюць па-беларуску, а на вуліцы ці дома ад іх і слова беларускага не пачуеш. Не гучыць сёння гэтае слова ў сем'ях. Нядаўна мой знаёмы расказваў пра сваю ўнучку, якая сёлета пайшла ў першы клас беларускай школы. Запытаўся ён у яе:

— Хорошая у вас учительница?

— Хорошая, только говорит не по-нашему...

"Не по-нашему", значыць не па-руску... І гэта ў цэнтры беларускага Палесся! Ну чаго тут можна чакаць? Пры такіх варунках нават самы геніяльны твор, напісаны па-беларуску, не дойдзе да чытача. Гэта ж, як да мяне не дойдзе твор, напісаны пісьменнікам з Бангаладэша ці Анголы, пакуль яго не перакладуць. І тут ніякі Віні-Пух нас не ўратуе.

Я, вядома ж, не супярэчу, трэба пісаць новыя творы для дзяцей, якія б адпавядалі рэаліям часу. Але, як слушна спярэдае Уладзімір Ліпскі, "На першым этапе жыцця чалавек павінен спазнаць характасто прыроды, ласку матчыну. Не трэба хіліць яго ў рабства "відзікаў". Думаецца, не трэба скептычна ківаць і на тых жа "Палескіх рабінзонаў" ці "Міколку-паравоза", на якіх выхоўвалася ўжо не адно пакаленне. А хіба не зацікавяць дзяцей, пры веданні мовы, творы Васіля Віткі, вершы Віктара Гардзея і іншых беларускіх пісьменнікаў? Але найперш трэба, каб дзеці ведалі родную мову. А гэта ўжо залежыць не ад пісьменнікаў, а ад кіраўнікоў нашай дзяржавы.

Аляксей КАЎКО,  
пенсіянер

г. Іванава, Брэсцкая вобл.

малодасці няздольны паэт, той і ў старасці асабліва не вылучаецца вялікімі здольнасцямі сярод сваіх аднагодкаў. У літаратуры, як у кожнай вытворчасці, існуе прафесійны адсеў. І адсейваюцца вельмі многія з тых, з кім пачынаеш творчы шлях. Добра, што цяпер стараюцца ўсіх успомніць, надрукаваць даўно забытае. Але трэба прызнаць, што не ўсё з забытай спадчыны, што трапляе на старонкі літаратурных выданняў, мяняе панараму беларускай літаратуры.

— **Беларускую літаратуру абвінавачваюць у тым, што яна яшчэ маладая, "не развітая", што ў ёй шмат незапоўненых нішаў — не распрацаваныя пэўныя жанры, формы... Якія, на вашу думку, "незапоўненыя нішы" яшчэ чакаюць запаўнення?**

— Усё залежыць ад таго, якія літаратары з'яўца. Я думаю, тое, што робіць рух у літаратуры і робіць саму літаратуру рухомай — гэта яе ўнутраны якасці. Ні ў якім разе я б не перакірваўся на здворнае. Аднаму падабаецца пісаць лесвічкаю, а другі занатуе верш у выглядзе келіха, — гэта фармальнае, знадворнае. Наша мова напачатку да таго, каб шмат новага адкрыць у тых памерах і тых формах, у якіх яна развіваецца, гэта значыць, у традыцыйных. Я не скажу, што гадоў праз дваццаць-трыццаць прыйдзе новы Купала, не... Гэтага не будзе. Але што новы творца будзе мець пакупальскую мову творчы зарад — у гэтым я ўпэўнены.

— **Але маладзейшае пакаленне літаратараў прыходзіць у беларускую літаратуру часта адлучанае ад моўнай стыхіі вёскі. Беларускую мову яны засвойваюць па кнігах, па гістарычных крыніцах. І гаворка, на якой яны размаўляюць між сабою, напэўна, будзе незразумелай вясковым людзям...**

— Але з другога боку нічога няма больш трываллага за мову. Так, з пераходам вялікай часткі моладзі ў горад, з тым, што беларуская мова пачала быць мовай, як вы кажаце, "тусовак", перасталі прывічальна і былыя густы. Што ж, бабулі падабаўся андарак і вышытая кашуля, а сённяшнім дзяўчатам — чучь прыкрыць адзін бачок

адным кавалачкам тканіны — і ўжо даволі вопраткі. Думаю, што наша мова шмат яшчэ чаго вытрывае. І нас яшчэ пачуе ўвесь свет.

— **Вы былі знаёмыя з многімі рускімі празаікамі, паэтамі. Як яны ставіліся да беларускай мовы і літаратуры? Вядома, што сёння гэтае стаўленне, мякка кажучы, неадназначнае.**

— Я не думаю, што тыя, у каго з'яўляюцца анацыянальныя, шавіністычныя настроі, рускія пісьменнікі. Чалавек, які любіць сваю мову, любіць і паважае мову суседа. І я не ведаю большых сяброў беларускай літаратуры, чым той жа Твардоўскі, чым Аляксандр Пракоф'еў, Усевалад Раждзественскі, ці сын Карнея Чукоўскага пісьменнік Мікалай Чукоўскі. Я ведаў, што калі Твардоўскі ідзе ў беларускі ЦК, куды яго не запрашалі, на абмеркаванні пазмы "Сцяг брыгады" Аркадзя Куляшова, ідзе, каб абараніць пазмы і паэта, — то гэта ідзе сябар. Асабліва дружба ў нас была з лясенградскімі пісьменнікамі, можа быць, большая, чым з маскоўскімі. Мабыць, і таму, што ў Ленінградзе даўня сувязі з Віцебшчынай. У Ленінградзе быў гандлёвы Віцебскі рынак, віцебскія сяляне і рабочыя прыязджалі туды на працу. І гэта шмат значыла.

— **Ад сустрэчы 2001 года многія чакаюць нечага незвычайнага. Хаця наўрад ці ва ўсіх такіх спадзяванні спраўдзяцца. А надыход якога года вы сустрэлі найцікавей?**

— Найцікавей я сустрэў надыход 1942 года. Тады я быў у Спасскіх казармах у Маскве. Чакаў новага прызначэння. У Маскве знаходзілася мая жонка і яе айчыны. А тут якраз усё начальства разбеглася, і ніхто не можа даць мне звальняючы талончык на выхад. Трэба ж было і натрапіць на патрэбнага чалавека. Я ведаў, што мой камандзір узвода мне звальніцельную не дасць, бо ў нас з ім былі адносіны не вельмі. А палітрук дасць. Нарэшце сустрэўся не палітрук нашага ўзвода, а палітрук усяго рэзервау Маскоўскай ваеннай акругі. "Ну што, не пускаюць? Дык у цябе ж тут дом ёсць, сям'я! Як жа цябе не пусціць?" І напісаў звальніцельную на тры дні. І вось я паехаў да сваіх. Аказалася, што жонка са сваім айчынам,

дазнаўшыся, што мяне не адпускаюць, паехалі сустракаць новы год да знаёмых. І я нават ведаю, да каго, але не ведаю іх адраса. Пайшоў да Павецекага вазкала. Там жыла сям'я Пеўзнераў. Восем хлопцаў у іх было, шасцёра, здаецца, не вярнуліся з вайны. Стаў я насупраць іх дома. Гляджу — і ў іх усё вокны цёмныя. У гэты час падыходзіць да мяне чыгуначнік і гаворыць: "Ну што, салдат, ці многа маеш куды ісці, ці няма куды?" Я кажу: "І тое, і тое..." "Дык, ведаеш, пайшли да мяне. У мяне сыноч добры, жонка яшчэ маладая, вясёлая, песні паспявае. Ну, а калі на сталае скупава та будзе — дык у цябе ў торбачы, напэўна, нешта ёсць." Я кажу: "Ну, ёсць..." І пайшоў я да свайго запрашатага. Кватэра непадалёк ад вазкала, невялікая, двухпакаёвая, але вельмі добра на ваенны час выглядала. Там мы адзін аднаму расказалі пра сябе. І аказаліся ў нас агульныя знаёмыя. І сярод тых знаёмых — тыя, да каго пайшли мая жонка і цесць. Падзякаваў я свайму гаспадару за гасціннасць і пабег да сваіх. І больш мы з ім ніколі не сустракаліся.

— **А што б вы пажадалі тым, хто збіраецца сказаць сваё слова ў літаратуры?**

— Трымацца за родную мову! А новым словам у беларускай літаратуры павінен стаць твор, у якім бы адлюстравалася і частка дваццатага стагоддзя, і частка дваццаці першага, і з гэтага стварылася нейкае адзінства. Чалавецтва ўсё-ткі ідзе не да разнабою, а да адзінства, бо хаця зараз шмат войнаў і крываваў непаразуменняў, але людзі хочучь стаць бліжэй адзін да аднаго.

— **Але нават нашай творчай інтэлігенцыі, у прыватнасці, так не хапае больш блізкіх, сяброўскіх адносін.**

— Гэта залежыць ад эканомікі. Раней клубы былі абавязковай прыналежнасцю жыцця інтэлігенцыі. Адзін хадзіў у клуб чыгуначнікаў, другі — у клуб настаўнікаў. Але такія фармацыі могуць стварыцца толькі на пэўнай матэрыяльнай базе. Без гэтага мы будзем сядзець па адным, не звязаючы на тое, што, здаецца, і людзі мы не дурныя, і не дрэнныя. А вось часам праседзіш тыдзень дома і табе ніхто не патэлефануе. Я асабіста маю гэта за вялікую страту.

— **А з чаго для вас пачнецца новае стагоддзе?**

— У верасні распачаў новы сшытак вершаў. На яго першай старонцы запісана: "У свой час новы год, справаздачны, бюджэтны, дзяржаўны, пачынаўся з першага верасня. Паколькі надзеі перазімаваць вельмі і вельмі няпэўныя, бяруся за гэты сшытак, балазе ён вельмі вавабны, і прасіцца быць запісаным. Такім чынам, пачынаю..." І вось з першага верасня ўжо запісана трыццаць старонак.

— **Што ж, напэўна, так і трэба — нягледзячы ні на якія даты і часавыя межы, для паэта год пачынаецца і канчаецца з вершаў. Віншваем вас ад усё рэдакцыі і ад нашых чытачоў з Новым годам і жадаем, каб гэты ваш сшытак быў спісаны да канца і меў працяг у наступным сшытку, як сапраўдная паззія, якая не сканчаецца ніколі.**

Максім ЛУЖАНІН

## Дзікі ўслед

Кідаюць людзі радзіму,  
Гуцця пад небам чужым.  
Чым жа не дагадзіла,  
Або пакрыўдзіла чым?

Што ж іх так вабіць за светам,  
Думак ці спраў кірмаш?  
Кажуць, другое паветра,  
Дома — такога няма.

Праўда: у нас няўроды, —  
Трэба гаючы дождж.  
Пад статуі Свабоды  
Вільгаці той не больш.

Хмары з дажджом  
на гоні  
Можам зазваць і прыняць, —  
Хай да нас свет гамоніць,  
Як да раўні раўня.

3.IX.2000

“...Як да нас прыйшла кніга”

Кніжка Анатоля Клышкі “Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга ўпершыню лабачыла свет у 1983 годзе, але па-ранейшаму карыстаецца вялікай папулярнасцю ў юных чытачоў. Невыпадкова, што яна неаднаразова перавыдавалася, уключалася ў калектыўныя зборнікі, а ў 1995 годзе выйшла ў выдавецтве “Полымя”. Нядаўна ж з’явілася другое палымянскае выданне, як і папярэдняе з малюнкамі



мастака Анжалікі Жыгоцкай, якія дакладна перадаюць асобныя падзеі, што згадваюцца А. Клышкам. А ілюстрацыі, што сталі арнамантам вакол загаловаў, стылізаваны пад старадрукі. Гэта, несумненна, выкліча ў чытача (кніга адрасавана ў першую чаргу дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту) яшчэ большую цікавасць да таго, пра што апавядае аўтар. А А. Клышка, як відаць ужо з загаловаў, не абмяжоўваецца

расказаў пра слыннага беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, а прасочвае доўгі шлях, які прайшла кніга, перш чым стаць такой, якой была пры Ф. Скарыне. Вытокамі гэтага шляху, як вядома, пачынаецца ў старажытных часах: “На чым толькі ні пісалі даўней людзі! На ўсім, што больш ці менш прыдавалася да пісьма”. А. Клышка вядзе гаворку так, што як бы выклікае дзяцей на дыялог: “Вы, напэўна, чулі, што гадоў з дваццаць назад у Беларусі пры раскопках старажытнага Віцебска знайшлі запісы, зробленыя на бярозце — бярозавай кары”. І тут жа сведчыць: “Даўней шмат якія надпісы высікалі на камянях, выціскалі на гліняных плітках. Уявіце сабе цаглянку таўшчынёю ў два пальцы. Сотні такіх цаглянак і ўтваралі старадаўнюю кнігу. А паспрабуй такую кнігу палаячыць у ранец. Ды што кнігу! Часам каб пераслаць якое пісьмо, і то трэба было збіраць у дарогу цэлы караван вярблюдаў”. Відавочна, што пасля такога паведамлення юныя чытачы захочуць яшчэ хутчэй даведацца, што ж адбывалася далей. Аднак аўтар падзеі не спяшаецца. Прамаўляе разважліва, каб нічога не прапусціць з таго, што мае дачыненне да прадмета гаворкі. І як бы нагадавае: давай, мой сябра, разам пабольш даведаем, як адно з цудаў чадавачага розуму пратэрвала сабе шлях:

“А калі б, напрыклад, сённяшні буквар быў надрукаваны на такіх цагляных таблічках, то, каб павезці яго, спатрэбілася б аж дзесяць машын-аднатонак. Вось вам малюнак: ідзе першакласнік у школу, а за ім дзесяць грузавікоў вязуць яго першую кнігу. Ці не смешна? А грузавікоў тады яшчэ не было... Гэтаксама зацікаўлена адбываецца гаворка далей. А. Клышка расказвае аб тым, як у Афрыцы, у Егіпце, людзі вельмі даўно навучыліся пісаць на папірусе, паведамае, што “даўнейшыя папірусныя кнігі падобныя не на нашых сённяшніх, а да геаграфічных картаў, скручаных у трубку”. Можна даведацца, “чым жа пісалі на папірусе” і што ўяўляе сабой пергамен. Менавіта пергамен, а не пергамент, як шмат дзе пішацца. Наконт гэтага А. Клышка ўдакладняе: “Не блытаць з пергаменам — спецыяльнай паперай, у якую загортаюць масла!”. Шмат пазнавальнага матэрыялу і ў раздзелах “Кніга набывае пераплёт”, “Майстэрні пісьма — скрыпторні”, “Выдатная вынаходка (пра тое, як была вынайздена папера)”, “Як жа быў вынайздзены кнігадрук”. І толькі пасля ўсіх гэтых звестак пераходзіць А. Клышка да расказу пра жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны. Аповед пра яго займае добрыя дзве трэці кнігі. Аўтар, як абавязана на факты, так і ў асобных месцах, даючы волю творчай фантазіі, імкнецца ўявіць абставіны, у якіх разгорталася дзейнасць Скарыны. А ў выніку атрымліваецца праўдзівы партрэт таго, хто жыў у вялікую эпоху Адраджэння. І не толькі плённа працаваў, а шмат у чым, дзякуючы вялікаму таленту, энергіі, абганяў свой час, працаваў па сутнасці на перспектыву. Добра і тое, што А. Клышка нагадаў, як слыннага сына Беларусі шануюць у свеце. Пра гэта гаворыцца ў пачатку кнігі: “У Італіі, у адным з найстаражытнейшых у свеце Падуанскім універсітэце ёсць слаўная “Зала сарака”. На покуці стаіць зробленая з тоўстых дошак, сёння паточаная ўжо шашалем трыбуна-кафедра. Яна памятае, як некалі тут чытаў лекцыі Галілей. Цяпер на гэтых месцах стаіць бюст геніяльнага вучонага”. Ёсць у зале і “сорак вялікіх партрэтаў слаўных з найслаўнейшых. Сярод іх другі ад покуці, каля кафедры Галілея, — Францішак Скарына”.

Міхась ГЕНЬКА

ПАЭЗІЯ

Данута БІЧЭЛЬ



Між нябёсамі і незямлёю

Поле

Поле палеглых дзяцей сінім барвенікам цвіце.

Срэбныя словы на плітах аб справядліва забітых.

Не апраўдаць нябыт паміраннем, хоць кожны дзень памірай.

А перад Змёртвыхпаўстаннем спавядаецца Край.  
10.07.2000

Анакаліпса

Сярожы

Чарнобыльскага

Вялікая пані Украіна-сястрыца ля нашага поля тваго свай пекла. Ляцела з гнязда тваго пекла кастрыца ў наш бор, у наш сад — і ззяюла аслепла.

Таго Чарнобыля чорны пажар зжор і штурнуў у бездань абшар, з усіх завесаў сарвалася зло і пекла Чарнобыля свет заліло.

А малады верталётчык Сярожа толькі пачаў быў свай падарожжа і паляцеў у той чортаў агонь — сам роднага Краю ахоўнік-анёл.

Звычайна агонь залівае вада. Чортаў агонь засыпае графіт. Звычайны пажар — гэта проста бяда, а чортаў пажар — штуршок у нябыт.

А Сярожа, бы той дзедалаў Ікар, лётаць хацеў, ды тушыў той пажар, — зямліцы, вадзіцы ратуначак нёс і кінуў сябе на збудзены той стос, і выскачыў злёту, як рыба на плёс.

О, Сярожа, Сярожа, Сярожа! Ад Нёмана і да Сожа твой белы анёл пераможа! Свяціся! Усё стаіцца можа!  
20.08.2000

Я прыбірала

Я прыбірала старэнькую хатку ў малаго Максіма. Вырвала з рук у мяне нават шматку нячыстая сіла.

Люлечка ціўкала і гаманіла, ў ёй калыхаліся вершы, — стала Тваёю духоўнай магіляй, Паце мой Першы!

Так рыфмавалі сякеркамі цеслі, рэха кацілася з саду. Ворагі зжэрлі Паэставы песні, перавялі на зарплату.  
15.08.2000

Крэсы

Ганаровых трасца трасе. Кожны з бізку хвост свой грызе, а крывёй замываюць стрэс. Крэс.

Упіраюцца ды ў адно: да каго прыбіць наша дно, — але як хто сеў, так і злез. Крэс.

Балт, яцвяг, тутэйшы, бульбаш... Як падзшывы выцер — не наш. Стаў асобай! Куды залез?! Крэс!

Дзедкаў край, дзе ад бацькі сын атрымаў аб шчасці ўспамін, а ў давесак стары абрэс. Крэс.  
22.08.2000

З малітвай цёплай і цёпла вельмі, як сонейка прагравае вадзіцу. Уберажы мяне, Божа, ад ведзьмы! Ды адгані ліхую ваўчыцу!

З малітвай цёплай на Божай градцы душа святлее, як свечка ў Храме. Падай руку, як буду вяртацца па кладцы ў Край, бы ў шляхотны камень.

Як буду ехаць у свет бялюткі, ляцець на крылах Святога Духа. Анёлак будзе іграць на лютні. Будзь побач, Божанька, спагадна думай.  
28.02.2000

Над Котрай

Цішыня. Я сяджу каля Котры. Не лічу ні здабыткаў, ні страт. Што? Дасталі мяне навачэсныя дотры плявузготай калгасных дзяўчат?

Тыя крыводы, як дым ад цыгарак, — шэры попел па іх на стале. Але ў дочак шчаслівых савецкіх даярак ёсць адна акадэмія — хлёў.

Шмат над Котрай калгаснай культуры гноём з фермаў па хвалях цячэ. Тут сваіх пазнаюць па дзямбэлай фігуры, па пустэчы шалёных вачэй.  
7.06.1999

Расплачуся

І расплачуся і расплачуся сама, толькі словы складу ў слупкі задарма, скопчу іх драбленне, каленне, — словы моцныя, бы каменне.

І без мовы можна, толькі праз боль... Не прабачыць голь, а пачуе Бог... На драбінках за хмарак смугою між нябёсамі і незямлёю...  
17.07.2000

Знарок

Безыменны страх цёмнаы. Дом пусты. Дрэньчыць што галаву паэткі? Марыянеткі.

Не сваіх грахоў чорны спіс. Божа спіць. Трупы ідуць са сваіх маўзалеяў. Шмат зладзеяў.

І на зоркі стаўляе капканы зброд паганы.

Не пайду ад сонейка ў змрок знарок.  
17.08.2000

Няма жадання

Няма ў мяне ніякага жадання, няма жадання, каб было жаданне. Няма любові і няма адхлання, Нічога не мяняе выпіванне.

Не маю зёлак, не купляю лекаў і не хачу лячыцца — там калейка. То мне баліць галоўка, то каленка. Імшалкі падсцілае мне зямелька.

Не адчуваю, дзе мая душа. Не памятаю — да чаго дайшла... У смутку і ў далляраў тая ж масць. Ніякіх прэмій мне ніхто не дасць.  
5.01.2000

Гэтак знак падае мне Божа: выдумляць выдумляне — можаш, рыфмаваць рыфмаванні — можаш, і маўчаць дні-маўчанні — можаш.

Час самотнага самазбірання — нелюбоўю выпрабаванне; як садзюку, даюць табе ў скрутку — напай і суцеш у смутку.

Свечка плача. Вочы сухія. О, мой Божа! Мая стыхія! Да святла Твайго настальгія! Восень выгнала з Краю зімку. У нябесы пайшла ў пілігрымку.  
20.11.2000

Трамнічка

Свечка бруснічка зічка грамнічка брод у бяздонную буру ў сярэдзіне неба громам грамнічным аглушаным ветрам загнаным ад воўчае здрады ад крылацаў тубыльцаў з чорнай начы да справяднай

Заступніца наша з высокага неба змрок распалі міласэрнасці духам у дзень нараджэння у поўнач царпення у ДOME  
20.06.2000

ПРОЗА

П.А. МІСЬКО

Аднойчы Павал зразумеў, што далей цягнуць нельга. Вось-вось мог знайсціся яшчэ адзін такі ж «разумны», і апырэдзіць. Таму для рэалізацыі свайго даўно чаканага, такога заманлівага (і даволі падленькага) плана ім быў выбраны ўжо заўтрашні, будні дзень. Нікога ў рэдакцыі, дзе працаваў, не папярэдзіўшы, нікому нічога не сказаўшы, зраніцы ён проста паехаў на вакзал, купіў білет, сеў у аўтобус, разгарнуў газету, унурыўся ў яе, а апалове дванацатай нага яго ступіла на высушаны летнім гарачым сонцам перон аўтастанцыі зусім незнаёмага мястэчка, якое дагэтуль жыло толькі ў яго ўяўленні.

Аўтастанцыя і плошча вакол яе з’яўляліся цэнтрам. Некалькі дарог, асфальтаваных і звычайных, земляных, як да Рыма, вялі ўсе як адна да будыніны сельмага пад назваю «Гастраном». На самым відным месцы, ледзь не пасярод плошчы, тырчэла прыбіральня — нават не цагляная, а збітая з дошак; уверсе на дзвярах каетліва былі прарэзаны адтуліны ў форме сэрца. Якім да болу знаёмым усё гэта раптам падалося! І гэты гастраномчык, каля ганка якога зямля ўсеяна «бычкамі» і коркамі з-пад піва; і гэтая прыбіральня, у якой Павал ніколі не быў, але ведаў — усярэдзіне будзе там выкалупленая сіззорыкам паміж дошак шчыліна, каб падглядваць за жаночай палавінаю; і гэтыя дарогі, якія чым далей разыходзіцца ад цэнтра ўглыб мястэчка, тым менш на іх асфальту, а больш пылу і каровячых «аладак», тым вышэй лапухі паўз платы, тым часцей яны разгаліноўваюцца расцякаюцца на вулічкі, завулачкі і проста сцежкі, захінутыя травою, — сцезкі маленства, на якіх так часта збіваў Паўлік босыя ногі, не ўгледзеўшы каменя...

Нічога дзіўнага, што патрэбная хата адшукалася адразу. Трэба было метраў дзвесце прайсці ад аўтастанцыі, затым вось тут, дзе калонка з прыязнай да ручкі цаглянаю, павярнуць улева — і ўсё, вунь шыльда на плоце — «завулак Маставы». Аднак Павал яшчэ дастаў з нагруднай кішэні кашулі паперку і звернуўся. Усё правільна: Маставы, дом тры.

Вуліца была як вуліца, і хата як хата. Стаіць сабе ў прысадзе, свеціцца на сонцы сваім белым шыферным дахам сярод зеляніны яблыні і вішаня. Ціхая такая, задумная хатка, стомленая ад гэтага гарахага лета, стаіць, марыць хутчэй ужо вымыцца дажджамі, ды высушыцца вятрамі, ды нарэшце солідка заснуць пад белай коўдрай снегу.

Урачыстасці не хапала. Не ў джынсах пажадана было быць, а ў касцюмчыку, пад гальштукам, дзвярыма «Волгі» ці «Уазіка» калгаснага ляпнуць... Павал пасміхнуўся. І калі пачаў намаўцаць праз дзірку ў веснічках нязвыклую, для чужой рукі наравістую клямку, алдзінчыў, што вось ужо ў другі раз (першы — замест ладнай хаткі чакалася ўбачыць развалюху) уяўленне падводзіць яго. Сабака не брахаў. Але ж павінен быць сабака! Павінна сядзець у двары кампанія алкашоў, ну, накрайні выпадак, два алкашы. Куча пыльных парожніх бутэлек з-пад гарэлкі, якія чамусьці амаль ніколі не прымаюць, павінна ўзвышацца пад плотам. Баба сварлівая і заплаканая павінна быць...

Ён справіўся сям-так з клямкаю і зайшоў у двор. Памылка адно падагрэла цікавасць. Як у добрага выжла, што напай на след, так і ў журналіста Паўла ў прадчуванні блізкай здабычы абвастрэліся пачуцці. З гэтага моманту ён павінен усё запамінаць, адзначаць і ў памяць адкладваць кожны свой крок. Сланечнікі ў агародчыку пад яблынямі, гуркоў загончык, пчолы над жоўтым іх квесенем — Божа мой, калі гэта ўсё было!...

Чысты, без травы дворык. Падмечены. Па дарожцы, выкладзенай з чырвонай цэглы, Павал пайшоў да веранды, нагінаючыся, — так нізка пераз плот перавешваліся галіны; не было ніводнай падпоркі. Тым часам пачулі яго і без сабакі, і ўбачылі. Выскачыла на ганак жанчына, жанчынка, лепш сказаць, расточку Паўла да грудзей; канечне, такой навошта падпіраць галіны? Выскачыла, застыла, рагі хустачкі цярабячы, — чакала, па беларусым звычаі, пакуль падыззе і першым павітаецца чужы чалавек. І на яго сціпную — рэпецываў некалі, яшчэ ў студэнцтве, перад люстэркам, на розныя выпадкі жыцця падбіраючы, — усмешку і на «дзень добры» адразу ж абазвалася: «І вам добрае здароўе», а сама прытушыла ў наспярожаных вачах вечную гэту трывогу, спадчыну гэтую горкую, савецкую; толькі бяда можна чакаць ад такіх вась раптоўных навадак. Усё ж была яна зусім

не злосная, не заплаканая, на жонку алкаша не падобная. І апранута даволі ахайна: фартушок, кофточка імпартова (з «гуманітарнай» дапамогай неда-носка, падумаў Павал, і не памыліўся), у маленькіх, гумовых, якія дзеці ў дождж абуваюць, боціках — не забываць нічо-га, усё запамінаць!..

— Гэта ваша прозвішча... — Павал прачытаў з паперкі, хоць помніў гэтак прозвішча не горш, чым уласнае.

— Маё. А што?

— А кім вам даводзіцца... — ды ізноў з паперкі.

— Сынам... А што такое?

— Сынам? — гэты новы, даволі неча-каны паварот прымусяў яго на міг задума-цца. Калі даўно, яшчэ мінулае вяс-няно, ён упершыню адкрыў у друку пла-гіятара і паспрабаваў уявіць яго, толькі два шаблонныя тыпы ўпарта яму ма-

ну, — як і ў выпадку з ганарарам выму-шаны быў паправіцца ён, — як гэта ваш сын ні з таго ні з сяго друкавацца пачаў, пісьменнікам зрабіўся? Гэта ж не так проста. Многія гадамі вучацца, і на чымі не спяць — чытаюць, пішуць, а ўсё не атрымліваецца. А ў яго неяк адразу, дужа лёгка ўсё гэта пайшло.

— Дык а ён у мяне заўсёды быў баш-кавіты! І ў школе хвалілі, і ў арміі, і... — зноў не дагаварыла. — Дзе б ён ні быў, хвалілі! Гэта каб не дзурны, каб не тая кампанія, што яго ўцягнула, то ён зала-ты быў бы!..

— Дык ці даўно?

— Гады паўтара, мо два, — адказала старая, а Павал паправіў яе ў думках: не паўтара, і не два, а роўна год і сем ме-сяцаў, калі ўжо быць дакладным. Яму добра запомніўся той цёплы травеньскі дзень, чацвер, здаецца, калі ён, перагля-

на ім, як на вузкай кладцы: вось у чым асалода, шануюныя...

Канечне! На добры лад, калі б па-людску, не ў бібліятэку трэба было ісці, а да першага, які «прамаргаў», рэдакта-ра. Распіць з ім шхенька бутэльку, пас-мяяцца з недарэчнасці, паплаткарыць крыху пра сяброў-літаратараў і выйсці з кабинета нармальным чалавекам, хоць і з захмеленай, праўда, галавой, затое з чыстым сумленнем. Але тут пачаў ужо спрацоўваць нейкі дурны азарт. Ды чаму адзін ён, Павал, павінен быць такім пільным? Такім начытаным? Тут ужо сам плагіятар адыходзіў на другі план, робячыся яму ледзь не саюзнікам, а на перэдні выступала праверка сябе суад-носна іншых. Праба, хто на што варты — калі не ў жыцці, дык прынамсі, у літаратуры. І каб зараз хтосьці знайшоў-ся і выкрыў плагіятара без яго, Павал

Андрэй ФЕДАРЭНКА



# САКРЭТ

АПАВЯДАННЕ

ляваліся: першы — стары, альбо мала-ды, што бывае часцей, графаман, заму-чаны вяртаннем сваіх рукапісаў, і другі — звычайны якісь п'яніца, праўда, з сярэдняй ці нават з вышэйшай адука-цыяй — такіх поўна цяпер, якому не хапала на банальную апахмелку. У рэ-альнасці ўсё атрымлівалася інакш. Гэты «клапатлівы сыноч», гэты хітра-абач-лівы перастрахоўшчык не належаў ні да першага, ні да другога тыпу. І адразу ж новымі гранямі бліснула для Паўла гэ-тая гісторыя...

— Бачыце, — пасля кароткай заміні-ка пачаў ён, — я сам журналіст. І па за-данні сваёй рэдакцыі хачу напісаць пра вашага сына ў газету. Пра яго творчыя поспехі. Адкажыце мне, калі ласка, усяго на некалькі пытанняў, гэта зойме не больш пяці хвілін.

— Вось так размаўляць трэба! Раз — і супакоіцца чалавек, і акрыяў, і ўжо шчаслівы ад таго, што не спраўдзілася благага навіна, і ўжо ўсю душу табе вы-вернуць гатовы...

— Дык чаго ж мы стаім? — Праходзь-це ў хату! Дый пераклічыце заадно, вы ж з дарогі! У мяне і капуста ў печы — як ведала, і з грыбамі, і з мясам...

— Не-не, не магу. Няма калі, — гэта было б тое самае, як пасці гэтай капу-сты з грыбамі, а потым напляваць у міску. — Давайце лепш удвары пасядзім, дзе-небудзь на лаўцы, — прапанаваў Павал, нават яшчэ не ведаючы, ці ёсць тут увогуле лавачка, але азірнуўся і ўба-чыў яе: у закутку каля плота, зацененая дрэвамі, маленькая, акурат двум пры-ляпіцца, і нізенькая — пад гаспадыню.

— Ды і куру я, — дадаў ён.

— Ну і што, курчыце на здароўе! Мае абодва курылі, дык я любіла!

Аднак, хача і з неахвотай, пайшла ўслед за ім. Перш чым сесці, абмагнула фартухом дошку. У высокага Паўла, калі ён апусціўся на лаўку, калені ледзь не дасталі падбародка.

— Абудва — гэта хто? — спытаў ён, забаўляючыся з цэлым, цвёрдзенькім, нераспакаваным яшчэ пачкам цыгарэт.

— А чалавек мой, і сын. Чалавек па-мёр, а сын у горадзе, на заводзе — вы ж ведаеце, мусіць? Дык і курчыць няма каму...

— Вашага сына, — усё яшчэ мякка адказаў Павал, — я ведаю толькі завоч-на. Па публікацыях у газетач і часопі-сах. Дык ён, значыць, друкуецца, і ўказ-вае ваш адрас, так? І вы атрымліваеце за яго ганарар... ну, грошы па-нашаму, — пераклаў ён.

— Так! Па пошце мне прысылаюць. Я ўжо нарадавацца не магу, я ўжо ж не думала, не гадала, што ён калі ў людзі выб'ецца... Піў жа ён у мяне, крэпка піў — вы ж мо ведаеце, і лячыўся, і... — не дагаварыла. — Усяго было! Аж во ўзяў-ся за розум, дзякаваць Богу...

— Ды няўжо гэта такія вялікія гро-шы? — сказаў ён са шчырым здзіўлен-нем. — Ну, я сам друкуюся — гэта ж капейкі.

— Канечне, вам, маладому! А мне ж гэта як з неба сыплецца! Я хоць і сабе што купляць стала, і хаваю — мо ўнукі калі будуць, ён жа нежанаты пакуль, але мо знойдзе, дасць Бог...

— Мо знойдзе, — пацвердзіў Павал.

— Скажыце, а даўно ў яго талент прарэ-заўся? Даўно яго творчы сверб ахапіў...

даючы ў рэдакцыйным кабінэце прэсу, у адной з газет зусім выпадкова натык-нуўся на знаёмае апавяданне. Ну, так і ёсць. Твор рускага савецкага пісьмен-ніка С. Маконіна. У Паўла дома — не ў гарадской кватэры, дзе ён перыядычна праводзіў «чысткі», пазбаўляючыся ад рознага літаратурнага хламу, а ў вяско-вай хаце — нават павінна валяцца недзе гэтая тоўстая кніга. Яму і ўбіўся ў па-мяць гэты Маконін, бо Павал акурат еў тады, адной рукой перагортваючы за-будны старонкі, а другой маючы алад-кай у падсмажаную на сале яечню...

Аднак у газэце нідзе не было сказа-на, што гэта пераклад з рускай. Над апавяданнем — вельмі пасрэдзенькім, дарэчы, — красаваліся іншыя імя і про-звішча. Спачатку ён не надаў гэтаму значэння. Адно на якую хвілку паше-шыла, што васьм нехта з калег даў маху, а ён, «пільны», «начытаны» Павал, уг-ледзеў. На двары, пад самым акном, падстрыгалі з газона раннюю весна-вую траўку. Трашчалі, бы мапеды без глушыцеляў, пыхкалі сваім бензінавым дымам сенакосныя машыны — гэтая пародыя на такі ўрачысты, шхі, такі любімы працэс касьбы, гэты няўклю-дны плагіят з вострай, звонка адкляпа-най, аб росныя спелыя травы сточанай літоўкі, якая не косіць, не рэжа, не брые і не свішча, а менавіта спявае ва ўмелых руках... І не падзяліўся ні з кім Павал сваёй знаходкай таму, што адразу ж забыў на яе, як толькі падшоў і шчыль-на зачыніў акно. І пазней ніколі, маг-чыма, не згадаў бы, каб не звычайка са-чыць за літаратурнымі навінамі і каб не дапамога самога плагіятара, які да катэ-горыі гультаяў яўна не адносіўся.

Перакладзеныя з рускай творы яго пачалі з'яўляцца больш-менш рэгуляр-на. То тут, то там, на старонках таго ці іншага выдання Павал міжволі натра-пляў на знаёмыя, несумненна, некалі ім чытаных навэлкі, кароткія апавяданні, фэналагічныя замалёўкі, экалагічныя нарысы (адзін быў пра возера Нарач, дзе пад шум кедрў і лістоўніц чужыя сказы байкальскімі хвалямі білі ў пану-ры прыбарэжныя стромы).

Плагіятар працаваў пад рознымі псеў-данімамі, але пакрысе Павал навукаўся беспамылкова распазнаваць гэтую руку. Спачатку ён нават халзіў у бібліятэку (з адчуваннем грыбніка, што выпраўляе-ца з пустым кошыкам у вясеньскі, гус-та-белым туманам захутаны лес), і там, корпаючыся ў падшыўках старых са-вецкіх і новых расейскіх часопісаў і га-зет, некалькі разоў перажыў ціхую пры-емнасць ад удачы. Потым гэты занятак кінуў. І без таго было зразумела, што чалавек здзірае ўсё ад першага да апош-няга слова, ад кропкі да коскі. Паўду часта ўяўляўся сам працэс: позні вечар, круг святла на сталі, галава набок, кон-чык языка злёгка прыкушаны, з-пад пры шпарка высокковаюць літаркі, а побач, заўжды пад рукою — «Русско-белорусский словарь» пад рэдакцыяй Атраховіча-Крапівы. Не заўсёды і ў бібліятэцы перападалі знаходкі. А га-лоўнае, Павал з уласнага вопыту ведаў, нельга дапускаць, каб хобі ператвара-лася ў мэту, у працу. Тут трэба было злавіць гэты момант ператварэння, спыніць яго, застопарыць і балансаваць

толькі парадаваўся б, як радуюцца ад-надумцу, толькі ўздыхнуў бы з палёг-каю, як лёгка бывае, калі тваю доўгу і блытаную думку субяседнік пераклавае адным кароткім, разумным сказам.

Але ўсё маўчалі. Час бег. Плагіятар, акрылены поспехам, смела працаваў.

Пачаўшы з месцаў аддаленых: часопіс «Уладзівастоцкія зоры», альманах «Амур», тыднёвік «Россыпы Алтая», — ён памаленьку прасоўваўся блэй да цэнтральнай і еўрапейскай частак: кур-скія «Славяне», вяцкі «Набат»... Цікава было назіраць у гэтым руху пэўную за-канамернасць, нейкую адваротную пра-грэсію: чым хутчэй набліжаўся ён да Еўропы, тым больш аддаляўся хранала-гічна — у часе. Мільгануў пераклад на беларускую фрагмента «Висковых на-рысаў» Авецкіна... А васьм ужо ранні Паўстоўскі, бесталкова падпраўлены і няўмела перакладзены, дзе кожнае «не-паўстоўскае» слова біла па вачах і па нервах, крыкам крычала: «я не на сваім месцы, забярыце мяне адсюль, замніце мяне!»... Калі ў адным з часопісаў Павал убачыў пераклад школьна-пра-грамнага Прышвіна, цярдненне яго лоп-нула. Тады ён і зразумеў, што больш цягнуць нельга.

План будучага артыкула быў абдума-ны ім яшчэ раней. На першы погляд бязвінны гэты фельетончык меў два-ное дуно. У з'едлівых параўнаннях, у дасціпных метафарах, у слоўных вык-рунтах, якія так падабалася смакаваць у думках Паўлу, яшчэ больш іх заваста-раючы, прыхавана была каверза. Гэты артыкул дубінай павінен быў апусціцца на бедныя галовы ні аб чым не падазра-ючых яго калег, катком для ўкладкі ас-фальту па іх праехацца, і хоць вельмі хутка, Павал ведаў, яны абтрусяцца, распрамяць плечы, аб'яднаюцца і будзе яму тады «атрымывай, вёска, трактар», пачнецца тады ўкладка «пад асфальт» яго самога — хоць ён выдатна ведаў усё гэта, але ані не баяўся. Ён адчуваў у сабе сілы і быў гатовы да змагання, нават і супраць усіх. Яшчэ вяселей было — адна думка пра той выклік, які яму неўзабаве кінуць, бударажыла кроў, надавала аг-рэсіўную энергію душы і целу.

Не хапала апошняй кропкі, апошня-га мазка пэндзлем — гэтай паездкі. Дабыць каардынаты аказалася лягчэй лёгкага. Ён проста пазваніў у рэдакцыю, дзе апошні раз быў надрукаваны пла-гіятар, і яму прадыктавалі адрас.

І васьм ён тут. І цяпер ведае ўсё. Не-сумненна, з гэтымі новымі фактамі, з гэтымі папраўкамі артыкул яшчэ больш ажывае. Плагіятару, хутчэй за ўсё, зной-дзецца апраўданне. Не дзеля таннай славы, не дзеля апахмелкі за небажы-танарныя грошы ідзе чалавек на не-прыгожыя свае ўчынкы — пра родную маці дбае. Тым больш вышукліцца на гэтым фоне... — думаў Павал, напаву-ха слухаючы жанчынку.

Ён сядзеў з ёю побач на лаўцы, смак-таў пайгарэту і ўсё няк не мог наважы-цца перайсці да галоўнага. З агарода пах-ла яблыкамі і кропам. На серабрыстым гамачку павуціны, развешаныя паміж лаўкай і плотам, вісеў шыліндырк попе-ду. Сонца прабіваўся праз цень галін над галавою, звінела лета, і недзе далё-ка-далёка, куды сто гадоў ідзі — не дой-

дзець, «закідалі хлопцы вуды, хто на хлеб, на чарвяка»...

Нарэшце ён старанна ўтаптаў неда-курак у цвёрдую каля лаўкі зямлю і пад-няўся.

— Я ўжо такая радаё, мо хоць пад старасць...

— Вы ведаеце, што ваш сын злодзеі? — абарваў ён яе.

Такога вераломства яна не чакала, зусім не была падрыхтаваная да гэтага. Такса-ма падхапілася, спалохана на Паўла гля-дзячы, відаць, напужаная не так гэтай раптоўнай пераменай у яго паводзінах, як ягоным голасам, што зрабіўся без дай прычыны такім строгім, халодным, і ў якім яна пачула варожасць да сына.

Аднак хутка справілася з сабою. Вы-раз страху на твары змяніўся на рашу-часць. Цяпер яна гатова была бараніць сваё дзіця да канца і любымі сродкамі.

— А вы на яго не нагаворвайце, — прамовіла таксама і халодна, і строга. — Як ён краў, то ён за сваё адселеў! Адму-чыўся, бедны, ні за што ні пра што! Гэта ж не ён — кампанія крада, а як ён мяккі, за сябе пастаяць не можа, дык на яго і спіхнулі! Папаздзіла я на тую Апане-кую, папавазіла перадач, — голас яе ўздрыгнуў, яна ледзь не ўсклікнула, а ў насцярожаных вачах, якія не спускала з Паўла, чыталася: можа, гэтым цябе пра-няць? Можа, на шкадаванне клонеш?

— У кампаніі ён краў, ці адзін, на Апанскай сядзеў, або на Уманскай — мяне гэта мала цікавіць, калі шчыра; я нават не ведаў аб гэтым. Я ведаю толькі, што цяпер ён крадзе чужыя творы. Разу-меце? Ён перапісвае тэксты з газет, часопісаў, кніг і друкуе іх, як нібыта свае.

Маці плагіятара слухала з недаверам.

— Дык а вам хто так не дае рабіць? — сказала яна.

— Гм... Не дае так рабіць, — паўта-рыў Павал, мімаходзь любуючыся яе мысленнем. — Але так нельга рабіць! Проста нельга, і ўсё. Як вам лепш рас-тлумачыць... Ваш сын выбраў самы лёгкі шлях у літаратуры. Яму не вядомыя твор-чыя пакуты. Ён ніколі не адчуе слодыч знаходкі аднаго-адзінага патрэбнага слова, — панясло Паўла, — ён не зможа ажывіць нудны тэкст трапным мастацкім вобразам. І гэта не кажучы пра этычны момант, нават крымінальны...

Яна нічога не разумела.

— Мала таго: ваш сын падстаўляе іншых людзей — рэдактараў, пісьмен-нікаў. Яны ж добрыя, наўныя, даверлі-выя, як дзеці. Іх вельмі лёгка падма-нуць. Разумеце? Яны нараджаюць свае творы ў пакутах, таму ім і ў галаву не прыходзіць, што нехта можа проста так, без дазволу, беспардонна выкарысто-ўваць плады іхняй працы...

— То чаго ж яны не глядзелі? Гля-дзець трэба было!

Проста абяззбройвала гэтая логіка. Але і тут Павал не змог не адзначыць, што васьм і яшчэ адным цікавым бокам раскрываецца гэтая гісторыя: ды не зможа ён, і ніхто ў свеце не зможа да-казаць маці, што яе сын горшы за ас-татніх, як не даказа ёй і тое, што красні духоўнае — гэтаксама непрыгожа, такі ж грэх, як і машыну дроў з лесу ці мя-шок камбікорму з фермы.

Размова была скончана. Больш не было аб чым гаварыць.

— Калі гэта выкрыецца, і вам, і яму сорамна будзе, — толькі і сказаў ён напаследак.

— Выкрывайце! — адрэзала яна. З добрай, даверлівай жанчынкы, якая зна-ла яго ў хату і збіралася пакарміць, і вылівала яму ўсю душу, яна на вачах ператварылася ў каргу. — Мала яму ўсяго было, дык яшчэ і вы... Дзяўбіне!

Замест развітання Павал вінавата па-сміхнуўся ёй і пайшоў да веснічак. А ўслед яму прагучала:

— Як вы завідваеце, дык ён жа не вінаваты!

— У чым ён не вінаваты? — павяр-нуўся Павал.

— Што лепей за вас!..

Заставалася толькі развесці рукамі. Такая васьм паездка, такая гутарка, такія з яе высновы...

На вуліцы ён папіў вады, нагнуўшыся над калонкай, расставіўшы шырока ногі, каб не абнырскань чаравікі.

І ўсё ж не стыкоўвалася штосьці. Не вытаніжоўвалася. Шпунты не траплялі ў пазы, зубчыкі не чапляліся адзін за другі і механізм не жадаў круціцца. Ды які механізм? — уважліва ўся гэтая задума з «выкрываннем» рассялялася ў прах. Ну, з'явіцца яго артыкул. Гэта ж проста Госпаці (Госпадзі), як усклівае кітаец у будлакаўскай п'есе! Пазваніць пару прыяцеляў, павіншуюць няшчыра. Нех-та на вуліцы руку пацісне, адвядзючы вочы. Усё. Усё!

(Працяг на стар. 13)



У ноч з 24 на 25 снежня, калі мільёны людзей ва ўсім свеце чакалі з'яўлення сімвалічнай каляднай зоркі, адзначаючы вялікае хрысціянскае свята, Беларускае тэлебачанне вяло трансляцыю ўрачыстага набажэнства на Ражаство Хрыстова з Віцебскага кафедральнага сабора св. Варвары. Святочную імшу правіў біскуп Уладзіслаў Блін, які год таму ўзначаліў самую маладую на Беларусі Віцебскую дыяцэзію.

Імя гэтага святара добра знаёма, як ні дзіўна... музыкантам. Няма гадой айцец Уладзіслаў Блін быў ксяндзом-пробашчам касцёла св. Станіслава ў Магілёве, актыўна дапамагаў у арганізацыі ды ў правядзенні Міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі "Магутны Божа", з цікавасцю наведваў яго канцэртныя і конкурсныя праграмы. Пару гадоў таму ён запрасіў Мінскі абласны камерны хор і аркестр "Sonorus" пад кіраўніцтвам Аляксея Шута, адзначаны званнем лаўрэата фестывалю, — як ганаровага гасця кожнага свята духоўнай музыкі ў Магілёве, паўдзельнічаў яшчэ і ва ўрачыстым набажэнстве. Гучанне прафесійнага хору, ды яшчэ з аркестрам, ды яшчэ ў адметным рэпертуары падчас касцельнага рытуалу зрабіла моцнае ўражанне і на духавенства, і на вернікаў, і на ўдзельнікаў фестывалю "Магутны Божа", якія прысутнічалі ў храме. І вось...

І вось, калі ў калядную ноч на тэлеэкране з'явілася "карцінка" з Віцебска, дасведчаных глядачы, безумоўна, перажылі хвіліны радаснага здзіўлення. Радасна было бачыць аблічча вядомага беларускага святара, які нямаючы зрабіў і робіць на карысць менавіта беларускай, роднай для яго, духоўнай культуры і мастацтва. Радасна й нязвычайна было бачыць на экране маэстра Аляксея Шута і артыстаў капэлы "Sonorus". Спевы з аркестрам надавалі святочнаму набажэнству асабліваю ўзнёсласць. І нечакана ўзрушыла тое, што пасля мажорнага хору з вядомай імшы Франца Шуберта на кананічны лацінскі тэкст загучала, спакроўленае з гэткай жа сонечнай і па-класічнаму вышталцонай музыкой, беларускае слова: "Анёл сказаў пастушкам: Нарадзіўся Хрыстус вам... Першы нумар новага твора Аляксандра Літвіноўскага "Песні на Божае Нараджэнне" (тэксты — з малітоўніка, складзенага кс. Адамам Станкевічам). А далей — яшчэ адна прыгожая калядная песня, і яшчэ... Кантата, прэм'ера якой адбылася ў Мінску ў камерным філарманічным канцэрте на Залатой Горцы, пра што пісаў "ЛіМ" 8 і 15 снежня, прагучала амаль цалкам, суправаджаючы надзвычай урачысты і знамянальны хрысціянскі рытуал на мяжы новага тысячагоддзя.

"Песні беларускага касцёла"... Ці даўно ад гэтага словазлучэння павяявала, даруй Божа, правінцыйнай архаікай? Нарэшце, у сучасны беларускі касцёл годна ўваходзіць беларускае слова — і новая, сучасная беларуская музыка. Нібы дапаўняючы тое, што паспелі зрабіць, развіваючы адпаведны жанр, нашы даўнія суайчыннікі Шымкевіч, Восіп Казлоўскі, Станіслаў Манюшка і чаго не зрабілі "ненароджаныя беларускія" Гендэль, Гайдн ды Бетховен, А. Літвіноўскі зрабіў сваё: тры хрысціянскія вакальна-сімфанічныя творы на беларускія тэксты. Дарчы, першая з гэтых кантат — "Да Маці Божай", вядомая ў канцэртным выкананні, таксама гучала падчас каталіцкага набажэнства — яшчэ тады ў Магілёве, у 98-м. Партытура зусім новай — "Сэрца Ісуса" — нядаўна перададзена мастацкаму кіраўніку капэлы "Sonorus" А. Шуту. А "Песні на Божае Нараджэнне" ўпершыню прагучалі на зыходзе XX стагоддзя, на мяжы дзвюх эпох. Своечасова і сімвалічна.

С. БЕРАСЦЕНЬ

У хоры — змены...

Хаця ён усё той жа — Дзяржаўны камерны хор Беларусі, з добрай творчай рэпутацыяй, з высокімі традыцыямі, закладзенымі і развітымі пад мастацкім кіраўніцтвам заснавальніка калектыву — Ігара Мацохова. А галоўная змена ў жыцці хору адбылася на пачатку цяперашняга канцэртнага сезона: пасля ад'езду маэстра І. Мацохова на працу ў Санкт-Пецярбург мастацкае кіраўніцтва, паводле вынікаў творчага конкурсу, перайшло да Наталлі Міхайлавай, якая — што немалаважна — з першых дзён існавання гэтага калектыву працавала ў яго складзе.

Упершыню пад новым кіраўніцтвам, у крыху змененым складзе і з абноўленым рэпертуарам Дзяржаўны камерны хор Беларусі выступіў перад мінчукамі 26 снежня 2000 года. Канцэртная праграма, якая ўключала беларускія рэлігійныя песняспевы, сучасныя аўтарскія творы, была прадстаўлена ў сталічным касцёле святых Сымона і Алены і ўспрымалася своеадметным калядным падарункам нашых музыкантаў — да новага стагоддзя.

МУЗЫКА

"Семнаццаць імгненняў"  
Зміцера Яўтуховіча

Патэлефанаваў з Петрыкава бацька Зміцера — Андрэй Мікалаевіч. Музыкант-педагог, ён гадоў дзесяць таму публікаваў у "ЛіМе" свае палемічныя нататкі. Тады ж і з яго сынам пазнаёміліся — таленавітым творцам, імправізатарам з выдатным гарманічным слыхам, меладыстам, песеннікам, ці не самым папулярным з маладзейшага пакалення беларускіх кампазітараў...

Зміцер цяпер, як вядома, жыве са сваёй сям'ёю ў ЗША, у Саўт-Рыверы. Аднойчы ён азваўся, выдаўшы саматужны зборнік уласных песень, пра што мы адразу паведамілі чытачам, якія, думаю, маглі б сёе-тое і наспяваць, бо "Даставай, Язэп, гармонік", "А ў гасцях", "Калыханка", "Чаборова палана" ды іншыя папулярныя мелодыі не знікаюць з беларускага эфіру.

А нядаўняе тэлефанаванне ў "ЛіМ" Яўту-



Ховіча-старэйшага абумовіла новая творчая нагода: выданне Зміцерам свайго першага CD — з джазавымі кампазіцыямі.

Пераехаўшы ў Амерыку, ён пэўны час падзарабляў на жыццё працай, далёкай ад мастацкай творчасці. Ды з'явілася мажлівасць



ТВОРЦА

Накрэсліць сцежку ў мастацтва...

Якім будзе новае стагоддзе для беларускай культуры? Напэўна, лепш за ўсё на гэтае пытанне могуць адказаць тыя, хто выхоўвае будучыя творцаў.

Напрыканцы мінулага года Указам Прэзідэнта нашай краіны было прысвоена ганаровае званне заслужанага настаўніка Рэспублікі Беларусь намесніку дырэктара па мастацкім навучанні Навучальнага комплексу гімназія-каледж мастацтваў г. Мінска Яўгена Мікалаевічу Саковічу. Падзея прыемная і заканамерная. Не адно пакаленне юных мастакоў выйшла са сцен гэтай навучальнай установы ў вялікае мастацтва, захоўваючы ўдзячнасць да свайго настаўніка, які дапамог ім знайсці свой шлях у мастацтва. Гэтым настаўнікам быў Яўген Саковіч, у многім дзякуючы намаганням якога гімназія-каледж, да гэтага — школа-ліцэй №26 дасягнула сённяшніх поспехаў і вялікага аўтарытэту як у нашай краіне, так і за яе межамі. Па метадычных распрацоўках і праграмах Яўгена Саковіча сёння працуюць 65 школ з мастацкім ухілам. Акрамя гэтага, Яўген Саковіч з'яўляецца прэзідэнтам Дзіцячай акадэміі мастацтваў. Вядомы таксама як мастак, майстар акварэльнага жывапісу. Яго працы экспанаваліся на выставах Беларусі, Расіі, Германіі і іншых краін.

— Яўген Мікалаевіч, у чым спецыфіка прафесіі выкладчыка выяўленага мастацтва, настаўніка, які навуцае дзяцей творчай прафесіі? Ёсць жа яшчэ і такое вызначэнне — "педагог-мастак". Можна быць, тут больш падыходзіць параўнанне не са звычайным школьным настаўнікам, а з майстрам сярэднявечнага мастакоўскага цэха, які перадаваў сваё майстэрства вучням?

— Настаўнік усё роўна павінен быць настаўнікам. Я родам з Брэстчыны, з вёскі Цыбкі. І калі настаўнік ішоў па нашай вёсцы, усе здымалі перад ім шапкі. Такая павага была натуральнай. І я думаю, што тыя настаўнікі, абароненыя пачуццём уласнай годнасці, важкасцю сваёй прафесіі, не пашкодзілі дзецям сваім навучаннем. Мы ж часта не задумваемся, у чые рукі аддаём сваіх дзяцей. Я сам важнасць гэтага пытання ўсвядоміў, мабыць, тады, калі аддаў вучыцца сваю дачку. Школьны настаўнік сёння праводзіць з дзецьмі больш часу, чым іх бацькі. І я бачу нават па сваіх калехах — педагогах-мастаках — як яны ўплываюць на дзяцей. Калі настаўнік па характары

спакойны, разважлівы, яго вучні робяцца такімі ж. Калі настаўнік тэмпераментны, крыклівы, і вучні пераймаюць яго характар. Нават самыя спакойныя патрапляюць у гэты рытм. А колькі важна сустрэць "свайго" настаўніка творча адоранаму дзіцяці! У нас працуе таленавіты педагог Алена Карповіч. Сёння ў Беларускай акадэміі мастацтваў вучыцца яе вучаніца Насця Дунец, выдатны графік. А паступала Насця да нас як "сярэдні" па зольнасцях дзіцянак. І дзякуючы таму, што трапіла ў рукі інтэлігентнага, культурнага педагога, склалася як асоба, выявіла свой патэнцыял. Вядома, вучні ў нас асаблівыя... І я часта задумваюся над тым, што дзесьці палова з нашых навучэнцаў — тыя, хто будзе ствараць будучыню нашага мастацтва. Гэта вельмі адказна — калі да цябе прыводзіць вучыцца маленькага "самародка"... Яму шэсць гадоў, а я павінен акрэсліць яму сцежку на наступныя дваццаць гадоў, каб ён не збочыў, не згубіў свой талент... Тут для настаўніка адукацыі мала. Трэба мець і мудрасць, і талент, і адчуваць адказнасць... І любіць гэтых дзяцей.

уладкавацца ў рускі рэстаран, іграць у ансамблі, заняцца і ўласнай музыкой. Чалавек мэтанакіраваны, прадпрыемны і таварыскі, Зміцер здолеў адшукаць, згуртаваць, захапіць агульнай справай колішніх суайчыннікаў — таленавітых інструменталістаў, прафесійных джазменаў.

Выдадзены за акіянам навуці кампакт-дыск, датаваны 2000 годам, урэшце апянуўся і ў мяне. А праз Андрэя Мікалаевіча я атрымала інфармацыю пра тых, з чым удзелям запісаны CD Зміцера Яўтуховіча, які сам віртуозна валодае фартэпіяна і сінтэзатарам. Кампазітар, дарчы, вельмі даражыць і ганарыцца сваёй "камандай", бо ў ЗША і па рэстаранах працуюць найлепшыя джазавыя музыканты, якія могуць збірацца разам дзеля нейкіх асаблівых творчых праектаў.

Хто не знаёмы з гэтымі імёнамі — калі ласка, знаёмцеся. Алекс Сіягін, трубач. Іграў у зноймай маскоўскай "Мелодии" пад кіраўніцтвам Г. Гараняна. Сёння — у дзесяці лепшых трубачоў ЗША, працуе ў джазавым аркестры Чарльза Мінгуса. Яшчэ адзін былы музыкант ансамбля "Мелодия" — саксафоніст Сяргей Гурбелашвілі. Пастаянная праца — аркестры рэстаранаў "Фэдараў", ды "Распуцін" у Нью-Йорку; удзельнічае ў выступленнях буйных джаз-бэндаў ЗША.

Уладзімір Вайнер (саксафон-сапрана) граў музыку Р. Паулса, супрацоўнічаў з Лаймай Вайкуле. Цяпер — у штаце Нью-Джэрсі, у праграме кабарэ "Лідо". Аранжыроўшчык і клавішнік Уладзімір Батчын скончыў Петравадскую філію Пецярбургскай кансерваторыі як харавік-дырыжор. Яго аранжыроўкамі карыстаюцца музыканты буйных эстрадных пляцовак Нью-Йорка, спевакі-эмігранты. Флейтыст Дзмітрый Голдгісер, былы масквіч, удзельнічае пераважна ў ансамблях, якія абслугоўваюць марскія круізы.

А вось — беларускі джазавы гітарыст Алекс Герасімовіч, які працаваў у ансамблі "Тоніка" з Віктарам Вуачычам. Адзін з першых заснаваў у Беларусі камерную



— А ці адрозніваюцца цяперашнія вашы вучні ад тых пакаленняў вучняў, што былі ў вас раней?

— Я вучу юных мастакоў з 1972 года. Мне самому пашанцавала, бо маім першым настаўнікам малявання быў вядомы педагог Сяргей Пятровіч Каткоў. І я доўгі час абпіраўся на яго вопыт, яго традыцыі. Падчас навучання ў Мінскай мастацкай вучэльні і на мастацка-графічным аддзяленні Віцебскага педінстытута таксама сустрэўся з выдатнымі педагогамі — І. Глазовай, А. Малішэўскім, П. Асідоўскім. Але вы маеце рацыю — дзесяць змяніліся... Мне здаецца, многае з таго, пра што я размаўляю са сваімі сённяшнімі вучнямі, было б незразумела маім першым вучням. Тым можна было даць заданне, патлумачыць, як і што маляваць, і яны б старанна



шматканальную студию гуказапісу і набыў вядомасць як высокапрафесійны гукрэжысёр. Прынамсі, у ягонай студыі рабілі запісы сваіх праграм Аляксандр Саладуха, "Сябры". Цяпер яго ведаюць у асяроддзі амерыканскіх джазавых гітарыстаў. Рэгулярна выступае ў блюз-клубах штата Нью-Йорк.

Таксама вядомы джазавы і рок-гітарыст Міхась Саложнікаў. Граў у рэстараннах аркестрах Данецка ды Каўнаса, з Яўтуховічам разам працаваў 1,5 года ў рэстаране "Трыо" штата Нью-Джэрсі. Удзельнічаў у запісе CD і выдатны бас-гітарыст Вадзім Мядзведзь з нью-йоркскага рэстарана "Расія".

І яшчэ два беларускія музыканты. Гэта ўдарнік Валерый Баглай ды скрыпач Аляксей Яўтуховіч, брат Зміцера. Аляксей скончыў нашу Акадэмію музыкі па класе прафесара В. Зяленіна, працаваў у Дзяржаўным канцэртным аркестры пад кіраўніцтвам М. Фінберга, у Дзяржаўным камерным аркестры Беларусі. У ЗША быў выкладчыкам па класе скрыпкі, канцэртмайстрам сімфанічнага аркестра. Цяпер мае прафесію інжынера па камп'ютэрнай тэхніцы.

Дарэчы, адзін з мастакоў-дызайнераў,

якія афармлялі CD, Марат Каракуз — таксама колішні скрыпач, гамяльчанін...

Свой першы кампактдыск Зміцер Яўтуховіч назваў "Mystery of the Dark Ocean" ("Таямніца Цёмнага Акіяна"), улучыўшы ў гэтую "таямніцу" 17 інструментальных кампазіцый.

Прызнацца, зазірнуць у "Таямніцу Цёмнага Акіяна" мне ўдалося не адразу: не маючы свайго прайгравальніка для CD, мусіла "напрошвацца ў госці". Затое слухала разам з людзьмі, якія добра памятаюць З. Яўтуховіча, дасведчаных ў яго музыцы і паважліва ўспрынялі новы прадзюсерскі ды творчы праект кампазітара, да якога ён ішоў добры дзесятак гадоў.

Больш за гадзіну гучыць з лазернай кружалкі стылёвы соул-джаз, у якім чуецца-пазнаецца "голос" аўтара, лагодна-лірычны, абаяльна-зухаваты, крыху сентыментальны, крыху маркотны... Не насцярожваюць слых "чужыя" інтанацыі, бо музыка — знаёмая: аранжыроўкі п'ес З. Яўтуховіча, джазавыя кампазіцыі на аснове лірычных песень. Амаль усё было напісана з 1984 — да пачатку 90-х у Мінску, Астрашчкім Гарадку, Гомелі, Петрыкаве, Лідзе... Арганічна ўспрымаюцца тут і дзве самыя свежыя кампазіцыі,

створаныя ў Саўт-Рыверы, датаваныя 1997—98-м гадамі. Адну з іх, "Mystery of the Dark Ocean", што дала назву кампактдыску, аўтар прысвяціў сваёй дачцэ Валерыі.

Дарэчы, прысвячэннем пазначаны кожны опус. Элегічная "Інтрадукцыя" — памяці незабыўнага Яўгена Глебава, чый талент З. Яўтуховіч заўжды шчыра шанаваў. Ёсць "музычныя прэзенты" настаўніку — прафесару Д. Смольскаму; старэйшаму калегу І. Лучанку; музыкантам, з якімі супрацоўнічаў, у тым ліку — лідэру "Сяброў" Анатолю Ярмоленку, з кім, дарэчы, мае намер запісаць наступны CD. Найпашчотная "Восенская элегія" прысвячаецца жонцы — Іне. Не засталіся без "падарункаў" бацькі, брат...

Што тут казаць? Лейлі, вядома ж, слухаць. Захапляцца перазовамі флейты ды гітары ("Oasis"), мстычным дыханнем-шэптам хваляў ("Mystery of the Dark Ocean"), блукаць "па сцяжынках" знаёмай мелодыі ("Seashore Park"), сачыць за віртуозным рухам клавішаў ("Journey to the Middle East"), адчуваць хваляючую сферу гукаў нібыта вялізнага аркестра ("Legend of the Falling Leaves" — "Легенда", прысвечаная, дарэчы, І. Афанасьевай ды М. Скорыкаву), лагодзіць сэрца трапяткімі фразамі фартэпіяна ("Sweet Pastoral")...

Семнаццаць кампазіцый. Семнаццаць імгненняў, кожнае з якіх пазначана сваім вобразным ладам. А ўсе разам — ці гэта мне падалося? — знітоўвае лёгкі настальгічны настрой, з якім слухаеш знаёмы і абноўлены голас іх стваральніка.

Андрэй Мікалаевіч казаў, што сын збіраецца наведаць Беларусь. Магчыма, сёлетца. З бацькамі ён у добрым кантакце, стараецца дапамагач. У Яўтуховіча-старэйшага пасля выхаду на пенсію нават з'явілася магчымасць заняцца новай творчай справай: пачаў выдаваць (на правах рукапісу, накладам 299 асобнікаў) сваю газету "Кур'ер палескі". На яе старонках — усё, што хвалюе людзей, ад трагедыі ў Баранцавым моры да сакрэтаў лекавых зёлак, ад спраў у эканоміцы краін-суседак да праблем мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ад навін з далёкага замежжа да водгукаў іншаземцаў пра нас. "Кур'ер палескі" друкуе гумар, вершы, піша і пра музыку... Але гэта ўжо тэма для іншай гаворкі.

С. БЕРАСЦЕНЬ

Фота з архіва "ЛіМа"



выконвалі. А сённяшнія дзеці — гэта асобы. Яны начытаныя, валодаюць разнастайнай інфармацыяй. Ды і агульны ўзровень расце. Мая дачка, Лена Саковіч, навучэнка нашага каледжа, у свае пятнаццаць малое не горш, чым мы ў свой час у мастацкай вучэльні. І паліценне бацькоў іншае. Бацькі цяперашніх першакласнікаў — гэта людзі, якія сталелі ў больш вольную эпоху. Яны па-іншаму мысляць, і па-іншаму выходзяць дзяцей. На цяперашняга маленькага вучня нельга прыкрыкнуць, ніколі сабе не дазволіш, напрыклад, паставіць яго ў кут. Страшна нават пра гэта падумаць. Бо гэта — асоба з пачуццём уласнай годнасці, з павагай да сябе. Нават рабіць заўвагу лепш сам-насам, у шчырай, даверлівай форме. І дзіця зразумее. З імі цікава. І вельмі цяжка. Цяпер у мяне дзве групы вучняў — дыпломнікі і падрыхтоўчы клас. З дыпломнікамі я працую, як з калегамі, перадаю ім веды... А з малодшымі, хаця заняткі адбываюцца ў форме гульні, я таксама працую як з маленькімі калегамі. Яны прымушаюць уважаць сябе. Сёння старым настаўнікам вельмі цяжка. У мяне быў выпадак, калі вучань вярнуўся з Амерыкі і пытаецца ў мяне: "Якое права вы маеце выкладаць сёння ў свабоднай краіне, хаця вы былі камуністам?".

Давялося тлумачыць, што прымалі мяне ў партыю ў арміі, тыя людзі, якім я верыў, — яны прайшлі вайну, мелі ўзнагароды. І я верыў найперш не партыі, а гэтым людзям.

Сёння на нашай кафедры працуе шмат таленавітых педагогаў-мастакоў. Але стаць сапраўдным настаўнікам цяжка. Для гэтага нават мала аднаго таленту. Маладому спецыялісту трэба хаця б тры, пяць гадоў для таго, каб навучыцца разумець і любіць сваіх вучняў. Таму што спачатку ён занадта любіць сябе.

— У найменнай прафесіі "педагог-мастак" ёсць маленькая рыска, якая і аб'ядноўвае два паняцці, і раздзяляе іх, і можа, не заўсёды на раўназначных часткі...

— Я — настаўнік, і ганаруся гэтым. Хаця многія гады мяне мучыла, што, пакуль аддаваў сілы і час вучням, мае сябры-аднакурснікі па мастацкай вучэльні зрабіліся вядомымі мастакамі, напрыклад, той жа Уладзімір Кожух, з якім я сядзеў за адной партай. І калі ў мяне за маё жыццё набярэцца каля дзесятка выстаў, то ён выстаўляецца, напэўна, кожны год. Гэта не можа не закранаць... Але пасля пачынаеш разумець, і твае равеснікі-мастакі таксама, што ты зрабіў не менш, а, можа, нават і больш для беларускага мастацтва. Вядома, праблема застаецца. Бо кожны педагог-мастак хоча быць і проста мастаком. Я люблю акварэльны жываліс. Гэта мае адхланне. Але дзеці адымаюць столькі часу... Не заўсёды пасля працы хапае сіл пісаць.

— Юныя мастакі асвойваюць акадэмічную школу малявання... А потым нехта з іх раптам пачынае маляваць адны квадраты ці прымацоўвае тэлевізар да ўнітазу ў якасці мастацкага твора. Ці не здарыцца так, што ўсе вашы сённяшнія маленькія вучні, прайшоўшы курс акадэмічнага малюнка, прыйдучы да канцэптуальнага мастацтва? Наколькі заканамэрны і абавязковы гэты пераход? На Захадзе, кажучы, іншага мастацтва ўжо і няма...

— Нядаўна ў гімназіі адбыўся тыдзень японскай культуры. Сярод японскай дэлегацыі быў чалавек, прыбліжаны да імператарскай сям'і, бізнесмен. Ён зайшоў у нашу дзіцячую мастацкую галерэю, і адчуў сябе ў іншым свеце. Бясконца фатаграфавалі працы, не мог паверыць, што дзеці могуць дасягнуць такога ўзроўню майстэрства. А мы

лічылі, што мастацкае выхаванне японскіх дзяцей — гэта найвышэйшы ўзровень. Наш госьць патлумачыў, што ў нас, аказваецца, больш захавалася традыцыі, сувязі з народнай культурай, а ў іх цяпер у школах суцэльная камп'ютэрызацыя, і многае духоўнае згублена. Ды вось нядаўна група беларускіх мастакоў была ў Італіі. Іх карціны выклікалі незвычайную цікавасць, бо ў іх паказаны дух нашага народа. Самая наведваемая выстава Італіі была! Я не супраць абстрактных прац. Хаця я рэаліст у мастацтве, і нават рамантык, часам і мне хочацца зрабіць умоўны, фармальны малюнак. Але... Чаму сёння нашых педагогаў-мастакоў запрашаюць у Амерыку, у Германію, у іншыя краіны? Адна наша выпускніца зараз вучыцца ў Галандыі. Там яна аказалася адзінай сярод студэнтаў, хто ўмеў алоўкам намаляваць чалавека. Пасля яе нават папрасілі больш не маляваць так. Відаць, разбуралася "камп'ютэрная аўра", якая склалася ў той навучальнай установе. Абстрактнае мастацтва на Захадзе пануе не таму, што яно вышэй за рэалістычнае. А таму, што нешта страчана з духоўных каштоўнасцяў.

— Вядома, што асабліва адораныя дзеці патрабуюць асаблівых адносін. Але якімі гэтыя адносіны павінны быць? Колькі ёсць сумных прыкладаў, і не толькі ў выяўленчым мастацтве, калі юная "зорка", з якой "носяцца", ствараюць умовы для творчасці, выдаюць кніжкі ці арганізуюць персанальныя выставы, вырашшы, "згасае"! Прычым не проста застаецца на тым жа творчым узроўні, але і "ламаецца" як асоба, бо, страціўшы статус "юнага даравання", вымушана лічыцца не толькі са сваімі равеснікамі, якіх нейкі час пераўзыходзіла, але і з кантэкстам усяго сусветнага мастацтва.

— Кажучы, што маленькіх дзяцей нельга хваліць, гаварыць, што яны таленавітыя... Але я не баюся сказаць вучню: "Табе Бог даў талент", таму што дадаю: "Але гэта нічога не значыць. Проста спытаецца з цябе ў дзесяць разоў больш". Нядаўна на праглядзе мы адзначылі творы аднаго навучэнца трэцяга курса. Ён быў незадаволены, што яго пры ўсіх пахвалілі. Але на першым курсе ў гэтага хлопца было "тры" па малюнку! Значыць, поспех — вынік ягонай працы. "Цяпер ты не маеш права працаваць горш, вось у чым сэнс нашых слоў", — патлумачыў я. Але праблема ёсць... Зараз мы рыхтуем

## Анонс Падтрымлівае Польшкі інстытут

Розныя галіны мастацтва і навукі ахоплівае праграма, распрацаваная Польшкім інстытутам у Мінску на першы квартал новага года. Напрыклад, ужо ў студзені мае адбыцца Тыдзень польскага кіно і прайсці міжнародны семінар па праблемах кардыялогіі. У лютым плануецца правядзенне міжнароднага "круглага стала" на тэму: "Ежы Гедройц і Беларусь", выстаўка пад назовам "Польская кніга пра Беларусь, беларуская кніга пра Польшчу", IV фестываль сярэднявечнай культуры "Белы замак", візіт Камернага хору музычна-педагагічнага каледжа імя Л. Выгодскага, канцэрт "Мінск-Варшава-Парыж" (музыка польска-французскай традыцыі ў выкананні беларускіх артыстаў). Сярод выдавецкіх праектаў — "Стэфан Баторы і Усходняя Еўропа яго часу", публікацыя матэрыялаў VIII міжнароднай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" і "круглага стала" на тэму: "Ідэя польскасці і ідэя беларускасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў". У сакавіку да мінчукоў завітае фота-выстаўка "Раманы"...

Зразумела, што гэтыя ды іншыя навуковыя, мастацкія, асветніцкія праекты, якія падтрымлівае Польшкі інстытут, адыцяўляюцца намаганнямі іншых устаноў, у тым ліку й міжнародных, навуковых і творчых калектываў, культурніцкіх арганізацый Беларусі, нашых даследчыкаў, мастацтвазнаўцаў, артыстаў. Гэта Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Беларуская асацыяцыя "Кінаклуб", Беларускі ўніверсітэт культуры, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. Машэрава, Беларуская акадэмія мастацтваў, фонд "АРХЭ", Саюз дызайнераў ды інш.

С. Б.

выставу "Новыя іменны", якая адкрыецца ў канцы студзеня. Наведнікі яе пазнаёмяцца з працамі лепшых з юных мастакоў — і навучэнцаў нашага ліцэя, і іншых. Але ж гэта такая адказнасць і на дзецях, і на педагогах, якія прадстаўляюць там сваіх вучняў! Можа здарыцца і так: прадэманстраваў юны талент — і тым загубіў яго.

— Што самае складанае ў вашай прафесіі?

— Страшней за ўсё — сапсаваць талент дзіцяці, якога даверылі табе як настаўніку. Але, як ні сумна, так адбываецца вельмі часта. Я бачу шмат студый, дзе ў маленькага дзіцяці выкарыстоўваюць увесь прыроджаны творчы патэнцыял, выстаўляюць яго карціны на розных выставах, пасылаюць на конкурсы, а калі дзіця вырастае ў падлетка, не ведаюць, як яго вучыць далей, і выштурхоўваюць прэч. Дзе ёсць студыі, якія працуюць з дзецьмі, якім пятнаццаць, семнаццаць гадоў? Талент трэба "весці" з прыступкі на прыступку па лесвіцы творчага росту. Недзе ў пятнаццаць гадоў адбываецца першая "ломка" таленту. Вось мы захапіліся дзіцячымі малюнкамі, хвалілі іх замілавана, але аўтар іх падрас — і з яго карцін знікае багацце колераў, шчырасць самавыяўлення, яны робяцца нібыта "сухімі"... І тут настаўнік раўнамерна зразумець заканамэрнасць такога пераходу, павінен змагчы перавесці вучня на новую прыступку, каб не згубіць яго.

— Вы маглі б сфармуляваць сваё крэда як настаўніка?

— Мне здаецца, што найперш нельга ставіць сябе вышэй за сваіх калег. Бо без іх я ніколі не дасягнуў бы тых вынікаў, якія мы сёння маем у нашай гімназіі. І другое — трэба мець любоў да дзіцяці. І павагу да іх.

— Што б вы пажадалі чытачам "ЛіМа" ў сувязі з надыходам новага стагоддзя, тысячагоддзя?

— Раней мы неяк больш радаваліся адно аднаму, чужым поспехам, больш сустракаліся... Сённяшняя інтэлігенцыя вельмі адасобленая. Хочацца пажадаць, каб у новым стагоддзі вярнуліся старыя традыцыі, і творчыя людзі пачалі паміж сабой супрацоўнічаць, сябраваць.

— Дзякуючы за гутарку. З Новым Годам вас і вашых вучняў!

Гутарыла Людміла РУБЛЕЎСКАЯ



Жыццё Паўла Савоські багатае на падзеі. Нарадзіўся ў вёсцы Зарудзічы Смаргонскага раёна. Скончыў Друйскае тэхнічнае вучылішча. Служыў у войску, працаваў экскаватаршчыкам, грузчыкам на лесанарыхтоўках у Сібіры. Скончыў Ленінградскі горны інстытут, і зноў паклікалі далёкія і блізкія дарогі: працаваў на Чукотцы, у Латвіі, на Паўднёвым Урале, а вярнуўшыся на радзіму, спачатку быў старшым майстрам на віцебскім вытворчым аб'яднанні "Кераміка". З апавяданнямі выступаў у часопісах "Маладосць" і "Польмя", адзін з аўтараў калектыўнага зборніка "Краю мой — Нёман". У 1988 годзе ў "Бібліятэцы часопіса "Маладосць" асобным зборнікам выйшла аповесць П. Савоські "Запіскі халасцяка", у якой, як і другой "Фіктыўны шлюб", пісьменнік даследуе душу адзіночкі людзей, прымушае чытача задумацца над каханнем сапраўдным і ўяўным.

Віншuem Паўла Піліпавіча з юбілеем!  
Зычым доўгіх год жыцця і новых творчых поспехаў!

### Студэнты — народ цікаўны

У Мінску ў медыцкім інстытуце адбылася сустрэча пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова са студэнтамі.

Пісьменнік прачытаў аўтабіяграфічны верш, які з'явіўся як бы эпіграфам да размовы, а затым крыху раскажаў пра сябе: пра сваё першае каханне, якое напаткала яго яшчэ ў першым класе, і пра цудоўную медную манетку з "Пагоняю", і пра тое, як ён вучыўся ў БДУ на гістаку, і пра захапленне гісторыяй свайго роднага горада Полацка.

Шмат пытанняў задалі студэнты Арлову: пра будучыню нашай дзяржавы, пра стан беларускай мовы і нацыянальнай культуры, пра крыж Еўфрасінні Полацкай, у пошуках якога У. Арлоў прымаў самы непасрэдны ўдзел.

Пісьменнік заўважыў, што на сённяшні дзень амаль дакладна вядома, што крыж знаходзіцца ў Расіі, куды вывозіліся каштоўнасці ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

У. Арлоў раскажаў таксама, як выкладалася гісторыя ў той час, калі ён вучыўся. Я і ўявіць сабе не магла, што Еўфрасінню Полацкую, заступніцу Беларусі, вядомую асветніцу, называлі тады "царкоўнай цемрашалкай", што Мураўёў-вешальнік лічыўся амаль героем. А вось пра такую значную асобу, як Скарына, не маглі змаўчаць, але і яго зрабілі прадаўжальнікам справы І. Фёдарова, хоць і было дакладна вядома, што Скарына выдаў сваю "Біблію" на 49 гадоў раней за Фёдарова...

Ішла гаворка і пра тое, што захаванне роднай мовы залежыць ад нас усіх, і ў першую чаргу ад таго, як мы будзем выхоўваць сваіх дзяцей. Пісьменнік спадзяецца на тое, што ўрэшце адкрыецца на Беларусі Нацыянальны ўніверсітэт.

Пад канец сустрэчы У. Арлоў прачытаў верш пра каханне і ўручыў прыз за самае арыгінальнае пытанне — сваю кнігу з аўтаграфам.

Хачу выказаць шчырую падзяку ўсім тым, хто садзейнічаў арганізацыі гэтай сустрэчы. Такія размовы вельмі неабходны нам, беларусам: яны абуджаюць пачуццё нацыянальнай годнасці. І, нарэшце, гэтыя сустрэчы даюць вельмі рэзкую ў наш час магчымасць чуць сваю родную мову, гаварыць на ёй, жыць ёю...

Алена ЧАПЛІНСКАЯ

### "ЛІМ"-ФОТА

#### Як Мастак — Мастаку...

Анатоль Анікейчык  
і Рыгор Барадулін.  
Ушачча, 1985 г.



Фота Я. КОКТЫША.



#### Уладзімір МАРУК



### "Зайдзі ў наш храм..."

Дзень як дзень.  
Ды цягнуць  
Пачынаюць прылескі.  
Соцца будняга медзь  
Сыдзе ў вечара фрэскі.

Парушынікі святла  
На нябёсах асядуць.  
Паглядзіць з-пад крыла  
Птушка з роднага саду.

На сівы небасхіл  
І зацплены месяц...  
Горкі ў цемрадзі пыл  
Цені вечных месяцаў.

І дарога да воч,  
Як лязом, дакранеца —  
Бы апошняя ноч  
Для жыцця застаецца.

Гняло бяссонне.  
Сны не сніліся.  
Хоць пі які чароўны ўзвар.  
Ноч у глухія шыбы білася.  
Маўчаў,  
як вісельнік, ліхтар.

А пух нашэптваў пад наўлечкаю,  
Нібы крыўдлівай ночы дух...  
І як асмеліўся —  
за рэчкаю  
Агонь успыхнуў.  
Ды патух,

Нібы паганец непахрышчаны,  
Што пасміхаецца здалёк  
На першавыяжныя ісціны,  
Што саматужна спеліць клёк.

Стаяць яны,  
як дрэвы голыя,  
Як схіміцы перад грахам,

Нясмелыя,  
яшчэ бясполья, —  
Перад патухлым тым агнём.

Яны не просяць і не просяцца,  
Яны не маюць столькі слоў,  
Што за любоўю іскрай носяцца,  
Пяць пра вернасць і любоў.

Яшчэ іх  
доля лебядзіная  
Не перастрэла, як знаціць,  
Што асвятляе ўсё  
адзінае

Святло —  
пад назваю Жыццё.

#### Вяргіні

Над садам лятаюць вяргіні,  
Выводзяць пад небам кругі.  
Няўжо нараджаюць багіні?  
Няўжо паміраюць багі?

Хоць цемру на вочы навесце, —  
Я буду дзівіцца да слёз,  
Якое па ліку прышэсце  
Узяло іх да самых нябёс.

Не знойдуць і там яны —  
раю.  
Ды выкрые іхні імгзт,  
Як догмы ў душы адміраюць  
І крэўны вяртаецца свет.

Праменьчык зорны цэліць  
проста ў скронь.  
Усе, што я цябе чакаю, ночы  
Ляціць сляжынка страхам на далонь,  
Ды ўжо твае вясно пахнуць вочы.

Ужо зялёны колер пасвятлеў  
У елкі, што з-пад снегу выглядае,  
І верабей пахаджае, як леў,  
Як быццам свет яму і спагадае.

А свет глядзіць услед тваім вачам,  
Услед табе, прытомленай зімою,  
І нашай долі найпрасветлы храм  
Зноў паўстае перад табой і мною.

Зайдзі ў наш храм, каханая, зайдзі,  
Няма там злыдня, як няма і звера,  
І строгага нямашака суддзі,  
Там толькі наша ў нашы душы вера.

Зайдзі ў свой храм. Я буду там адзін,  
З каленяў падымуся і прывечу,  
Як самы божы, самы верны сын,  
Які кахае, ды які не вечны.

Ты ў мораку, а свеціш пазалотай,  
Ты ў цемры, а здаецца незямной,  
Найсамаю найдарагою цнотай,  
Найпекнаю каханкай — як са мной.

Захочаш адикураца — не паспееш,  
Завабіш у сіло — ды не мяне?

Штодня ты не старэеш — маладзееш,  
Нібы адбітак ценю на сцяне.

І ўсё ж не залатое з залатога,  
А цёмнае вяртаецца з начы.  
З высокага пакоцішся парога,  
Каб з нізкага не ўпасці памагчы.

І ўстаць у пракаветнай пазалоце,  
І вырасці да незямных вышынь,  
Каб віснуць між ануч тваіх на плоце,  
Што засталіся ад эпохі Мінь.

Слодычы слоў яваю нельга пярэчыць,  
Вымеце радасць вецер з майго языка.  
Ты не жыла,  
калі золатам ззялі ўсе рэчы,  
Ты аджыла, як у небе памерла рака.

Водмелі цела твайго не мялеюць ніколі,  
Тоні глыбокія сэрца тваё сцерагуць,  
Ты не была яшчэ ў гэтакіх  
збедненай ролі,

Дзе спачуваюць,  
а жыць да канца не даюць.

Ты — дзіўная, ты — вечная,  
ты — скруха,  
Ты — годная... І ўсё, што ні кажы,  
І з горла майго, вока майго, вуха  
Асядзе пазалотай на крыжы.

Ты молішся. А я цябе чакаю  
У пачакальні, дзе памылі крыж,  
Я бруд цалую, а душу караю,  
А ты, нібы абраз, яшчэ маўчыш.

Калі ты снішся не мне,  
А ветру ці злomu духу, —  
Месяц смяецца ў акне  
І выкрасае скруху.

Калі ты смяешся там,  
Дзе ўсе нада мной смяюцца, —  
Зайду ў свой забыты храм:  
Хай слёзы са свечак льюцца.

Калі ты плачаш па тым,  
У чым вінавата Неба, —  
Дык гэта — у вочы дым...  
І плакаць па мне не трэба.

Калі ж ты маўчыш, бы страх,  
Які сам сябе баіцца,  
Я буду, як дзікі птах,  
У сны да цябе прасіцца.

Зімовы лес, як летнія замовы,  
Не можа заступіцца за мяне,  
Як за няпраўду вера Іеговы,  
Як непрыснены лёс за той, што ў сне.

Прыціхлы снег маю душу спатолюць  
Нячутным спевам птушкі на куцце.  
Зімовы цень не вырасце ніколі.  
Калі ён твой — то і зімой расце.



# Голас і слова

## 3 КНІГ АФАРЫЗМАЎ

Для мноства людзей навука матэматыкі пачалася і скончылася простым падсумаваннем грошай пры разліках.

Нянавісць асляпляе відушчага і дае зрок невідущаму. З якой студні чэрпаюць сілы нянавісць і зайздасць?

Філасофія — гэта кровазварот думак чалавека.

Калі ў семдзесят гадоў няма ўнукаў, дык і не будзе, калі ў шэсцьдзесят слава не знайшла, дык і не знойдзе, калі ў пяцьдзесят няма грошай, дык і не будзе, калі ў сорак няма каханьня, дык і не будзе, калі ў трыццаць няма прафесіі, дык і не будзе, а ўсе таму, што ў дваццаць не было розуму.

Альфа і амега сяброўства — спагядлівасць і надзейнасць.

Самы магутны метада забіцця — змена летазлічэння.

Смак да жыцця падсілкоўвае перамога.

Хто ганарлівы, той і зайздросны.

Слава аднаго замяна славе другога, загана ж аднаго не замяна заганае другога.

Смерці нельга ні шкадаваць, ні зайздросціць. Ва ўсіх набытыя білеты.

Каханне — гэта цяжкая праца да натхнення і пасля натхнення.

І багацця на ўсіх хапае, і галечы на ўсіх хапае, толькі дабро ў дэфіцыце.

Хто намагаецца ўсяму надаць сэнс, той мудрэц.

Сумленны чалавек часцяком адчувае грэх з-за таго, што сусед побач жыве ў галечы.

Заганна нажытае багацце заганна і выкарыстоўваецца.

Час узбуіняе мастака. Чым далей ён ад

нас, тым значнейшымі здаюцца нам яго творы.

Быць доктарам філасофскіх навук і філосафам часцяком вельмі розныя рэчы.

Адвечнае пытанне крытыка: сказаць праўду аўтару пра яго твор — пакрыўдзіць аўтара, сказаць няпраўду — пакрыўдзіць сябе.

Першыя пытанні, якія чалавек паставіў сам сабе: дзевяццаць памерці, як бы не памерці, а дзеля чаго жыць, перад тым як памерці.

Мы падпарадкоўваемся сусветным законам... і ўсе супакойваюцца, хоць ніхто не ведае ніводнага сусветнага закона.

Калі нават на чале войска на чужую тэрыторыю ўвойдзе разумны і мудры генерал, ён усё роўна застанецца ў гісторыі як дзікі акулант.

Авангардызм — гэта рэалізм з сардэчнай недастатковасцю.

Адвечная праблема жанчын — у адносінах да большасці я апранута добра, у адносінах да меншасці — кепска.

Розніца паміж рускім, што жыве ў Расіі, і нярускім, што жыве ў Расіі. Рускі пракручвае свае праблемы вакол Расіі, нярускі пракручвае Расію вакол сваіх праблем.

Прыкметы нашых змен — гэта калі камуністы не могуць, а капіталісты не хочуць.

Колькі ні жывеш, а ўсё мала.

Меншасць замольвае грахі, а большасць залівае.

Усю сусветную гісторыю можна вытлумачыць і так — гэта пошукі раба розумам, грашамі і зброяй.

Часцей за ўсё людзі не сэнс жыцця шукаюць, а самі таго не падазраючы, шукаюць прычыну смерці.

Дэмакратыя пачынаецца, калі ад слоў пераходзяць да справы, а заканчваецца, калі ад спраў пераходзяць да слоў.

У генія ёсць адна асаблівая здольнасць знаходзіць творчасць ва ўсім.

Сапраўды пісьменнік той, на творах якога можна навучыцца любові да людзей.

Адвечная дылема для чалавека — калі не скаршыся Богу, не супрацьстаіш д'яблу.

Спакуса існуе ў самім чалавеку. Але віну за гэта ён ахвотна перакладае на іншых без падказкі д'ябла.

Патрыятызм — гэта ўпрыгожванне радзімы талентамі і справамі.

Рэлігія — грандыёзны, надзейны метада заспакаення трагічных сумненняў чалавека аб бессэнсоўнасці жыцця.

Калі грамадства ператварае волю ў разбэшчанасць, яна сыходзіць з грамадства.

Жыць адно толькі будучыняй немагчыма. Гэта амаль што даказалі камуністы.

Ніколі не крытыкуй чалавека, а толькі падвяргай сумніву яго погляды.

Крытыка — нахлебніца пры талентах.

Кожнага чалавека на зямлі трэба хваліць, але пры гэтым не перахвальваць.

Пытаем, чым супакоіць прыстойнага чалавека, прыкладнага сем'яніна, незласлівага суседа, на галаву якога раз за разам сыплюцца нягоды і гора? За што, маўляў? Адкавай: за грахі продкаў.

Новыя словы прыходзяць самі. Чытаю старую энцыклапедыю. Знаёмыя «рэванш», «рэвалюцыя», «рэвізіянізм». Слова «рэкет» няма. Неабходна дадаць. А як жа! Паспрабуй не дадай.

Народ не дурны, але часцяком абдураны.

Калі ваша праца не атрымлівае адпаведнай ацэнкі, на тое ёсць дзве прычыны: ці то зайздасць, ці то неразуменне.

Улада грошай пачынаецца з фанабэрыі і заканчваецца забойствам.

Чалавек спакойнейшы і шчаслівейшы, калі ён кіруецца характарыстыкамі жыцця, а не яго фактамі.

Сення праўда выгадная аднаму, заўтра другому. Сумна ад таго, што няма дня, калі б яна была выгадна ім абодвум.

«Я тое, што я думаю». «Я тое, што я маю». Нехта трэці ганебна грэе рукі ад сутыкнення двух першых.

Здаровы да непрыстойнасці.

Гэта не бензін падняўся ў цане, гэты мы ўпалі ў жабрацтва.

Калі ў чалавека няма любові, самому чалавеку цяжка і з ім цяжка.

Апошняя мара чалавека: патрапіць бы ў Рай, а не ў Пекла.

Чалавеку ўсё ў радасць, а каб ён асэнсваў цану гэтай радасці, часам засылаецца і гора.

Пытаеш, што такое дыктатура? Гэта калі палова нічога не ведае, другая палова ведае, але маўчыць. Тых жа, хто падштурхоўвае першых і другіх да ісціны і праўды чакае альбо эміграцыя, альбо турма, альбо куля.

Каханне — гэта няздатнасць усведамляць небяспеку.

Заможныя дываноў не выбіваюць.

Не ўсё дадзена чалавеку ведаць, але вельмі шмат памятаць.

Крытыкаваць нявартага павагі — свядома прыдбаць сабе ворага.

Калі твае пакуты ператвараюцца ў пакуты для іншых — час паміраць.

Калі двое аб'ядноўваюцца, яны звычайна аб'ядноўваюцца супраць кагосьці трэцяга.

Словы «так» і «не» належаць Богу. Чалавек мусіць вымаўляць іх з асаблівай асцярогай.

# САКРЭТ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 8-9)

І за міг гэтага таннага «ўзвышэння», гэтага фальшывага самалюбавання ён павінен будзе прадасць свой сакрэт? Развітацца з ім? Зняславіць свайго, які аднаму яму, Паўлу, належыць, плагіятара? Як усё гэта смешна, як несур'ёзна... Артыкул! — думаў Павал, ідучы да аўтастанцыі. — Які артыкул, калі тут трэба маўчаць, як рот зашыўшы! І справа нават не ў тым, што ён нейкай прыпыленай віхурай уварвецца ў чужое жыццё і проста так, ад няма чаго рабіць, пабурыць гэтае маленькае, крохкае, белнае шчасце, і не ў высакароднасці ягонай, і не ў практычна-эгаістычных паствулатах тыпу: «пакрый чужы грэх, табе Бог два даруе», і нават не ў гэтай маленькай, у гуманітарных абноскох жанчынцы, якая вазіла на «Апанскую» перадачы, і не ў яе шалапутным сыне, якога зьяла «кампанія», — механізм ніколі не закруціцца, выкрывальніцкі артыкул ніколі не павінен з'явіцца па той проста прычыне, што ўся гісторыя не варта тухлага яйка. Тут не знаходзіцца

скаладу злачынства. Віна плагіятара, як і рэдактараў, што за ім не дагледзелі, была мінімальна, калі ўвогуле хоць якая была. Ну, хто з нашага камп'ютэрнага пакалення сядзе зараз спецыяльна чытаць таго ж Паўстаўскага? Ці Прышвіна, не кажучы пра Авечкіна? А так, можа, дзякуючы плагіяту, хоць урыўкамі з газеты, хоць неяк падспудна, хоць у перакладзе на беларускую мову раптам нешта разумнае-вечнае возьме ды і пасеецца ў галолах?

Нібы цвярозы пасля п'янкі, Павал цяпер не пазнаваў сябе ранейшага. Ён толькі дзівіўся, як падобная лухта — выступіць з нейкім артыкулам — магла жыць у ім столькі часу? Няўжо яна ўсур'ёз ім дапускалася? І смешна было, і крыху сорамна. Ну, а мы ўсе, літаратары, «творчыя людзі», — пацягнула яго на філасофію, — што, заўсёды арыгінальныя? У нас усё новае, нічога і нікога мы не паўтараем?

Вось адкуль гэтая ілюзія пазнавальнасці. Вось чаму ўсё вакол здаецца такім знаёмым, нібы быў ужо некалі

тут, і неаднойчы, усё тут бачыў і ведаў раней: і гэтае мястэчка, і гастронам, і прыбіральню, і пустую залу аўтастанцыі, куды ён якраз увайшоў і апусціўся, як у ночвы, у адно з тых нязграбных, мулкіх, драўляных крэслаў, якія, баючыся каб іх не укралі, замацоўваюць па пяць штук жалезным прэнтам. Каса яшчэ не працавала. У прахалоднай цішыні было чуваць толькі, як звіняць мухі і б'юцца аб высокія мутныя шыбыны. І гэта тақсама паўтаралася — як і нядаўні пах кропу з агарода, як і хатка, у якой ён не быў, але ведаў, што будзе там «у нос біць» духам выпаленай печы, што будзе там стол, пакрыты цыратай-«кляёнкай» у сінія і белыя квадраты, са слядамі ад патэльні: як і капуста «з грыбамі і з мясам», якую ён не еў, але ведаў, што, перш чым адправіць у рот лыжку, трэба «падзьмухаць» на яе, сабраўшы вусны ў «куруную гузку», а калі патрапіцца грыб, падсаліць яго ў лыжцы і «ўцягнуць» у сябе «з прысмокам»... Усё на ўсё было падобна, усё незлічонае мноства разоў паўтарае — і ў жыцці, і ў літаратуры як люстэрку жыцця. Ды па вялікім рахунку, — тут адчынілася акенца касы і Павал паспяшаўся туды, — па вялікім рахунку плагіят закладзены ў самой прыродзе, у гэтай цыклічнасці яе, у гэтым вечным кру-

чэнні кола! Урэшце, лета падобнае на ўсе леты, якія былі раней, і восень будзе падобная на ўсе ранейшыя восені: надвор'ем, тэмператураю, барвамі, пахамі, настроём... І калі ўжо нават тут, у прыродзе, усё капіруецца, усё «здзіраецца», усё плагіят — калі на тое пайшло, дык што казаць пра жывое, суб'ектыўнае, чалавечае?..

Ён паглядзеў на білет. Месяца дасталося напералзе і калы акна, і нумар білета быў 7355. Добры знак!

Ужо ў аўтобусе ён падумаў, што жыць ягонаму сакрэту нядоўга. Канечне ж, небараку-плагіятара, да якога Павал, аказваецца, прывык, як да кубка кавы кожнае ранішы, як да нумара трылейбуса, якім дабіраецца на працу і вяртаецца, куды выкрывіць. Ну, што ж! І быць таму. Як мінімум, застанецца ў душы адчуванне, што ён мог зрабіць хоць і невялічку, але галасць, і не зрабіў. Ужо добра. А пакуль хай усё будзе, як ёсць. Пакуль што:

— Ц-с-с, маўчаць, — прамармытаў ён уголас, і, толькі цяпер схамянуўся, заўважыў, што ён не адзін, што ў крэсле побач з ім суседка. Здзіўлена на яго пазірае. А нішто сабе, харошанькая...

Ён страсянуў галавою, каб хоць такім, фізічным, дзеяннем пазбавіцца ад ужо вырашаных, ужо не цікавых яму думак. Самы час быў знаёміцца.



## Японія далёкая і блізкая

Напрыканцы стагоддзя і тысячагоддзя зноў пацвердзілася старая ісціна, што культура не ведае межаў. На гэты раз Беларусь знаёмілася з культурай далёкай і экзатычнай для нас краіны — Японіі.

Адбыўся тыдзень японскай культуры і ў Навучальным комплексе гімназія-каледж мастацтваў г. Мінска. Праграма тыдня, з 4 па 9 снежня, была надзвычай насычанай і цікавай. У галерэі Дзіцячай творчасці, якая дзейнічае пры навуцальным комплексе, адкрылася выстава "Японія". Навучэнцы гімназіі-каледжа змаглі паглядзець японскія мультфільмы і відэафільмы. Прадстаўнік фонду Чыро ў Рэспубліцы Беларусь, кіраўнік інфацэнтра японскай культуры спадарыня М. Тацумі расказала пра японскае мастацтва, традыцыйны японскі жывапіс і таямніцы мініяцюр-статуэтак нэцке. Сярод навучэнцаў была праведзена віктарына-конкурс рэфэратаў "Сучасная Японія". На працягу ўсяго тыдня адбываліся адкрытыя заняткі

Студыі арыгамі, Студыі керамікі і Паэтычнага клуба. Вялікую цікавасць выклікала выстава кімана, свята японскіх баявых мастацтваў, якое адбылося дзякуючы майстэрству вучняў Мінскай школы Ват-джытсу "Бонг Дэм Лонг". Гэта назва перакладаецца з японскай як "Цень начнога дракона".

Конкурс дзіцячага малюнка "Як я ўяўляю Японію", праведзены сярод вучняў гімназіі-каледжа, нарадзіў шмат цікавых, яркіх малюнкаў. Дарэчы, менавіта навучэнцы гімназіі-каледжа — Аляксандр Даманаў і Лідзія Леснікава былі лаўрэатамі Міжнароднага конкурсу жывапісу ў Японіі 2000 года. На адным з мерапрыемстваў тыдня японскай культуры яны падзяліліся сваімі ўражаннямі ад наведання Краіны Узыходзячага Сонца.

Удзельнікі Паэтычнага клуба паспрабавалі сябе ў стварэнні традыцыйных японскіх форм вершаскладання — хоку і танка.

Пра тое, што ўяўляюць з сабе гэтыя формы, які філасофскі сэнс хаваецца ў іх і ці ёсць традыцыя беларускіх хоку і танка, на занятках паэтычнага клуба расказвалі дырэктар навуцальнага комплексу Зоя Паўлава, паэты Уладзімір Арлоў і Людміла Рублеўская. Вялікую цікавасць выклікаў і конкурс "Паштоўка для японскіх сяброў".

У рамках тыдня адбылася Міжнародная канферэнцыя "Сучасныя метады прадстаўлення інфармацыі ў навуцальным працэсе", арганізатарамі якой з'яўляліся японская кампанія "RISO Кадакі Со" і японская фірма "MITA", а таксама амерыканская кампанія "3M". У канферэнцыі бралі ўдзел Міністэрства адукацыі, Міністэрства культуры РБ, Мінскі гарвыканкам, Цэнтр Францішка Скарыны, рэктары ВНУ, дырэктары каледжаў, школ і гімназіяў.

Напрыканцы ў гімназіі-каледжы выйшаў нумар газеты "Дні японскай культуры", выдадзены на абсталяванні фірмы "RISO". Паліграфічны комплекс быў уручаны як падарунак установе, якая выходзіць юных мастакоў.

Н. К.

## Увага!



У красавіку 2001 года ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі адчыніцца выстава "Свет вачыма беларускіх дзяцей XX стагоддзя".

На выставе будуць прадстаўлены творы дзяцей XX стагоддзя ад першых яго гадоў і да апошніх.

Музей і Аргкамітэт выставы звяртаюцца да ўсіх, у каго захаваліся свае дзіцячыя малюнкi, малюнкi бацькоў, дзядоў, прадзедаў, родных і знаёмых, калі яны былі дзецьмі ці падлеткамі (да 17 гадоў уключаючы). Дасылайце ці прыносьце гэтыя творы ў Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі. Захаванасць вашых малюнкаў гарантуем.

Да твораў просім прыкладзі кароткую біяграфію і фотаздымак аўтара (пажадана часу стварэння малюнкаў).

Творы прыносьце ці дасылайце да 1 лютага 2001 года, у цвёрдым канверце, не складваючы, на адрас: 220050, г. Мінск, вул. К. Маркса, 12. Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі.

Тэлефоны для даведак: 206-33-17, 227-06-33, 227-30-06.

Што гаворыць чытачам прозвішча Навіцкі Яўхім?

Нічога.

А Карскі Яўхім?

Між тым, гэта адна і тая ж асоба, сын вясковага настаўніка Хведара Навіцкага і Марылі Каршчанкі, што юнаком узяў сабе дзядоўчае прозвішча мамы. Тым самым чарговы раз сцвердзіў старажытную мудрасць: Non est nomen sine gloria! Няма імя без славы!

Ні Павел Шафарык у славакаў і чэхаў, ні Вук Караджыч у сербаў, ні Капітар і Міклашыч у славенцаў, ні Стэфан Младэнаў у балгар, ні Аляксандр Шахматаў у рускіх не могуць перакрыць тое, што прарабіў сам-адзін — адзінаю параю рук — на полі ўласнага нарадазнаўства гэты шыракаплечы, магутны волат.

# Няма імя без славы

ДА 140-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ЯЎХІМА КАРСКАГА

Будучы філолаг-славіст, заснавальнік беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, палеограф, бібліяграф, фалькларыст, акадэмік расійскай імператарскай (беларускай тады і ў сне прарочым нікому не снілася) Акадэміі навук Яўхім Навіцкі-Карскі нарадзіўся 20 снежня 1860 г. у вёсцы Лаша Гродзенскага павета Гродзенскай губерні (цяпер Гарадзенскі раён). Або паводле новага стылю — 1 студзеня 1861 года.

Аднак зададзімся пытаннем: што паслужыла вырашальным штуршком для станаўлення Карскага-вучонага? Хто абудзіў да стваральнай працы непараўнальнага філолага-славіста?

Адказ надзіва прасты: найбольшы ўплыў на станаўленне Карскага-нарадазнаўца зрабілі матчыны сваякі, што падсвядома прызнаў і ён сам, добраахвотна выбраўшы ў маладыя гады маміна, а не бацькава прозвішча, пад якім прыйшоў на свет.

Дзе жылі-вандравалі Карскія перш чым атабарыліся і праславілі беларускую вёсачку Лашу — пакуль невядома. Згодна мясцовым "гістарычным аналам" (а такімі з пэўнасцю можна лічыць метрычныя кнігі-запісы пра нараджэнне-хрышчэнне мясцовага (людзі), прозвішча Карскі ўпершыню з'явілася ў Лашанскай парафіі ў 1805 г., калі Вінцэнт Карскі наняўся "служыць дзячком у староў царкве са званіцаў на чатырох драўляных слупах". У лашанскай староўце Вінцэнт успрымаўся прыхаднем нядоўга, і з божаў ласкі запачаткаваў лашанскі род Карскіх. Абжыўся. Ведама: дохтар ды дзяк і ў лесе з голоду не памруць. Займеў Вінцэць, як у казцы, трох сыноў: Ігната (1800 г. н.), Нупрэя (Ануфрыя, 1802 г. н.) ды Сцяпана (1805 г. н.). Серадольшы Нупрэя пайшоў па бацькавай сцяжыне, пераняўшы месца лашанскага дзячка. Узгадаваў Нупрэя сваю парку дзетак — Яна і дачку Марылю. Марыля Каршчанка выйшла за вясковага настаўніка Хведара Навіцкага.

Ад часу скасавання уніяцтва на Беларусі (1839 г.) выкладанне ў парафіяльных школах вялося па-расейску, з адпаведным удзеёваннем у галаву ідэалогіі трыадзінства: самадзяржаўе, праваслаўе, народнасць. Што да апошняй "філасофска-патрыятычнай катэгорыі", тутэйшы люд падыходзіў да яе не проста па-мушчыцку разважна, хітравага, але і з меркай гістарычнай. Калі святар загадваў лашанцам цягнуць «Госпадзі, памілуй», некаторыя сяляне адказвалі: «Мы не маскалі, каб спяваць «Госпадзі, памілуй!». І дзіўнага тут нічога няма: на Гарадзеншчыне да 1855 года амаль уся царкоўная служба правілася на уніяцкім лад. У суседняй Менскай губерні, куды неўзабаве пераедзе вясковы настаўнік Хведар Навіцкі з сям'ёй, паводле афіцыйных звестак на 1860 год насельніцтва размяркоўвалася наступным чынам: 310.373 уніяты, 262.024 праваслаўныя, 199.597 каталікі. Выходзіць, да самага нараджэння Яўхімікі тутэйшы люд, прымуцова «вернуты» ва ўлонне праваслаўнай царквы ў 1839 г. (па першым часе сяляне амаль не наведваліся ў "перавернутыя" храмы) заставаўся пераважна уніяцкім, дзе пад кожнай страхоў жыві гаспадар-апостал, прыхільнік "веры дзядоў", звычайна продкаў штодня ў поце чала здабываючы нішчымы хлеб на няхітры абед.

З пяці тысяч душ Лашанскай парафіі хіба пяць чалавек (тысячная доля!) умела адгаварыць пацеры па-расейску. Лашанцы

Цалкам нарыс-эсэ пра Яўхіма Карскага "Калумб Беларусі" друкуе часопіс "Полымя" (2001, № 1).

первом знамстве с запісанымі прозвішчамі беларускага творчства і языка", аднак прапанаваную для друку форму публікацыя атрымала "толькі ў апошнія паўтары гады". Прадмова паўставала ў Вільні, куды, можна сказаць, па накіраванню трапіў Яўхім, пасляхова закончыўшы Нежынскі інстытут ў 1885 годзе. Інстытуцкае начальства прапаноўвала здольнаму выпускніку застацца ў Нежыне, адрозна заняцца напісаннем дысертацыі. Такой раскошы Яўхім дазволіць сабе не мог. Паехаў у Вільню, каб матэ-

Язэп ЯНУШКЕВІЧ



рыяльна акрыяць, стаць на ногі, дапамагчы сям'і пазбыцца адвечнай нястачы. Дзякуючы энэргіі, працавітасці, Яўхіму гэта ўдалося.

Працавітасці яму было не займаць. Трывушчы, нібы вербалозы пры гасцінцах, што год ад году пераносяць летні сквар і зімовую стын, Карскі, надзелены ад прыроды здароўем і набытым за гады жыцця цярпеннем, паспяваў не толькі па казённай частцы адрабіць аклад (пасля заканчэння інстытута на працягу 8 гадоў выкладаў рускую і стараляўскую мовы, а таксама рускую літаратуру ў 2-й Віленскай гімназіі — парэштках колішняга слаўнага забароненага Віленскага ўніверсітэта), але знаходзіў час для самастойных архіўных пошукаў, паглыбляў веды самаадукацыяй, праводзіў адначасова з педагогічнай працай шырокія даследаванні ў багатым рукапісным аддзяленні Віленскай бібліятэкі. Там вывучалася мова старажытных беларускіх летапісаў, хронік, перакладных і арыгінальных мастацкіх тэкстаў — несьмяротных помнікаў, што і праз тысячагоддзі будуць сведчыць пра нас.

Што вылучае Карскага ўжо першай ладнай публікацыяй — грунтоўнасць, кваліфікаванасць, паважнасць, нейкая не па гадах уласцівая, а таму яшчэ больш прывабная, сталасць назіранняў. Напрыканцы "Агляду", на 158-й старонцы, аўтар прыходзіць да кароткай, але важкай высновы: "беларуская гаворка павінна лічыцца самастойнай: сукупнасць яе характэрных рыс не паўтараецца ні ў адной славянскай мове...". Гэта прагучала тады, калі не толькі ў афіцыйных колах палітыканаў, але нават і ў навуковых асяродках за беларускай мовай не прызнавалася права самастойнасці сярод іншых славянскіх моў.

Разам з іншым даследаваннем «Кісторыі звуков і форм беларускай речі» (Варшава, 1893), названыя працы з'явіліся дзвюма часткамі магістарскай дысертацыі, абароненай Карскім у Кіеўскім універсітэце 23 кастрычніка 1893 г.

Так паўстала першая ў гісторыі дысертацыя па беларускай мове.

У 1893 г. па асабістай просьбе Я.Карскі пераводам афармляецца на працу ў Варшаўскі ўніверсітэт, дзе з 1 лютага прызначана «лектарам рускага языка». Прынята лічыць, што вучоны апынуўся ў Варшаве, бо «служба ў Варшаўскім універсітэце вабіла Я.Карскага творчымі магчымасцямі: тут творча працаваў моцны калектыў славістаў...». Яно так, але «лектар расійскай мовы» падаўся ў горад над Віслай не адно дзеля высакародных памкненняў паслужыць навуцы. Падштурхнула само жыццё. У 1893 г. сям'я акадэміка паболела на аднаго сына — Сяргея

(старэйшаму, Яўгену, споўнілася 5 гадоў). Па-ранейшаму Яўхіму належала дабаць пра матэрыяльны дабрабыт. Гэтым разам уласных сямейнікаў. А служба ў “прывіслінском краі” (тым больш у адным з прэстыжных расійскіх імператарскіх універсітэтаў) істотна здымала фінансавыя праблемы, дадачы да белай пшанічнай лусты важкі кус масла. На мове царскіх законаў расійскай імперыі гэта гучала так: за «прослушивание первого пятилетия в губерниях Царства Польского» расейскаму чыноўніку належала “привабочное жалование в размере 25% от штатного оклада, а за второе пятилетие — в размере 50%”.

Каб даследаваць старажытныя помнікі, належыць выдатна авалодаць палеаграфіяй — спецыяльнай гісторыка-філалагічнай дысцыплінай, якая вывучае вонкавыя прыкметы старажытных рукапісных помнікаў для вызначэння часу і месца іх напісання, а таксама для правільнага чытання тэкстаў, выяўлення сапраўднасці рукапісаў, падробак.

На пачатку 1902 года «Могилевские губерньские ведомости» (№ № 8, 9), а ў катэрынінкі (у значна дапрацаваным варыянце) акадэмічныя «Известия Отделения русского языка и словесности» (ОРЯС. Т. VII, кн. 3) друкуюць артыкул «К вопросу об этнографической карте белорусского племени» (у снежні 1902 года неадменны сакратар Імператарскай акадэміі навук М. Дубровін блаславіць публікацыю чарговым асобным адбіткам; у біябібліяграфічным слоўніку “Беларускія пісьменнікі” пазначана чамусьці 1903 г.). «Основой для определения границ Белорусской области у нас исключительно служит язык» — праграма задэклараваў вучоны першым сказам сваю канцэпцыю высвятлення межаў рассялення беларусаў. Цягнуком, жудоўскай фурманкай з балаголам і ці на сялянскім возе або пехотой Я. Карскі спазнаў усю Беларусь, сабраў унікальны матэрыял па жывых беларускіх гаворках, якраз па мясцінах іх бытавання. На кірмашах і фэстах, застольных бясёдах, хрэсьбінах і вяселлях, у самотных доўгіх пераездах услухоўваўся вандрункі у гаворку простых людзей, як кампазітар услухоўваецца ў спевны тон, каб зафіксаваць песенны лад народных неўміручых песень. Нарыс заканчваўся пералікам 70 паветаў, дзе “белорусскую речь знают”. Так упершыню быў навукова акрэслены арэал рассялення беларусаў паводле моўнай стыхіі.

Этнаграфічная карта ўпрыгожыла 1-ы том «Беларусаў» — «Введение в изучение языка и народной словесности», выдадзены ў Варшаве ў 1903 годзе (генерал-лейтэнант Святаполк-Мірскі даў дазвол на друк “ноября 19 дня 1903 года”); у наступным, 1904 годзе, з’явіўся асобны адбітак «Вилленского временника».

Падзей у беларусазнаўстве з’явілася і бібліяграфія, што ўпрыгожыла першы том “Беларусаў”. Пасля выхаду ў свет капітальнага выдання Еўдакіма Раманаў 21 снежня 1903 года пісаў Яўхіму Карскаму: “Я ўвесь знаходжуся пад уплывам Вашай цудоўнай кніжкі, неабходнасьць якой даўно ўсімі намі адчувалася. Колькі экзэмпляраў у Вас ёсць? Я хачу распаўсюдзіць іх па ўсіх народных вучылішчах пакуль што свайго ўчастка, а потым па ўсёй губерні. Яна па праву павінна быць настольнай кніжкай у кожнай пісьменнай беларускай сям’і: рэцэнзіі я пастараюся ў хуткім часе змясціць у некалькіх выданнях, каб абвясціць беларусаў пра яе выхад і пазнаёміць з яе зместам».

Беларуская стыхія напоўніцу загучала ў чарговым трох выпусках “Беларусаў”, выдадзеных з кароткімі перапынкамі ў 1908, 1911 і 1912 гг.; яны і склалі другі том “Язык белорусского племени”.

Паўтараючы-праходзячы шлях станаўлення беларускай мовы да яе першавытокаў, узнаўляючы ўласнабеларускія формы і шукаючы этымалагічную сувязь цяпер забытых малаўжывальных слоў, Карскі прыводзіць тысячы прыкладаў, рупліва адабраных ім у старадаўніх помніках пісьменнасці і ў працах сучаснікаў. У аблюбаваных узорах вучоны дае тлумачэнне (зазвычай у перакладзе на расейскую мову) тых рэдкіх слоў, якія ўжо ў мінулыя стагоддзі лічыліся рарытэтамі. Што ўжо казаць пра наш час! Важкія нізкі прыкладаў яскрава сведчаць пра тонкі густ прыроджанага філалага (большасць узятая з слоўніка Насовіча): багатыр (богач), шамшур (косноязычный), матор (труд; хоць дакладней тут ужыць неспакой, клопат), лапаны (взятки), каноплянка (платок из пеньки), лабзень (с большим лбом), ціхень (слабый гром), хвасцен (хвостун), под’ездень бабскі (льстец), шукавец (расточитель), пярхун (часто кашляющий), лапачень (болтун), вырвас (сорванец), дырдас (шалун-мальчик)...

А колькі прыкладаў засталіся без тлумачэння! Падбіраючы іх, Карскі любіў шырока ўжыць народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі (“Літва як лін; жидова немелостивые; отбираем жито на еме, а што на семе; воўк яе ёўшы, што мужык пагарэўшы: што ўб’ядзя, тое трэба”). Аналізуючы ўтварэнне слоў з дапамогай суфіксаў, да прыкладу, звяртае ўвагу на вельмі рэдкія, тыпу -ат, -ет, -ота, -ут, -тух, -тай, -ст, -енц і інш.: дзьявротка, гартэнік (горемыка), жывоты (животы короткии дело долго- vita brevis ars longa est), благага (застаецца забавіцца самай благаце), малота, Ясюта (Ванюша); суфікс -з (-зно, -аз): бабзно (пагарджальнае — баба), бабздыр (“женский угодник”), мянтуз, драбязак; суфікс -н (ан, -цан, -ін, -нн): мясёный, распусны, блазен, патомныя часы (будущие времена), недалужны (слабосильный), шалберны (плутоватый), зацішны, абыдзённы, безпрыцямы (не наблюдательный), пархуцкі, свінтухайла.

Разглядаючы розныя тыпы сказаў, пачынаючы ад простых, з адным назоўнікам (Оххох! колиб то я мог, да не быв бы плох!; беда! сором! добро! Пожар!; трасца тебе; хвароба тебе! божжа наказання! а лиханько! а мамулька, о-ё-ёй! ничего; хай; дармо!) Карскі і тут падбірае яркія, запамінальныя прыклады (ночуйце на здорое. Вам жешь своей хаты на одну ночь не будоваць. Шейн. Мат. II, 361; гдзе сала кіпіць, там людзей кішыць. Ляц. Посл. 7).

Так і хочацца ўсклікнуць: які россып смарагдаў-клейнотаў, найкаштоўнейшых пярынак народнай мудрасці! Праўдзівы невывяржаны скарб, сістэматызаваны, прааналізаваны і раскладзены адным чалавекам. І на кожны прыклад — дакладная адсылка (бо іначай працу не назавеш навукай).

Як даваў рады гэтаму аўтар, як выглядала ягоная “творчая лабараторыя”?

Паводле ўспамінаў унукаў, Карскі запомніўся “чалавекам парадку, вялікай самадyscyпліны. У хаце ўсё зіхацела чысціней. Вопратка на ім была заўсёды акуратная, свежая. Устаўшы рана, апранаў бялую кашулю, гарнітур, чаравікі, навязваю гальштук, і гэта на цэлы дзень, нават калі не ішоў ва ўніверсітэт альбо ў Акадэмію. ...Рытм жыцця ў доме строга падпарадкаваўся яго рабоце як вучонага: усталі рана, снедалі, дзядуля браўся за работу. Палуднавалі а другой гадзіне, у сем гадзін вечара — пілі гарбаты”.

“...У татавым кабінце заўсёды панавалі строга парадка. Ён дакладна ведаў, у якой шафе, на якой паліцы, на якім месцы патрэбная кніга, і мог узяць яе нават не глядзячы. Стол ніколі не быў завалены кнігамі і рукапісамі. На стала ляжала толькі кніга, патрэбная ў дадзены момант. Выключная памяць (тата і незадоўга перад смерцю чытаў напамыць цэлыя раздзелы з твораў на старажытнагрэчаскай і лацінскай мовах) дазваляла яму без асаблівых пошукаў знаходзіць належнае выказванне таго ці іншага аўтара”.

Парадак на стала сведчыў пра “парадак у галаве”. Часам адна старонка “Беларусаў” утрымлівала больш за паўсотню прыкладаў. А тамы Карскага складалі да 400 старонак. Вось і назбіраюцца дзесяткі тысяч прыкладаў. Так закладаўся трывалы грунт, падмурок фундаментальнаму беларусазнаўству.

Імкненне да паўнаці ахопу матэрыялу прымусіла Карскага паставіць да заключнага мовазнаўчага выпуску падзаглавак “Дополнения и поправки”, дзе разгледжаны не толькі праміненныя ім даўнія выданні (“Евангелле учительное, напечатанное в Евье 1616 г.”), але і дзесяткі сучасных беларусазнаўчых прац славістаў, гісторыкаў, выдадзеныя ў самай апошняй гады (“Літва і Беларусь” Л. Васілеўскага, забыты артыкул Я. Чэрскага “Падарожжа праз частку Вількамірскага павета, Курляндію і Інфлянты ў месяцах ліпені і жніўні 1819 г.”), матэрыялы Рамуальда Зямкевіча, зборнікі А. Дэмбавецкага, В. Астаповіча, А. Пшчолкі, К. Анкіева, С. Малевіча, украінца Восіпа Бадзянскага, паляка А. Брукнера, чэхаў П. Шафарыка і Людвіка Кубы).

І тут пры аглядзе крыніц ці не ўпершыню акрэсліваюцца ўласныя грамадска-палітычныя погляды Карскага-грамадзяніна, ягоныя сімпатыі і антыпатыі. Ставячы ў віну першым легальным беларускім газетам “Нашай Доле” — “революционно-сепаратистическое направление”, а “Нашай Ніве” — быццам у ёй “недостаточно ярко подчеркивается, что белорусы такая же ветвь русского народа, как и великоруссы и малоруссы”, вучоны амаль выключыў, паставіў сябе па-за рэчышчам на-

цыянальна-вызвольнага руху, бачачы ў родным краі не самастойны славянскі народ, а толькі адгалінаванне ад магутнага расейскага дрэва, якому раптам стала пагражаць пагібель.

Трагічны парадокс шмат у чым паглыбіў трагедыю ўласнага жыцця, бо менавіта працы Карскага як ніякія іншыя спрыялі нараджэнню “Маладой Беларусі” ХХ стагоддзя. Ужо нішто не магло адхіліць гэтую моладзь ад прагі ўбачыць родны край вольным, непаярэманай імперскай ускраінай. А самога творцу ўжо нішто не магло адцягнуць ад грандыёзнай кнігі жыцця. У лісце да Уладзіміра Перцава (08.01.1914 г.) Карскім акрэслена: “Увесь вольны час я прысвячаю на “Русский филологический вестник” і на напісанне “Белорусов” (т. III — Народная словесность). Першы выпуск “Народная поэзия” апошняга, трэцяга, тома (пад агульным заглаўкам *Очерки словесности белорусского племени*) паспеў выйсці да рэвалюцыі, але ўжо не ў Варшаве, а ў Маскве (1916). І цяпер больш чым праз 80 гадоў вяртаецца да масавага чытача, набліжаючы да нас каласальную спадчыну карыфея беларусазнаўства.

Наступныя выпускі — пераважна літаратурназнаўчыя — апошняга тома запамніліся з прычыны рэвалюцыйных віхур. Апошні выпуск апошняга тома “Белорусов” — *Художественная литература на народном языке* — пабачыў свет ў апошні месяц 1922 года ў колькасці 600 асобнікаў з бласлаўлення неадменнага сакратара Расійскай акадэміі навук С. Ольдэнбурга. Зрэшты, сёмы том “Беларусаў” мог выйсці значна раней, аднак хада рэвалюцыйных падзей перавярнула свет дагары. І трэба мець мужнасць, настойлівасць, вытрымку і цяперліваць Карскага, каб давесці сваю вялізную працу да заканчэння. У тым прааналізаваны шляхі станаўлення новай беларускай літаратуры ад канца ХVIII ст. да самых апошніх дзён перадыхаючых кнігі. Часта ловіш сябе на думцы, што такія шырокія, аналітычны пералікі аўтараў, пераважна малавядомых, можна сустрэць толькі на старонках Карскага: *Беларус Язэп, Бржэскі Міхалюк, Буйло Эдвард, Валюш Язэп, Вартавы Пайлюк, Вежац Захар, Гаротны Адам, Гаротны Язэп, Дубровік З., Жакоўскі Р., Жыгалка А., Каласун Тышыньскі А., Каравай Павел, Мяцёлка Міхась, Небарачэк Мікіта, Нядолыны Геля, Свяец Якім, Таўрус Цюпа Юзік, Цягуновіч Адам, Шворан Сайка, Шыманоўскі Ст., Яцкевіч Модэст*. Шматлікія персаналіі, уведзеныя Я. Карскім у літаратурназнаўчы зваротак, меліся скласці матэрыял для будучага слоўніка беларускіх пісьменнікаў.

Ды ў жыцці склалася ўсё іначай. Да трагічнага.

“Сёмая кніжка “Беларусаў” Я. Карскага, нягледзячы на магінны ў народным уяўленні лік сямёркі, церабіла свой шлях надта няпроста і пры жыцці вучонага прынесла яму, напэўна, больш засмучэння, чым радаснай утрапэнасці ад завяршэння працы. Як ніводнаму з ранейшых, гэтаму таму быў накіраваны цяжкі лёс уваходжання ў жыццё — ад праблемы з надрукаваннем да праблемы ўспрыняцця яе тагачаснай грамадскасцю”<sup>3</sup>.

У тым ёсць доля віны і самога акадэміка. У пасляслоўі апошняга тома Карскі выступіў не столькі ў іпастасі выдатнага навукоўца, колькі палітыка. А ў палітыцы, як вядома, раздаваць праўдзівыя прагнозы складана нават прафесіяналам. Належыць з жалем прызнаць: у сёмай кнізе “Беларусаў” Яўхім Карскі “больш, чым у якіх іншых тамах сваёй капітальнай працы, дапусціў недакладнасцяў, а то і памылковых уяўленняў. Але яго памылкі — памылкі вялікага вучонага і іменна ў гэтым сэнсе нясуць у сабе асаблівую карысць. Наперакор выбранай для сябе афіцыйнай дактрыне аб “істинном общерусском происхождении” народа і культуры беларусаў Я. Карскі сцвердзіў нешта іншае: творчасць, народны дух унікальныя, іх каштоўнасць у тым і заключаецца, што яны — не падобныя і не паўтараюць суседзяў, ніадкуль не прывезеныя і не перасаджаныя штучна на родную глебу”<sup>4</sup>.

Капітальная праца, здзейсненая тытанам навуцы, перарасла ягоную асабістую,

жыццёвую, хай сабе і волатўскую плоць. А тым больш уласныя палітычныя прыхільнасці, погляды. Хаця... Ці стала сёмая кніжка “Беларусаў” завяршэннем усёй працы, якая паўставала перад пільным і прагным да стваральнай працы поглядам навукоўца? Ясна, што не. Пра гэта выразна сведчыць кожны сказ прадмовы да апошняй кнігі гіганцкага даследавання. Буйнымі абзацамі-блокамі аўтар накідаў план-праспект будучай працы для наступных пакаленняў. Чацвёртым томам “Беларусаў”, на думку вучонага, павінен стаць “Слоўнік беларускай мовы”.

Ды савецкая ўлада чым больш умацоўвалася, тым менш мела патрэбу ў сапраўдных навукоўцаў. Найбольш да пераследаў сьліннага акадэміка спрычынілася савецкая рэчаіснасць, калі публікацыямі ў менскай “Звяздзе”, а потым і сталічнай “Правдзе”, у здэкліва-пагардлівым тоне была высмеяна навуковая вандруйка Карскага па славянскіх краінах.

Ад слова горш балюча, чым ад рук. Найбольшай “мастацкасцю”, гэта значыць з’едлівай фельетоннасцю, бессаромнай падтасоўкай фактаў вызначаўся артыкул журналіста “Правды” Міхаіла Кальцова (псеўданім Мойшы Фрыдланда). “У былыя часы, пры знакамітым царскім міністру асветы Касо, Карскі быў рэктарам Варшаўскага ўніверсітэта, што з’яўляўся галоўным асветным цэнтрам прымусявага абрусення...”<sup>5</sup>. На першы погляд яно так, але паводле сямейнай легенды, пераабраны на новы тэрмін рэктара ў 1908 годзе, Карскі неўзабаве адмовіўся ад гэтай пасады якраз у знак пратэсту супраць самавольства рэакцыйнага міністра Касо.

Рана загоіцца, а ліхое слова ніколі. Нават сэрца такіх асілкаў, як у Яўхіма Карскага, не вытрымлівала несправядлівых удараў, аблыгання і фальсіфікацыі. Яно спынілася 29 красавіка 1931 года, калі савецкую імперыю ўжо ахапіла прадчуванне крывавай чумы.

Спадчына Карскага непараўнальная сярод іншых ягоных шматлікіх калег, імя якіх — славісты.

Многія яго даследаванні з’явіліся асновай, трывалым падмуркам для беларускага мовазнаўства. І што гэта мы за народ, каб да пачатку ХХІ стагоддзя так і не перавыдаць на Беларусь усю спадчыну знакамітага карыфея славістыкі. Дык пра якое асэнсаванне, усеабдымнае і глыбокае, можа ісці гаворка? Толькі пра павярхоўнае знаёмства.

Калумб беларусазнаўства яшчэ чакае свайго праўдзівага біяграфіста і даследчыка.

“Не думаў заснавальнік беларускага мовазнаўства і філалогіі Яўхім Карскі, ні яго дзядзька Іван Карскі, што іх родная Лаша трапіць у лік неперспектыўных, што яна пазбавіцца ад людзей, зняме. Закрыва школа, што насліла імя акадэміка Я. Ф. Карскага, ліквідаваны мемарыяльныя музеі. У былой школе, з мемарыяльнымі дошкамі на сценах, жыўць нейкія людзі. Не звінніць школа, як раней, дзіцячымі галасамі. Усё знямела, прыціхла...”<sup>6</sup>

Не дай Бог, каб і ўвесь наш народ напаткала доля, што і радзімую вёску Карскага.

Але дакуль будзе жыць мова, наогул пісьменства, працы Карскага будучы сведчыць за нас і пра нас пад любым найменнем — *беларусаў, крывічоў, літвінаў, русінаў, палешукоў, тутэйшых, чарнобыльцаў*. Бо вучоны уласным лёсам задманстраваў: няма такога імя, якое не гэта ўславіць; без розніцы, ці ходзіць пра выбар асобнага чалавека ці найменне цэлага народа (абы, як жакуць, у печ не пхнулі).

Сведчыць не адно стагоддзе-тысячагоддзе. Пакуль не згасне сонца. Сонца, якое праз хмары цёмных праглянула над нашаю ніваю.

І давеку будзе свяціць над намі адзін з магутных жыццядайных промяняў, што праўдзіва ўвасабляе светач навуцы на беларускім небасхіле — Яўхім Карскі.

<sup>1</sup> З успамінаў унучкі Я. Карскага — Тацяны Сяргееўны Карскай.

<sup>2</sup> Некаторыя навуковыя памылковыя лічбы, быццам першы том выйшаў на пачатку 1903 года ў Варшаве (Карска Т. Эпистолярное наследие академика Е. Ф. Карского // Весті АН БССР. Сер. грамад. навук. 1982. № 1). Іншыя “дапаўняюць” памылкі, сцвярджаючы, што ў тым самым 1903 г., апроч Варшаўскага выдання, быў асобны адбітак у Вільні.

<sup>3</sup> Жук Ігар. Сустрэчны рух: Літаратурназнаўчыя эцюды. Гродна: Абласное аддзяленне Беларускага фонду культуры, 1998. С. 34.

<sup>4</sup> Тамсама. С. 38.

<sup>5</sup> Колюць М. И академик, и герой. “Правда”. 1927, 13 мая.

<sup>6</sup> Цыхун Апанас. Карскі — дзядзька Карскага “Літ. і мастацтва”. 1994. 11 сак.

# Пісьменнікі — людзі дасціпныя

## НІБЫ ЎСПАМІНЫ

“Хлопчык, злезь з прылаўка!..”

Малады Мікола Гамолка быў высокі, хударлявы, з дробненькім тварам. У нейкім магазіне, куды гурмой зайшлі пісьменнікі, прадаўшчыца гучна крыкнула на яго:

— Хлопчык, злезь з прылаўка!

У прыцемку яна не разгледзела, што гэта дарослы, думала, нейкі падшывалец хоча штосьці схпіць з паліцы.

Усе зарагаталі. А потым доўга падсмейваліся з Гамолкі, паўтараючы гэтае: “Хлопчык, злезь з прылаўка!”

“Цікава!.. Цікава!..”

Той жа Гамолка, прыехаўшы з брыгадай пісьменнікаў у Мазыр на сустрэчу з чытачамі, на базары пытаўся ў жанчын, якія нешта прадавалі:

— Цётка, а гэта што?

— Певень, сыноч, певень,

— адказвала яму жанчына.

— Певень? — здзіўляўся Гамолка. — Цікава! Цікава!

Ішоў далей і зноў пытаўся:

— А гэта што?

— Гурочкі, сыноч, свежанышка, салодкія.

— Гурочкі? — зноў здзіўляўся Мікола. — Цікава! Цікава!

“Апрані і пня...”

Зімой 1952 года я адпачываў у доме творчасці “Каралішчавічы”. Там жа з сям’ёй адпачываў і Міхась Ціханавіч Лынькоў. Сам ён дапісаў “Векапомныя дні”, рэдка выходзіў з нумара, а жонка яго Соф’я Захараўна далучалася да мужчынскага таварыства. Аднойчы яна ішла са сталеўкі з Міколам

Засімам. Апранутая ва ўсе моднае, дарагое, яна з выклікам спыталася:

— Мікалай Арцёмавіч, а я — прыгожая?

— Вельмі прыгожая, — адказаў той і, прайшоўшы некалькі крокаў, дадаў: — Урэшце, апрані пня і пень будзе прыгожы.

Соф’я Захараўна рванулася наперад, прыбегла ў корпус, упала на канапу, захлынаючыся ці то ад смеху, ці ад крыўды:

— Ну і камплімент сказаў мне Мікалай Арцёмавіч!

### Пераўвасабленне...

Было гэта яшчэ пры Хрушчове. На нарадзе перакладчыкаў хтосьці з трыбуны заклікаў перакладчыкаў вучыцца пераўвасабляцца, маўляў, без пераўвасаблення нельга данесці да чытача аўтарскай задумы... За ім выступіў Дзмітрый Кавалеў, рэзка заявіў:

— А ці не хопіць нам пераўвасабляцца? Народ не пераўвасаблення ад нас чакае, а голай праўды. І не дачакаўшыся яе ад нас, сам сачыняе. Вось якая частушка гуляе па свеце:

*Есть в колхозе птицеферма  
И другая строится,  
А колхозник видит яйца,  
Когда в бане моется.*

А мы пераўвасабленнем карміць яго хочам!...

*Не пісьменнік —  
дзядзька...*

Паехалі пісьменнікі на рыбалку. У вясковых хлапчукоў пытаюцца:

— Кніжкі чытаеце?

— Чытаем.

— А якіх пісьменнікаў ведаеце?

— Маўчаць.

— Ну, Шахаўца чулі?

— Не.

— А Ляўданскага?

— Не.

— А Багушэвіча?

— Багушэвіча вучылі. Ён

напісаў верш “Дурны мужык, як варона...”

— Правільна. Той Багушэвіч даўно памёр, Францішкам яго звалі... А Юрку Багушэвіча не чулі?

— Не, не чулі.

— Дык вось жа ён перад

вам і стаіць, — паказваў на Юрыя Канстанцінавіча Багушэвіча.

— Пісьменнік? Багушэвіч? — здзіўляўца хлопцы.

— Не, гэта — не пісьменнік, гэта — дзядзька.

“Дзядуля Хо

выйшаў з фанзы...”

У дом творчасці “Каралішчавічы” Юры Багушэвіч прыехаў, як і ўсе творцы, пісаць. У сваім нумары ён паклаў на стол чысты ліст паперы, акуратна вывёў на ім прыгожым сваім почыркам першы сказ задуманай аповесці пра барацьбу в’етнамскага народа супроць замежных інтэрвентаў: “Дзядуля Хо выйшаў з фанзы...”

За дваццаць чатыры дні адпачынку да гэтага сказа не было дапісана ніводнага слова.

Перад ад’ездам у нумар зайшоў Рыгор Няхай, зірнуў на той лісток, здэкліва спытаўся:

— Так і не вярнуўся?

— Хто, куды?

— Ды твой дзядуля Хо.

У фанзу.

“У ролі манекена...”

Жанчыны ўгаварылі рэдактара выдавецтва “Беларусь” Мікалая Цімошака сфатаграфавана ў світэры, які часопіс “Работніца і сялянка” рэкамендаваў сваім чытацкам звязаць для мужа.

Часопіс з фотаздымкам паказалі дырэктару выдавецтва Захару Пятровічу Матузаву. Той паглядзеў, крутнуў галавой:

— Першы раз бачу рэдактара ў ролі манекена...

“Тры яйцы”

Перад абедам на калідоры выдавецтва хлопцы вырашылі купіць пляшку і пайсці на кватэру да Мікалая Цімошака, які жыў непдалёк і адзін. Але ці знойдзецца ў яго закусць?

— Я пытаўся: кажа, акраец хлеба ёсць і тры яйцы, — паведамляе Уладзімір Шахаўца. — А нас чацвёра

ды ён — пяты. Трэба нешта прыкупіць. Гэй, Саня! — гукнуў ён Алесь Шлега. — Скорні ў гастрон, вазьмі бохан хлеба, колца кілбасы, кількі якой... Ды ў Цімошака тры яйцы...

Міма праходзіла тэхрэд Вера Новікава, пачула апошнія словы, пабегла да сябровак у карктарскую ўдакладняць: ці добра гэта, калі ў мужчыны тры яйцы, чаго ад такога можна чакаць?..

Так і пайшла пагалоска, што ў Цімошака — тры яйцы.

“У нас — жываты...”

Брыгада супрацоўнікаў часопіса “Вожык” на чале з рэдактарам Уладзімірам Корбанам паехала ў Барысаў расследаваць нейкую калектыўную скаргу чытачоў. Начальства той установы, на якую была скарга, баялася, каб журналісты не зняславілі іх на ўсю рэспубліку, набіралася на добры пачастунак, намякала, што пара і пааб’ядаць, запрасіла ў рэстаран.

— Не, — адмаўляўся Корбан. — Не можам.

— А чаму?

— У нас — жываты...

— А-а-а, — спачувальна

ківалі тыя галавы. — Цяпер гэта не рэдкасць... Але ж мы нічога такога... Закажаце тое, што вам можна, пасядзім, пагамонім...

— Хіба што так, — гэдзіўся Корбан, і яго сябры заківалі галавамі.

Пайшлі. За сталом гаспадары неўпрыкмет напоўнілі чаркі, вядома, не ліманадам. Вожыкаўцы таксама зрабілі выгляд, што нічога не заўважылі, неўпрыкмет перакулі тры чаркі. Пайшло веселяе: загаманілі, заляскалі відэльцамі, і гаспадары, і госці кулялі чаркі за чаркамі. Хтосьці з гаспадароў сказаў:

— Во, а казалі — жываты...

— Правільна казалі, — усміхнуўся Корбан і паляпаў даланей па сваім, як бочка, жываце. — Папярэдзвалі вас, што нашы жываты насыціць вам будзе нялёгка.

“Слуцкай шляхты адстаўнік...”

Аляксей Кулакоўскі за надрукаванне сваёй, як тады казалі, заганнай у ідэйных адносінах аповесці “Дабрасельцы” быў зняты з пасады галоўнага рэдактара часопіса “Беларусь”. Яго сябры ўладкавалі “выгнанніка” ў апарат Саюза пісьменнікаў намеснікам адказнага сакратара. Аляксей Мікалаевіч акрыяў, а стаўшы сакратаром партыйнай арганізацыі, пачаў наводзіць парадак: каб хлопцы ў рабочы час не гулялі ў бильярд, хаваў шары і кіі, праганяў курцоў з калідора і наогул чапляўся да ўсіх, хто нічога не рабіў, бадзёраў. Анатоль Вялюгін сачыў на яго такую эпіграму:

*Мы ў Саюз зайсці  
хацелі,  
ды сядзіць  
там вартуўнік —  
Кулакоўскі-Дабраселец  
слуцкай шляхты  
адстаўнік.*



ЛІТАРАТУРА  
І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх  
пісьменнікаў;  
рэдакцыя газеты  
“Літаратура і мастацтва”

ВЫХОДЗІЦЬ  
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар  
**Алесь ПІСЬМЯНКОЎ**

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:  
**Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА**

**Святлана БЕРАСЦЕНЬ,**  
**Павел ВЕРАБ’ЕЎ —**  
*намеснік галоўнага рэдактара,*

**Алесь ГАЎРОН —**  
*адказны сакратар,*

**Мікола ПЛЬ,**  
**Алесь МАРЦІНОВІЧ,**

**Яўген РАПІН,**  
**Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,**

**Віктар ШНІП —**  
*першы намеснік галоўнага рэдактара*

АДРАС  
РЭДАКЦЫІ:  
220005, Мінск,  
вул. Захарава, 19

ТЭЛЕФОНЫ:  
прыёмная рэдакцыі —  
284-8461

намеснікі галоўнага  
рэдактара — 284-8525,  
284-7985

АДДЕЛЫ:  
публіцыстыкі — 284-8204  
пісьмаў і грамадскай  
думкі — 284-7985

літаратурнага  
жыцця — 284-8462  
крытыкі

і бібліяграфіі — 284-7985  
паэзіі і прозы — 284-8204  
музыкі — 284-8153

тэатра, кіно  
і тэлебачання — 284-8153  
выяўленчага мастацтва,  
аховы помнікаў — 284-8462  
навін — 284-8462

мастацкага  
афармлення — 284-8204  
фота-  
карэспандэнт — 284-8462  
бухгалтэрыя — 284-8462

Пры перадруку просьба  
спасылацца на “ЛіМ”.

Рукапісы рэдакцыя  
не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і вёрстка  
камп’ютэрнага цэнтра  
тыднёвіка “ЛіМ”

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня  
“Беларускі Дом друку”  
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856  
Наклад 2865  
Нумар падпісаны ў друку  
4.1.2001 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 715  
Заказ 47

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД “ЛіМ”

### У Доме літаратара

17 студзеня, бібліятэка СБП. Літаратурная сустрэча, прысвечаная творчасці Міхася За-  
рэмбы.  
18 студзеня, 13.00, бібліятэка СБП. Да 65-годдзя Анатоля Кудраўца.  
19 студзеня, 15.00. Пасяджэнне бюро секцыі публіцыстыкі і нарыса. Абмеркаванне  
творчасці маладых.  
19 студзеня, канферэнц-зала. Пасяджэнне бюро секцыі паэзіі.  
25 студзеня, бібліятэка СБП. Літаратурная сустрэча, прысвечаная творчасці Міхася Паз-  
някова.  
29 студзеня, 15.00. Пасяджэнне бюро секцыі прозы. Агляд кніжак прозы “Бібліятэкі  
часопіса “Маладосць”.”  
30 студзеня, 18.00. Вялікая зала. Да 80-годдзя Івана Шамякіна.  
31 студзеня, бібліятэка СБП. Літаратурная сустрэча, прысвечаная творчасці Валянціны  
Куляшовай.

### Беларускі паэтычны тэатр аднаго актёра “Зьніч”

У касцёле св. Сымона і св. Алены (пл. Незалежнасці, 15)

Студзень, 2001

15, панядзелак, 18.00.  
“Не праклінай, што я люблю...” — монаспектакль па-  
водле вершаванага рамана  
“Родныя дзеці” Н. Гілевіча.  
Выканаўца — Мікола Лявон-  
чык.  
19, пятніца, 19.00. Кан-  
цэртная зала Белдзяржфі-  
лармоніі. Прэм’ера “Адзіно-  
кі птах” — Алес Залётнеў,  
рамантычная манаопера ў 2-х  
дзеях аб жыцці і смерці  
Адама Міцкевіча (паводле  
твораў А. Міцкевіча, Я. Ча-  
чота, Р. Барадуліна). Выка-  
наўца — з. а. Беларусі Вік-  
тар Скоробагатаў.  
22, панядзелак, 11.00.

“Дзівосныя авантуры паноў  
Кубліцкага ды Заблоцкага”  
(П. Васючэнка, С. Кавалеў)  
— лялечны монаспектакль.  
Вечар, 19.00. “Кроткая”  
(Ф. Дастаеўскі) — монаспек-  
такль па аднайменным твора-  
х у перакладзе А. Каляды.  
Выканаўца — з. а. Беларусі  
Уладзімір Шэлестаў.  
23, аўторак, 19.00. “Зо-  
ры, вецер, імгненне...” Прэ-  
зентацыя кнігі Людмілы Руб-  
леўскай і Віктара Шніпа. У  
праграме: адкрыццё выста-  
вы “Другая муза” (мастац-  
кая творчасць пісьменніцы  
Л. Рублеўскай, М. Вайцашонак,  
Л. Сільной).  
29, панядзелак, 12.00.

“Маленькі анёлак” (С. Кавалеў)  
— монаспектакль па-  
водле вершаў Кармэн Бар-  
нес дэ Гаштольд. Выканаў-  
ца — Раіса Астразінава.  
Вечар, 19.00. “Нобіль —  
Барвяны ўладар” (У. Карат-  
кевіч) — монаспектакль па-  
водле аповесці “Сівая леген-  
да”. Выканаўца — з. а.  
Беларусі Уладзімір Шэлес-  
таў.  
Мастацкі кіраўнік тэ-  
атра “Зьніч” — Галіна Дзя-  
гілева.  
У раскладзе могуць ад-  
быцца змены.  
Даведкі  
па тэл. 231-75-53.



Белыя вершы...  
Фота М. АНІШЧАНКІ